

БЕЛАРУСКА-АНГЛІЙСКИ

СЛОЎНІК

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ ШКОЛЬНАГА ВЕКУ

Як карыстацца гэтым слоўнікам.

Гэты слоўнік мае на мэце дапамагчы школьніку перадаць беларускую думку па-англійску. Майстэрства перакладу патрабуе добрых ведаў абедзвух моваў, досведу і рэгулярнага практыкавання. Гэта вельмі асабістае майстэрства

Слоўнічак складзены проста, але мае адну адметнасьць. У беларускіх словах усюды праз мяккі знак пазначана мяккасьць вымаўленьня шэрагу зычных, як асаблівасьць беларускага маўленьня. Паколькі мяккі знак гуку не абазначае, то яго можна не браць пад увагу як літару, таму звычайны алфавітны парадак словаў амаль не парушаўся. Нават калі і ёсьць пэўнае перамена месца слова, то яго лёгка знайсці.

Але, вядома, у звычайным пісьмовым карыстанні трэба кіравацца стандартнымі школьнымі правіламі правапісу.

У слоўнічку каля 5.000 словаў. У ім няма аніякіх дадаткаў.

Вялікая колькасць беларускіх прыметнікаў, утвораных ад назоўнікаў, перадаецца англійскімі назоўнікамі, дапр. “аўтобус – аўтобусны - bus, мора – марскі -sea”. Такое ўжыванне назоўніка як прыметніка назваецца “атрыбутыўным” і яно вельмі распаўсюджана ў англійскай мове. Таму калі ты не знойдзеш патрэбнага прыметніка, але ведаеш адпаведны назоўнік, смела ўжывай яго.

Англійскія адпаведнікі беларускіх дзеясловаў пададзены пры дзеясловах закончанага трывання.

Вертыкальная рыса аддзяляе агульную частку дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання, дапр. “абап[ер]ціся, -ірацца”, чытаць трэба як “абап[ер]ціся, абап[і]рацца”.

Стрэлка → пры слове пасылае да іншага варыянту. У прыкладах галоўнае слова пазначаецца першай літарай: **абед . . . пасыла а.у** трэба чытаць **пасыла абеду**

Пры многіх сінонімах ёсьць беларускае ўдакладненне што да значэння слова.

Трэба мець на ўвазе, што ў напісанні англійскіх складаных словаў няма цвёрдага правіла. Часам яны пішуцца з дэфісам, часам без яго, дапр. «шафёр- lorry driver, lorry-driver”.

Вялікая колькасць сказаў паддаецца паслоўнаму перакладу, дапр. “Кот можа пазіраць на караля/ A cat can look at the king.” Але часта асаблівасьці англійскай мовы не дазваляюць перакладаць паслоўна, дапр. У мяне быў веласіпед/ I had a bike. “Мне далі яблык.” Па англійску гэта “I was given an apple.” Паслоўны пераклад прывёў бы да памылкі. Таму ў такіх выпадках беларускі сказ даводзіцца “перакладаць” двойчы: а) у зручную для англійскай мовы граматычную форму і б) уласнае перафармаванне слоў. У спрактыкаванага карыстальніка мовы гэта робіцца аўтаматычна, пачаткоўцу трэ трохі думаць.

Таксама ў слоўніку вельмі нязручна падаваць розныя скланы ўласных займеннікаў, кшталту “мне, табою, цябе, ім” і пад. Параўнай: “**Цябе** не было. Я спадзяюся **на** цябе. Мы зрабілі гэта **без** цябе” “**You** were absent. I hope **on you**. We did it **without you**.” Справа ў тым, што кожны канкрэтны выпадак залежыць ад кіравання дзеяслова ці прыметніка і таму пры перакладзе трэба кіравацца толькі гэтым.

У англійскай мове няма склонаў. Англічане ў значнай меры замяняюць нашы склонавыя канчаткі рознымі прыназоўнікамі. Вось так прыкладна можна перадаць нашыя скланы слоў “стол”. (Ужыванне ці неўжыванне артыкля залежыць ад фразы.)

Н. стол a table

Р. стала no table, of a table, without table, near (a, the) table

Д. сталы to (a, the) table

В. стол a, the table

Тв. сталом with the table, under the table

М. на стале on (a, the) table

Вось чаму той, хто хоча правільна выказвацца па-англійску, павінен ведаць правілы англійскай граматыкі, цвёрда ведаць словы, практыкавацца, слухаць, чытаць і запамінаць карысныя словы і выразы. Вельмі пажадана мець асобны сшытак для такіх запісаў, папаўняць яго і час ад часу праглядаць.

Пры перакладзе з некалькіх сінонімаў выбірай тое слова, якое ты ведаеш ці якое табе сустракалася раней.

Пры перадачы думкі па-англійску трэба памятаць, што перадаецца сэнс, а не словы.

Толькі пастаянная праца прывядзе да добрага валодання мовай. Не шкадуй часу на вывучэнне мовы: гэта прынясе табе задавальненне і выгоду.

Нават сыціпляя, але трывалыя веды вельмі карысныя.

Жадаю табе радасці ад ведання англійскай мовы.

Дзядзька Мікола

ДУБРОВА, 2005

Беларускі алфавіт

Аа Бб Вв Гг Дд Дз Дж Ее Ёё Іі й Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу ў Фф Хх Цц Чч Шш ы ь Ээ Юю Яя

А а

а and; (*але*) but; *а другої годзіне* at two o'clock

абавязак duty, obligation

абавязкова without fail, to be sure to...

абавязковы compulsory, obligatory

абагаўляць to adore

абagr|аваць, -эць to heat, to warm

абазнаны experienced

абазнач|аць, -ыць to indicate; to mark

абамлець, самлець to faint

абap|ерціся, -ірацца на /спадзявацца/
to rely on; */прыхіліцца/* to lean on

абараніць -|яць to defend, to protect,
to guard

абарона defense; */ахова/* protection

абарот turn

абвестка notice, announcement;
(рэклама) advertisement

абвінавачанне accusation

абвя|сьціць, -шчаць to declare,
to announce; to proclaim

абгрунтаваць to ground, to give reason

абед lunch; midday meal; *пасья а.у*
/пра час/ in the afternoon

абедаць to have dinner

абедзьве both

аб'ём volume

абзац paragraph

абіраць */выбраць/* to choose, to elect,
to select; */бульбу/* to peel

абласны provincial

аблокi clouds

абмежаванне restriction, limitation

абмежаваць to limit, to restrict

абмен exchange

абмеркаванне discussion

абмеркаваць to discuss, to debate

абмяжоўваць → абмежаваць

абмяркоўваць → абмеркаваць

або or; *або ... або ...* either ... or ...

абодва, абое both

аборка string

абра|жаць, -зіць to offend, to insult

абраза offense, insult

абранне election

абраны elected, chosen

абраць → абіраць

абрус table-cloth

абрыдлы boring

абрыс shape; */гораду, далягляду/*
sky-line

абсалютна absolutely

абсалютны absolute

абследаваць to examine

абслуга service

абслу|гоўваць, -жыць to serve,
to service

абставіны circumstances

абсталяванне equipment

абсталяваць to equip, to provide with

абстр|аляць, -эльваць /з гармат/
to shell, to bomb

абсурд, -ны absurd

абуваць → абуць

абуральны outrageous, shocking

абур|ацца, -ыцца to be indignant with

абутак footwear

абуць to put shoes on smb; */даць*

абутак/ to provide smb with shoes;

а.цца to put on one's shoes or boots

абцас heel

абшар area, space

абы|йсьціся → абыходзіцца

абыходжанне treatment

абыходзіцца */з кім-н./* to treat, */з чым-н./*
to handle, */мець справу/* to deal with;

а. без чаго-н. to do without, to manage
without

абы-як higgledy-piggledy

абыякавы indifferent, passive

абы-які any

абяцанне promise; *стрымаць а.* to keep
one's promise

абяцаць to promise; to pledge
авальны oval
аварыя accident
авечка sheep /pl sheep/
авіяпошта air-mail; **а.ю** by air-mail
агл|едзець, -ядаць /выдатнасьці/ to go sightseeing; /пацыента/ to examine
агонь fire
аграном agronomist
агульнанацыянальны nationwide
агульны general, common;
total; /супольны/ joint; **а. сход** general meeting; **мець дзьве а.я рысы** to have two things in common; **мець шмат а.нага** to have a lot in common
агурок cucumber
ад from, away; **ад 22 да 14 гадоў** between 22 and 14 years
ад|абраць, -біраць I /рабіць адбор/ to select, to choose
ад|абраць, -біраць II /забраць/ to take away, /пазбавіць/ to deprive, to strip off
адбітак print; **а.ткі пальцаў мн** fingerprints pl
адбывацца → адбыцца; to be under way, to be held, to take place
адбываць → адбыць
адбыцца to take place, to happen, to occur, to be under way, to go ahead; **які мае а.** ongoing
адбыць /накіравацца/ to leave, to go; /зьняволенне/ to serve
адважны brave, courageous
адважыцца to dare
адвакат solicitor, lawyer; barrister
адведаць to visit, to go to see
адгаварыць (каго-н. ад чаго-н.) to talk smb out of smth
адгаворка excuse
адгадаць to guess
адгадка ж answer
аддаваць → аддаць
адданы faithful, dedicated
аддаць to give back, to return; /прысьвячаць/ to devote
адзел department, section, branch
адзяленне /філіял/ branch; /памяшканне/ compartment; /праэс/ separation; **а.**

міліцыі police-station; **паштовае а.** post office
аддзяліць, -яць to separate;
а.ца /адкалоца ад дзяржавы, партыі/ to secede; to separate, to be separated
ад'езд departure
адзін one; alone, single; **а. аднаго** each other, one another
адзінагалосны, адзінадушны прым unanimous
адзінаццаць eleven
адзінка unit
адзінокі lonely, solitary, alone, single
адзіночны лік singular
адзінства unity
адзіны /згуртаваны/ united; /агульны/ common; /абавязковы для ўсіх/ single; /адзін/ only, sole; /унікальны/ unique; **а. спосаб** the only way
адзнака mark, grade
адзнач|аць, -ыць to mark, to commemorate; /святкаваць/ to celebrate,
адказ answer, reply, response
адказ|аць, -ваць to answer, to reply, to respond
адказнасьць responsibility
адказны responsible
адкла|даць, -сьці /справу/ to delay, to postpone, to put away; /убок/ to put aside; /грошы/ to save, to put aside
адключ|аць, -ыць to turn off, to switch off
адкрываць → адкрыць
адкрыты open; /непрыхаваны/ outspoken, overt; /пра невядомае/ discovered
адкрыццё /навуковае/ discovery; /выставы і пад./ inauguration; /помніка/ unveiling
адкрыць /невядомае/ to discover; /выставу, мерапрыемства/ to open, to inaugurate; /помнік/ to unveil
адкуль where... from; **а. ты?** where do you come from? **Я з Беларусі.** I am from Belarus. **А. ты гэта ведаеш?** How do

you know it?
адліга thaw
адлегласьць distance
алюстраванне reflection, image
адлюстраваць to reflect
адмаўляць → **адмовіць**
адметнасьць feature, peculiarity
адметны *прым* peculiar
адмова refusal
адмовіць to deny; **а.цца** /*даць адмову, не захацець*/ to refuse; /*кідаць*/ to abandon, to give up
адмоўны negative
адмысловы special, particular
адмысловец specialist
адмяніць, -яць /*закон*/ to abolish, /*сустрэчу і пад.*/ to cancel
аднабаковы one-sided; unilateral
аднавіць to restore; /*пачаць зноў*/ to resume
аднак but, though, however
аднакласьнік *м* classmate
аднаўляць → **аднавіць**
адначасова at the same time, simultaneously
адно /*толькі*/ only; one thing
аднойчы once, /*неяк*/ one day
аднолькава alike, equally, identically
аднолькавы the same, identical, equal
адносіны relations, /*узаемны*/ relationship
адносна relatively
адняць to subtract; /*у прыкладах*/ minus
адолець to overcome
адораны gifted, talented
адпаведна respectively, correspondently;
а. з according to, accordingly, corresponding to
адпаведнасць conformity, correspondence; **у а.ці з** according to, in keeping with
адпавядаць to correspond; to fit
адпачываць → **адпачыць**; to have a rest
адпачынак rest, relaxation; /*працяглы перапынак у працы*/ leave
адпачыць to rest, to have a rest, to relax, to have a holiday
адправіцца to start, to set off, to go; /*паплыць*/ to sail

адправіць to send, to dispatch
адпраўляцца → **адправіцца**
адпраўляць → **адправіць**
адпраўшчык sender
адпус|каць, -ціць to release, to let go; **а. на волю** to set free
адразаць → **адрэзаць**
адразу at once, immediately, right away, straight; **а. ж** straight away; **а. пасля** straight after
адрес address
адресат addressee
адрозненне difference; **у а. ад** unlike
адрозні|ваць, -ць to distinguish; **а.цца** to differ;
адрэзаць to cut, to cut off; /*адпілаваць*/ to saw off; /*размову*/ to cut short; /*перакрыць доступ*/ to block off
адсталы backward, underdeveloped
адстаўка resignation; **падаць у а.ку** to resign
адступ|аць, -іць /*перад цяжкасьцямі, ворагам*/ to retreat; /*назад*/ to step back; /*убок*/ to step aside
адсунуць to shift; /*убок*/ to put aside
адсутнасць absence; lack of
адсутнічаць to be absent, to be missing; /*быць выйшаўшы*/ to be out; /*быць у ад'ездзе*/ to be away; /*бракаваць*/ to lack
адсутны absent
адсюль from here
адтуліна hole
адтуль from there
адукаваны educated, intelligent
адукацыя education; **вышэйшая а.** higher education; **даваць а.цыю** to educate
адхіліць, -яць to reject, to turn down, to decline
адхон slope
адценне shade, tint
адчуванне feeling, sensation
адчу|ваць, -ць *зак* to feel; **а. сябе= пачувацца добра/ кепска** to feel well/unwell, to feel bad
адчынены open; /*урачыста*/ inaugurated
адчыні|ць, -яць to open; /*заснаваць*/

to establish, /урачыста/ to inaugurate; **а. дзьверы** /у адказ на стук, званок/ to answer the door
адыходзіць to leave; to move away
ажаніцца to get married
ажыцця|віць, -ўляць to carry out, to fulfill; **а. сваё права на** to exercise one's right to
азд|абляць, -обіць to decorate, to trim
азір|ацца, -нуцца to look round, to look back
азіят Asian
азіяцкі Asian
азмроч|ыць, -ваць to shadow, to overshadow, to mar
азон ozone
азонавы прым ozone; **а. пласт** ozone layer
азот nitrogen
айчым stepfather
айчына native land, fatherland
аказацца to appear, to turn out to be, to prove; **а. вельмі дарагім** to prove very costly
акалічнасьць circumstance; **ні пры якіх а.сцях** under any circumstance
акіян ocean
акно window; **без вокан** windowless
акрамя but, except, bar, beyond, apart from; **а. таго** besides, in addition
акруга district; /наваколле/ neighbourhood
акружаць → акружыць
акружнасьць circle, circumference
акружыць to surround, to encircle
актор actor
акторка actress
актыўнасьць activity
актыўны active
акуляры eye glasses pl, spectacles pl, glasses pl; /ахоўныя, падводныя/ goggles pl
акупаваны occupied
акупаваць to occupy
акупацыя occupation
акуратны tidy, neat, careful
акцыя action; /каштоўная папера/ share, stock
але but

але = так yes
алень deer
аловак pencil; **каляровыя а.ўкі** crayons pl
альбо or
альбом album; **а. для малявання** sketchbook
амаль almost, nearly; **а. не** hardly
ананас pineapple
ангіна quinsy
англійскі English
Англія /частка краіны/ England; /уся краіна/ Britain
антракт interval
ануча cloth, /для выцірання пылу, дошкі/ duster
апавяданне story, short story
апазіцыйны opposition
апазіцыя opposition
апазна|ваць, -ць to recognise, to identify
апекавацца to care
апельсін orange
апельсінавы orange; **а. сок** orange juice
операцыя operation; /хірургічная/ surgery; **перанесьці а.цыю** to undergo a surgery/ on operation, to be operated
апетыт appetite
апісанне description
апіс|аць, -ваць to describe; /каго-н./ to portray
аповяд tale, story
апоўначы at midnight
апошні last, final, ultimate; **а. год** /леташні/ last year; /аканчальны/ final year; **а. артыкул** the latest article
апраметная hell
апранаць → апрануць
апрануты dressed; **быць а.м у** to have ... on; **на ёй была прыгожая сукенка** she had a nice dress on
апрануцца to get dressed
апрануць /каго-н./ to dress; /надзець вопратку/ to put on, to wear; **а.цца** to dress oneself
апраўданне justification; excuse
апраўдаць /надсуднага/ acquittal
апраўд|аць, -ваць /патлумачыць/ to justify; /надсуднага/ to acquit

апрац|аваць, -оўваць to process
апрача, апроч except, but, besides
аптымістычны optimistic
аптэка chemist's (shop), pharmacy
апублікаванне publication
апублікаваць to publish
апус|каць, -ьціць to drop; /не ўзгадаць/ to omit; /унізі/ to lower; **а.цца** to descend; to sink; /зьмяншацца/ to diminish
апынуцца to find oneself, to end up (in), to come to be; **а. ў турме** to end up in jail; **апынуўшыся там** once there
апячы to burn
аранжавы orange
араць to plough
арганізаваць to organize; to stage, to hold, to arrange
арганізацыя organization, body;
няўрадавая а. NGO (non governmental organization)
арганізм organism
аркестр band, orchestra
аркуш sheet, leaf (*pl* leaves)
армія army
арол eagle
артыкль article; **азначальны/ неазначальны а.** definite/ indefinite article
артыкул article
артыст actor, artist
артыстка actress
арфаграфія spelling
архітэктар architect
архітэктура architecture
арыгінальны original
арышт arrest, detention
арыштаваць to arrest, to detain, to hold
арэна arena
арэх nut
аса wasp
асабіста personally
асабісты personal
асабліва particularly, in particular, especially
асаблівасць feature, peculiarity
асаблівы special, particular
асьвета education
асвятленне illumination; /у СМІ/ coverage

асвятляць /надзеі/ to cover; /святлом/ to illuminate, to light
асенні autumn
асёл donkey, ass
аслабіць, -ляць to relax, to release; to weaken, to loosen
асмеліцца to dare
асна|сьціць, -шчаць to equip, to provide with
аснашчэнне equipment
аснова base, basis; **на а.ве** on the basis of
асноўны basic, fundamental, main, principal, chief, essential; **у а.м** essentially, predominantly
асоба person, personality, individual;
дзеяная а. /н'есы/ character; **афіцыйная а.** official
асобна apart, separately
асобнік copy
асобны separate; different, special
аспект aspect
астатні remaining; /апошні/ last; **у а.няй**
Еўропе elsewhere in Europe, in the rest of Europe
астатнія the rest /of/
астранамічны astronomical
астраномія astronomy
асцярожна careful, carefully, gently
асцярожнасьць ж caution
асцярожны careful, cautious
асяродак: сацыяльны а. social background
асяроддзе environment, surroundings;
навакольнае а. environment
атаесам|іць, -ляць to identify (з with)
атакаваць to attack
атач|аць, -ыць to surround
атлетыка athletics
атмасфера atmosphere
атрута poison
атрутны poisonous, toxic
атрым|аць, -ліваць to get, to receive, to gain, to obtain; to acquire
аўдыторыя /памяшканне/ room, /публіка/ audience
аўтагоншчык pilot
аўтамабіль car; **а.- бомба** car-bomb
аўтар author
аўтастрада highway

аўтобус bus; coach; /*двухпавярховік*/ double-decker; **а.ам** by bus
аўтобусны bus; **а. прыпынак** bus stop;
а.ая станцыя bus station
аўторак Tuesday; **у а.** on Tuesday; **у а. увечары** Tuesday evening
афіцыйны official, formal; **а.ае свята** public holiday
афіцыянт waiter
афіцыянтка waitress
афіша poster, bill
ахайны neat, accurate, tidy
ахвота desire, inclination; **без а.ты** reluctant, unwilling; /*як прыслоўе*/ reluctantly
ахвотна willingly, readily
ахвяра victim; /*прынашэнне*/ sacrifice, offer
ахвяраваць to contribute, to sacrifice
ахова protection; guard; /*і прыроды*/ conservation
ахоўваць to protect, to preserve; /*арыштанта*/ to guard
ахрыпнуць to get hoarse
ацэнка (*пахвала*) appraisal, (*вызначэнне кошту*) evaluation
ацяпленне heating
ачуняць to recover
ашуканства fraud, deception
ашукаць to cheat, to fool, to deceive
ашчаджаць to save, to spare
ашчадны thrifty; **а. банк/ а.ая каса** saving bank
аэрапорт airport

Бб

баба (*бабуля*) grandmother; (*жанчына*) woman
бабёр beaver
бабуля grandmother, granny
баваўняны cotton
бавіцца to stay long, to linger
бавіць (*час*) to spend; **добра б. ч.** to have a good time/ to have a good fun; **б. болей часу з сям'ёю** to spend more time with the family
бавоўна cotton
багаж luggage

багата many, much, a lot of, plenty, a great deal of, plentiful
багаты rich (*чым-н.* in), prosperous; /*заможны*/ wealthy, well-off, affluent
багацей rich (man)
багаце wealth, riches, fortune
бадай hardly; **б. не** probably not; **б. што** perhaps, very likely
бадмінтон badminton
база base
базавы basic
байка fable
байкатаваць to boycott
байкот boycott
бакавы side, lateral
баламут trouble-maker
балерына dancer, ballet dancer
балет, -ны ballet
балець to hurt, to ache; **мне баліць галава** I have a headache; **мне баліць горла** I have a sore throat
балкон balcony
балота bog, marsh, swamp, fen
большыня majority
балючы painful
бамбардаваць to bomb
банан banana
бандыт gangster, bandit
бандэроль book-post, parcel, printed matter
банк bank
бар /*лустанова*/ bar
баран /*і сьценабітная прылада*/ ram
бараніна mutton
бараніць to defend; **б.цца** to defend oneself
барацьба struggle; *спарт.* wrestling
басейн basin, pool; /*ракі*/ basin; **плавальны б.** swimming pool
баскетбол basketball
батаніка botany
батарэйка battery
бацька father, Dad; **хросны б.** godfather; **б.кі** parents
бацькаўшчына fatherland
бачнасьць visibility
бачны visible
бачыць to see

баязьлівец *m* coward
баяцца to be afraid (of), to fear, to be fearful of
бег run; **б. трушком** jogging
бегчы to run; */імчаць/* to rush
беднасць poverty;
бедны poor
без without; */пры абзначэнні часу/* to;
б. пяці тры гадзіны it's five minutes to three; */прыметнікавая прыстаўка/* --less; **безгаловы** headless; **б. акна/ вокан** windowless
безадказны irresponsible
безгустоўны tasteless
бездань abyss
бездапаможны helpless
безнадзейны hopeless
бейсбол baseball
бекон bacon
беларус Belarusian
беларускі Belarusian
Беларусь Belarus
белы white, */бледны/* pale
бензін petrol; */амерыканскае слова/* gas
бераг */мора/* shore, */ракі/* bank; **б. ракі** river side; **б. мора** seaside; */узбярэжжа/* coast; beach
бэрагавы coastal
беспаспяхова without success, unsuccessfully
беспаспяховы unsuccessful
бесперапынны continuous, uninterrupted, incessant, ceaseless
беспрацоўе unemployment
беспрацоўны unemployed
бессаромны shameless
бесстаронні impartial, unbiased
бессэнсоўны senseless, meaningless
бібліятэка library; **філіял б.кі** branch library
бібліятэкар, -ка librarian
біёлаг biologist
бізнес business
бізнесемен, бізнесевец businessman
білет ticket; **б. у адзін канец** one way ticket; **б. у два канцы** return ticket
біскуп bishop
бітва battle
бітон can

біфштэкс steak
біць to beat, to hit, to strike; **б.цца** to fight, to struggle
біяграфія biography; **кароткая б.** curriculum vitae
біялогія biology
блага badly, poorly
благі bad, poor
блазан fool
блакаваць to block
блакітны blue; **цёмна-б.** navy blue
бледны pale
блізарукі short-sighted
блізка */недалёка/* near; close; */ведаць каго-н./* intimately; **быць б. да выйгрышу** to be close to win
блізкі */недалёкі/* near; */шчыльны/* close; */сябар/* intimate; */сімпатычны/* sympathetic; **б. да** close; close to
блізньнюк, блізня twin; **блізняты** → **двайняты** twins
блінец pancake
бліскучы brilliant; shining
блок block
блытаць to confuse, to mix up
бляшанка tin, can
бо for, because
боб bean; */расьліна/* beans
Бог God
Божухна Dear me!, My Lord!, Oh, dear!
бой fighting, battle
бойка fighting
бок side, part, place; aspect; **стаць на чый-н. б.** to side with; **з іншага б.у** on the other hand; **нябачны б. Месяца** back side of the Moon
бокс */спорт/* boxing
болей more, over; longer, any longer, no longer, any more; else; rather; **б. за** over, more than; **б. за ўсё** most/ of all; **чым б... тым б...** the more ... the more; **нашмат/ куды б.** much more; **усё б. + прым., дзеяслоў** increasingly; **ніхто б. пра гэта не ведае** nobody else knows about it
боль pain, ache; **галаўны б.** headache; **зубны б.** toothache; **б. у жываце** stomachache
больш = **болей** more; **б. за ўсё** best, most, most of all

большы bigger, larger, major; /на ўзросце/ elder
бомба bomb
борт board; **на борце карабля** aboard the ship
бортправадніца stewardess
бот boot
бохан loaf /pl loaves/; **б. хлеба** loaf of bread
бочка barrel
бракаваць to lack, to fail, to be in short supply
брама gate, door
брамкар goal-keeper
брат brother; **стрыечны б.** cousin
братэрства brotherhood
брахаць to bark
брацца to take; /за справу/ to take up; to undertake, to begin to do smth; **б. за працу** to set to work
браць to take; **б. на сябе** to take over; **б. (весьці каго-н. куды-н.)** to take to; **б. удзел у** to take part in
брашура pamphlet, booklet
бронзавы bronze
бруд dirt
брудзіць to pollute; to smear
брудны dirty, untidy, muddy; filthy
брутальны brutal, cruel
брыво eyebrow
брыгада team, gang
брыдкі nasty, naughty, /непрыгожы/ ugly
будаваць to build, to construct, to erect, to put up; **б.цца** to be under construction; to be built
будаўнік builder, constructor
будаўніцтва construction, building
будзільнік alarm-clock
будзіць to wake up
будоўля construction; construction site
будучы future
будучыня future
будынак building, edifice, home
буйны big, large; large-scale; extensive
булачка roll, bun; **б. з разынкаю** scone
бульба potatoes; **смажаная б.** chips
бульбіна potato
бура storm; /налітычная і над./ uproar;

б. ўшклянцы a storm in a teacup
бурак beetroot; **б.і (страва)** beetroot soup
бусел stork
бутэлька bottle
бутэрброд sandwich
буфет /шафа/ cupboard, sideboard; /установа/ snack bar, buffet
бы, быццам as
бываць /здарацца/ to happen; /наведваць/ to be, to visit, to see; **бывай** good-bye; farewell
бык bull, ox (pl oxen)
былі were; there were; **у мяне/цябе/ і г.д/ б. I/ you** had
было was; **б. холадна** it was cold; **у мяне/цябе і г.д. б. I/ you** had
былы former, ex-
быстры quick, fast, swift
быў was; there was; **у мяне/цябе і г.д. б. I/ you** had
быццам as if, like; **як б.** as though
быць /існаваць/ to be, to exist, /менца ў наяўнасці/ to be available; /для ўтварэння будучага часу ўжываецца дзеяслоў shall/ will, а таксама канструкцыя to be going to + *inf* **яна будзе чытаць** she will read; **у ім будзе бібліятэка** it's going to have a library;
бюджэт budget
бюро bureau
бягун runner
бяда trouble, misfortune, problem; disaster; **б. ў тым, што...** the trouble is that...
бядотны disastrous
бязглуздыца nonsense, rubbish
бяздзейны inactive, inert, apathetic
бязладдзе confusion, mess, turmoil, havoc; **эканамічнае б.** economic turmoil
бязлітасны merciless, cruel, fierce
бязмежны limitless, immense, vast
бялявы fair
бянтэжыць to confuse, to puzzle
бяроза birch
бясконцы endless, infinite
бяскрыўдны harmless, innocent
бясьпека safety, security
бяспечны safe, secure

бясплатна, бясплатны free, free of charge

бяспраўе lawlessness

бяспраўны without rights

бяссільны powerless

бясспрэчна certainly

Вв

вабіць to attract, to appeal, to draw

вавёрка squirrel

вага weight

ваганне swing; */нерашучасьць/* hesitation

вагацца */быць нерашучым/* to hesitate; */гайдацца/* to swing, to sway

вагі balance; **быць на вагах** (*быць у няпэўным становішчы*) to hang on balance

вагон carriage, railroad car

вада water; **мінеральная в.** mineral water; **прэсная в.** fresh water

вадаправод */трубы/* water-pipe; */забесьпячэнне/* water supply; **дом мае в.** the house has running water

вадаспад waterfall, falls

вадзіць → **весьці**; **в.цца** */пра жывёл/* to be found

ваенна-марскі naval; **в.-м. флот** navy

ваенны military

важкі heavy

важна it is important that; **гэта**

няважна it doesn't matter

важнасьць importance

важны important, significant; **быць в.м** (*не в.м*) *каму-н.* to be of (no) importance to

важыць to weigh

ваза vase

вазіць to transport, to carry; */каго-н. куды-н./* to take to

вайна war; */вайсковыя дзеянні/* warfare;

в. з тэрарызмам war on terrorism;

пачаць в.ну to begin warring; **весьці**

в.ну to conduct a war; **Першая**

Сусьветная в. WWI, the Great War;

Другая Сусьветная в. World War II

вакзал */аўтобусны/* bus

station; */чыгуначны/* railroad/ railway

station

вакол round, around

вакуум vacuum

валадар ruler

валасы hair

валейбол volleyball

валіец, валійскі Welsh

валодаць to possess, to own; */кантраляваць/* to control

валюта currency

вам you, to you

вамi by you; **з в.** with you

вандроўка excursion, hiking

ванна bath

ванны пакой bathroom

вараны boiled, cooked; **в.ае яйка/**

бульба boiled egg/ potatoes

варожы hostile, unfriendly, enemy

варона crow

вароты gate; *пер.* gateway

варта I */ахова/* guard

варта II it is worth while

вартавы guard

вартаўнік guard, watchman (*pl* watchmen)

варты worthwhile; **быць в.м** + *наз.* to be worth + *гер*; */заслугоўваць/* to deserve

варыць to cook, to boil

варэнне jam

вар'ят mad, madman

вар'яцкі crazy, mad

вас you; **ад в.** from you; **да в.** to you, to your place

васемнаццаць eighteen

васемсот eight hundred

вастрылка sharpener

ваўняны woolen

ваш your; */замяняе назоўнік/* yours

ваяваць to wage war; **в. з кім-н.** to be at war with

ведаць to know, to be aware of, to be familiar with; **не в.** to be ignorant of

веды knowledge

вежа tower; **вартавая в.** watch-tower;

ваданапорная в. water tower; **В.** */у*

Лондане- таксама званая Таўэр/ the Tower

везці to take, to convey

век age, lifetime

веласіпед bike, bicycle; **ехаць на в.дзе**
to cycle
веласіпедыст cyclist
веласпорт cycling
велізарны huge, enormous
велічыня size; /аб'ём/ volume
вельмі very; very much, a lot;
greatly; /моцна/ badly; **в. хацець** to be
eager; **мне в. патрэбна гэтая кніга** I
badly need this book
венік broom
вера faith, trust, belief
верагодна probably, possibly, likely
верагоднасць, вераемнасць
probability
верасень September
верны faithful, loyal
верталёт helicopter; **баявы в.** gunned
helicopter; **перавозіць в.ам** to helicopter
вертыкальны vertical
верх top; summit; **узяць в.** to have the
upper hand
верхні top, upper
верш poem, rhyme, verse
верыць to believe; to trust
весела happily, gaily, merrily; **тут**
вельмі в. it's very good fun.
веславаць to row
веснавы spring
вестка news, information
вестыбюль hall, lobby
весьці /кіраваць/ to keep, to manage,
to run; /каго-н. куды-н./ to take, to lead;
to guide; to conduct; to carry on; **в.**
машыну to drive; **в.ся** /пра жывёл- дзе-
н./ to be found
весьляцца to have fun
ветліва politely
ветлівы polite, courteous
ветразь sail
ветраны windy
вецер wind
веча folk moot
вечар evening, night
вечарынка party, evening party, dance
party; **школьная в.** school social;
ладзіць школьную в. to hold a school
social
вечка cover, cap

вечны eternal, everlasting
вешалка hall-stand
вешаць to hang
вёска /паселішча/ village, /сельская
мясцовасць/ country, countryside; **у**
в.сцы in the country; **ехаць у в.ску** to go
to the country
від view; outlook, sight, /кшталт/
kind; /жывёл, раслін/ species; **в. пад**
пагрозай знікнення endangered species
відавочна obviously, evidently,
apparently
відавочнасць evidence, proof
відавочны evident, obvious, clear,
visible
відаць I /бачна/ it is seen; evidently;
мне в. I can see; **яго не в.** he is not seen
відаць II /здаецца/ it seems
відовішча sight, show, spectacle
відэлец fork
візіт visit, stay
вільготны wet, damp, humid
віна fault, guilt, blame; **гэта ягоная в.**
he is to blame; **гэта мая в.** it is my fault
вінаваты guilty; **быць в.м** to be
guilty; /грошы і пад./ to owe; **прызнаць**
в.м
to be found guilty; **ён в.** he is to blame
вінаваціць to blame, to accuse
вінаград grapes
віно wine
віншавальная картка greeting card
віншаванне congratulation
віншаваць to congratulate
вісець to hang
вітанне greeting, welcome
вітаць to greet, /госьця/ to
welcome, /здароўкацца/ to
salute; /рашэнне і пад/ to hail; **в.цца** to
greet, to salute
вітрына shop-window, showcase
вішня cherry; /дрэва/ cherry-tree
вішчаць to scream
воблака cloud
вобласць /ведаў/ area; /тэрыторыя/
province
вогнішча bonfire
воданепранікальны waterproof
водны water

ВОЖЫК hedgehog
ВОЗ carriage
ВОЗЕРА lake
ВОЙСКА army; **в.кі** troops
ВОКА eye
ВОКЛАДКА cover; **у папяровай в.дцы**
paperback
ВОКНЫ → акно; **без вокан** windowless
ВОЛ ox /pl oxen/
ВОЛАВА lead
ВОЛАТ giant
ВОЛЬНЫ free; spare; /незаняты,
нішчымны/ vacant; **в.ая хвілінка** a spare
minute; **в. час** leisure/ spare time
ВОЛЯ /свабода/ freedom, liberty;
/намаганне/ will
ВОПРАТКА clothes, clothing, dress
ВОРАГ enemy; **в. народу** enemy of the
people
ВОСЕМ eight
ВОСЕМДЗЕСЯТ eighty
ВОСЕНЬ autumn
ВОСЕНЬСКІ autumn, autumnal
ВОСЕННЮ in autumn
ВОСТРА island, isle
ВОСТРЫ sharp; /розум/ keen
ВОСЬ here is; here you are; **в. чаму** that's
why
ВОЎК wolf /pl wolves/
ВОЎНА wool
ВОЧЫ → вока; **кідацца ў в.** to strike
ВУГАЛ матэм. angle; /кут/ corner
ВУГАЛЬ charcoal; /каменны/ coal
ВУДА fishing rod
ВУЗКІ narrow; tight
ВУЛЕЙ hive
ВУЛІЦА street, road
ВУЛКАН volcano (pl volcanoes)
ВУСЕНЬ caterpillar
ВУСНА orally, verbally
ВУСНЫ I /не пісьмовык/ oral
ВУСНЫ II /губы/ lips
ВУСЬЦЕ /ракі/ mouth
ВУХА ear
ВУЧАЊІЦА pupil, schoolgirl, student
ВУЧАЊ pupil, schoolboy, student
ВУЧОНЫ I /навуковец/ scientist, scholar
ВУЧОНЫ II /навучаны/ learned, educated
ВУЧЫЦА to study, to learn; **в. ў школе**

to attend school, to go to school
ВУЧЫЦЬ /вывучаць/ to learn; /каго-н./
to teach; to train; **в. урокі** to do lessons
ВУЧЭННЕ teaching, learning
ВУШЫ → вуха
ВЫ you
ВЫБАР choice, option, selection
ВЫБАРЫ election
ВЫБАРШЧЫК voter
ВЫБАЧАЦЬ to forgive, to excuse,
to pardon; **в.цца** to apologise;
выбачайце sorry; I am sorry; excuse me;
I apologise
ВЫБЕГЧЫ to run out
ВЫБІРАЦЬ → выбраць
ВЫБІТНЫ outstanding, remarkable,
prominent
ВЫБРАНЫ chosen, elected, selected
ВЫБРАЦЬ to choose, to select; /на
выбарах/ to elect; /зь некалькіх рэчаў/
to pick out; **в.цца прэч** to get out
ВЫБУХ explosion, blast; пер. outbreak
ВЫБУХНУЦЬ to explode, to burst out
ВЫВУЧАЦЬ -ЫЦЬ to study, to
learn; /дасьледаваць/ to investigate, to
explore; **вывучыць урок** to learn a lesson
ВЫГАНЯЦЬ → выгнаць
ВЫГЛЯД /зьнешні/ appearance; outlook,
view; **рабіць в. б, што** to pretend that
выглядаць, -нуць /чакацца/ to
expect, /быць падобным да/ to look
(like); /вызіраць, быць перспектывай/
to look out; **выглядае, што** it seems that
ВЫГНАННЕ /высылка/
exile; /выключэнне/ expulsion
ВЫГНАЦЬ to oust, to expell, to drive out;
/з працы/ to fire
ВЫГОДА profit, interest
ВЫГОДНЫ convenient; profitable,
comfortable
ВЫГОДЫ gain
ВЫДА|ВАЦЬ, -ЦЬ /надрукаваць/
to publish, to edit; /злачынца/
to extradite; (ворагу, уладзе) to denounce
ВЫДАТКІ expenses
ВЫДАТНА great; excellent; **в.!** it's great!,
excellent!
ВЫДАТНАСЦЬ sight; **агляд в.сяў**
sightseeing; **аглядаць в.ці** to go

sightseeing

выдатны outstanding, remarkable, prominent; brilliant

выдумаць to invent, to devise

выдумка invention, fiction

выехаць to leave (for)

выжыванне survival

выжы|ваць, -ць to survive

вызваленне liberation, */ад абавязкаў, залежнасцьці/* emancipation; */ратаванне/* rescue

вызвалены freed, liberated; */са зняволення/* released; */ад павіннасцяў, падатку/* exempt

вызвалі|ць, -яць to free, to liberate, */уратаваць/* to rescue, */выпусьціць/*

to release, to set free, */ад падатку, пошліны, павіннасцьці/* to exempt; **в.цца** (*ад чаго-н.*) to get rid of

вызнач|аць, -ыць to define, to determine; **в.цца** to excel, to be noted for

вызначэнне determination, definition

выйсце way out, exit; escape

выйсці to go out, to leave

выказаць to express

выказванне statement, expression

выказваць → **выказаць**

выказьнік predicate

выкананне fulfillment; performance

выканаць to fulfill, to

accomplish; */ролю, працу/* to perform; */ажыццявіць/* to carry out, to act as, to exercise

выкапаць to dig up, to dig out

выкапень fossil; **карысныя в.ні** minerals

выкарані|ць, -яць to eradicate

выкарыст|аць, -оўваць to use, to make use of

выкіды emissions *pl*, discharge

выклікаць to call out; */прычыняць/* to cause, to bring about; */каго-н. куды-н./* to summon; */эмоцыі/* to evoke; **в.**

падозранасць to arouse suspicion; **в.**

цікавасць to evoke interest

выключаць → **выключыць**

выключальнік switch, light switch

выключны exceptional, unusual

выключыць to switch off, to turn off, to put off; */адхіляць, не дапускаць/*

to exclude, to eliminate; */магчымасцьць, верагоднасцьць/* to rule out

выконваць → **выканаць**;

в.цца */работы/* to be in progress

выкру|ціць, -чваць */рукі, бялізну/* to twist; */вывінціць/* to unscrew

выкры|ваць, -ць to expose, to reveal

выл|азіць, -езьці */з транспарту/* to get off; to get out

вылуч|аць -ыць to put forward

вымавіць to pronounce; to say, to utter

вымаўленне pronunciation

вымаўляць → **вымавіць**

вымерлы died out, extinct

выміранне extinction

вым|ерці, -іраць to die out, to become extinct

вымова reprimand

вынайсьці to invent

вынаходнік inventor

вынаходзіць → **вынайсьці**

вынаходніцтва invention

вынесці to carry out, to take

out; */вытрымаць/* to bear, to stand

вынік result, outcome, effect; **у в.у** as a result, due to

вынікаць to appear; to follow

выносіць → **вынесці**

вынятак exception; **за в.ткам** but, except

выняць to take out, to pull out, to remove

выпадак incident, case; occasion;

няшчасны в. accident, mishap; **на ўсялякі в.** just in case

выпадкова by chance, by accident, accidentally

выпадковасцьць chance, coincidence

выпадковы occasional, accidental, casual

выпіць to drink (out, up)

выпрабаванне test, trial

выпраб|аваць, -оўваць to test, to try

выпраўляць */памылкі/* to

correct; */пасылаць/* to send

выпу|скаць, -сьціць */вызваліць/* to set

free; */надрукаваць/* to publish; */з рук/*
to drop; */прадукцыю/* to manufacture,
to produce
выраб product, produce
выраб|іць, -ляць to produce
выражаць → **выразіць**
выраз phrase, expression */і твару/*
выразіць to express
вырай *м* migration of birds; **ляцець у в.**
to migrate; **прыляцець з в.аю** to return
from the south
вырасьці to grow up
вырасьціць to grow, to cultivate
выратаваць to save, to rescue; **в.цца** to
survive; to save oneself, to escape
вырашаць → **вырашыць**
вырашчаны grown
вырашыць to decide; to solve,
to resolve, to work out
вырашэнне solution
вырошчваць to grow, to grow up
высадзіцца to land
высьв|етліць, -ятляць to find out
выскачыць to jump out
выснова conclusion; **рабіць в.ву**
to draw a conclusion, to conclude;
прыйсці да в.вы to come to conclusion
высока high, highly; **в. ацаніць**
to appreciate
высокародны noble; */пра мінерал/*
precious
высокаякасны high-quality, superior,
excellent
высокі tall, high
выстава exhibition, show; **ладзіць в.ву**
to exhibit
выста|віць, -ўляць to display,
to expose, to exhibit; **в. моцнага**
кандыдата to field a strong candidate
выступ */прамова/* speech; **в. па**
тэлебачанню televised speech
выступ|аць, -іць */на сцэне/* to act,
to perform; */з прамоваю/* to speak,
to address; */узьяць слова/* to take the floor;
/узбунтаваць/ to revolt
высылка exile
вытворца producer
вытворчасць production,
manufacture,

output
вытрыманы reserved, self-controlled
вытрымаць to bear, to resist, to sustain,
to stand; **в. аперацыю** to survive an
operation
выхаванне */узгадаванне/* upbringing;
education
выхаваны */з добрымі манерамі/* well-
mannered, */ветлівы/* polite,
urban, */наважлівы/* respectful
вых|аваць, -оўваць to educate, to bring
up
выхад exit, way out; */публікацыі/*
appearance, */фільму, дыску/* release
выхадны: **в. дзень** day off; **в.я** week-end
выходзіць to come out; */з транспарту/*
to get off, to go out; to leave; */пра вокны/*
to overlook, to look (на onto);
выц|ерці, -іраць to wipe, to wipe out;
to clean, to dry; **в. пыл** to dust; **в. насуха**
to wipe dry
выць to howl, to wail
выцяг|ваць, -нуць to pull out
вычарпаць */рэсурсы, радовішча/*
to exhaust
вышыня height, altitude; **в.нёю тры**
метры three metres high
вышэй higher
вышэйшы taller, higher
выява image
вядома */канешне/* certainly, sure;
of course; */гэта ведаюць/* it is known
вядомасьць fame, notoriety
вядомы known, well-known, famous;
быць в.м з-за to be known for smth
вядро pail, bucket
вязаць */карункі, вопратку/* to
knit; */звязаць/* to tie up
вязень prisoner; captive; inmate
вялізны huge, vast, enormous, very big
Вялікдзень *м* Easter
вялікі big; great, large; important, grand
considerable, heavy; **вельмі в.** huge, king-
size; **В.ае Княства Літоўскае** Grand
Duchy of Lithuania
вяндліна ham
вярблюд camel
вярнуцца to come back, to be back,
to return; **в. ў школу** to go back to school

вяроўка rope, cord
вяртанне comeback, return; /улады/
devolution
вяртацца → вярнуцца
вяртаць to give back, to return
вяршыня top, summit; *на в.ні* on the
top
вяселле wedding
вясёлка rainbow
вясёлы merry, gay, glad, jolly, funny;
/пра настрой/ cheerful
вясковец villager
вяскovy village; country, rural
вясна spring
вясновы spring
вясною in spring
вячэра supper, evening meal
вячэраць to have supper

Гг

гаваркі talkative
гаварыць to talk, to say, to speak
гавяда cattle
гадаваць /жывёду/ to raise, to rear, /і
тэрарыстаў/ to breed; /дзяцей/ to bring
up
гадавіна anniversary
гадзіна hour; *пікавая г.* rush hour; *якая
зараз г.?* what time is it now?; *тры г.ны*
it's three o'clock, it's three hours; *у тры
гадзіны* at three o'clock
гадзіннік clock; /наручны/ watch
газ gas; *слезачечны г.* tear-gas
газаваны fizzy; *г. напой* fizzy drink
газета newspaper, paper, daily
газетны newspaper; *г. кіёск* news-stand
гаіць to heal
гайдаць to swing; *г.цца* to sway
галава ж head
галаваломка ж puzzle
галадоўка ж hunger strike;
/недаяданне/ starvation
галактыка galaxy
галасаванне н voting, poll
галасаваць to vote; */браць удзел/* to go
to the polls
галерэя ж gallery
галеча ж poverty, grinding poverty

галіна ж /і перан./ branch; /поле
дзеянасцьі/ area, field
галінка ж twig
галіцца, галіць to shave
галодны hungry
галоўны main, principal, chief, basic
гальштук м tie
гамбургер м hamburger
ганаровы honorary, honourable
ганарыцца to be proud of
гандаць trade, commerce
гандлёвы trade, trading, commercial
гандляваць to trade
гандляр trader, vendor; merchant
ганебны shameful, disgraceful,
ignominious
ганьба shame, disgrace
гара mountain, mount
гараджане townfolk
гарадскі town, city, urban
гараж garage
гарантаваць to ensure, to warrant,
to guarantee
гарантыя warrant, guarantee; *быць
яшчэ на г.тыі* to be still under guarantee
гарачы hot; */пра стаўленне і над./*
warm
гарачыня heat
гарбата tea; *моцная г.* strong tea; *піць
г.* to have tea
гарбуз pumpkin
гармата gun, cannon
гарняк miner
гародніна vegetable(s)
гарох pea
гартаць to turn over pages, to look
through
гарчыца mustard
гаршчок pot; *г. з золатам* pot of gold
гарышча attic
гарэць to burn
гаспадар owner, boss, master; */адносна
гасьцей/* host
гаспадарка economy; */вясковы двор/
farm; сельская г.* agriculture, farming;
хатняя г. household
гаспадыня housewife (*pl* housewives),
hostess; *хатняя г.* housewife
гасьцеўня living-room

гасьціннасьць hospitality
гасьцінны hospitable
гатаванне cooking
гатаваць (*ежу*) to cook, to make
гатовы ready, /*скончаны*/
finished; /*падрыхтаваны*/ prepared
гатоўка /*наяўныя грошы*/ cash
гатунак sort; **чалавек другога г.нку**
person of the second sort
гатэль hotel; /*заезны двор*/ inn
гваздзік carnation
гвалт violence
геаграфія geography
геаметрыя geometry
генерал general
геній genius
герой hero, character
герунд gerund
гігант giant
гіганцкі giant, immense, enormous
гід guide
гімнастыка gymnastics; **ранішняя г.**
morning exercises
гінуць to perish, to die, to disappear
гістарычны historical, historic
гісторыя story, /*навука*/ history
гітара guitar
глабалізацыя globalisation
глабальны global
гладкі smooth /*і пра хаду спраў*/
глеба soil, ground
гледзішча standpoint, point of view
горла throat
глум mistreatment, insult
глупства nonsense; **г.!** rubbish!
глухі deaf
глыбіня depth; **г.нёю тры метры** three
metres deep
глыбокі deep, profound; **сьнег г.** the
snow is high
глытаць to swallow
глыток swallow
глядач spectator; **гледачы** audience
глядзець to see, to look; **г. тэлевізар**
to see/ to watch TV
гмах building
гнаць to drive; **г.цца** to chase;
/*імкнуцца*/ to strive
гневацца на to be cross with smb

гнеў anger, wrath
гнуткі flexible; /*пра людзей*/ lithe
гнуць to bend, to inflect
гняздо nest
год year; **пара г.у** season; **колькі табе**
гадоў? how old are you? **мне**
дванаццаць гадоў I am twelve; **мець..**
гадоў to be aged ...
годзе enough
годнасць dignity
годны decent, worthy; /*карысны*/
appropriate
гол goal; **забіць г.** to score a goal
голад hunger, starvation, /*масавы*/
famine
голас voice; /*выбарчы*/ vote
голкипер goal-keeper
голуб pigeon, dove
голы naked, bare, nude
гольф golf
гонар honour, pride; **у г.** in honour of
гонка race
гора grief, misfortune
горад town; city
горай worse
горача hot; **мне г.** I am hot
горды proud
горкі bitter
горла throat; **мне балиць г.** I have a sore
throat
горны mountainous, mountain; **г.**
веласіпед mountain bike
горш worse; **г. за ўсё** worst of all
горшы worse
госьць guest, visitor; **найсьці ў г.ці**
to go visiting, to go to see
грабенчык, грабянец comb
град hail
града garden bed
градус degree
гразь mud, dirt
гразкі muddy
грам gramme, gram
грамада /*супольнасьць*/ society,
community; /*натоўн*/ crowd
грамадзкі public, social; communal
грамадзянін citizen
грамадзянства citizenship
грамадскі public

грамадства society; *расколанае г.* fragmented society
грамата /*дакумент*/ charter; /*уменне чытаць і пісаць*/ reading and writing skills
граматыка grammar
граматычны grammar
грант grant
графіці graffiti
гром thunder; *грыміць г.* it thunders
гронка bunch
грошы money; *даваць г.* to give money, /*фундаваць*/ to grant
грубы rude, rough; *пер* crude; /*не тонкі*/ thick
грудзі chest, bosom; /*цыцкі*/ breast,
грудная клетка chest
груз load, cargo
грузавік lorry, truck
грукат crash, din
грук|аць, -нуць to rumble, to roar; /*упаўшы*/ to crash
грунт base, basis
грунтоўны sound
група group
грыб mushroom
грым make-up
грым|ець, -нуць /*пра гром*/ to thunder; /*грукаць*/ to roar
грып influenza, flu'
грэбень comb
грэйпфрут grapefruit
грэк Greek
грэнка toast
грэх sin
грэцкі Greek
грэць to warm, to heat; *г.цца* to warm oneself; /*пра атмасферу і над.*/ to get hotter
губа lip
губляць to lose
губны lip; *г.ая намада* lipstick; *г.* *гармонік* mouth-organ
гузік button
гук sound
гулец player
гульлівы playful
гульня game; *гуляць у г.ні* to play games; *Алімпійскія г.ні* Olympic games

гуляць to play; /*шацыраваць*/ to walk; /*нічога не рабіць*/ to idle, to be idle
гуляшчы idle, /*нішчымны*/ vacant
гума rubber
гумар humour
гумарыстычны comic, humoristic, humorous
гумка elastic; eraser
гурок cucumber
гурт group; crowd, bunch, flock;
арганізаваць г. to start a society
гурток society, club, hobby group
густ taste
густы thick, dense
гусь goose /*pl* geese/
гутарка talk, conversation, discussion
гутарыць to talk, to chat, to speak
гучаць to sound
гучна loudly
гучнасьць volume
гучны loud
гэта this, it
гэтак so; in this way/ manner, thus; as; *г. .. як і ...* as...as...; so... as...
гэт/а/кі such; *г. ж* the same
гэтулькі so much, so many
гэты /*указальн.*/ this; that; /*пра тое што будзе*/ this; /*пра тое, што мінула*/ last; *зэтае начы* last night; *пасья гэтага* after that
гэтыя these

Дд

да /*накірунак*/ to, towards; /*пакуль*/ till, until, /*да пэўнай мяжы, меры*/ up to; /*дагэтуль*/ before; /*наколькі*/ as far as;
да яе (краіны) чатыры гадзіны (дарогі) it is four hours away
дабірацца → дабрацца
дабрабыт well-being, welfare
дабрацца to get to, to arrive, to reach;
спытай, як туды д. ask how to get there
дабро good
давацца to be good at; *яму лёгка даецца іспанская* he is good at Spanish
даваць to give; /*забясьпечваць*/ to provide; /*дазваляць*/ to let, to allow; **д.**

дазвол to allow, to give one's permission; **не д. зрабіць /учыніць што-н.** to prevent smb from + *ger.*; **давай/давайце** + *inf* let us+ *inf*
даведацца to learn, to find out, to come to know
даведнік handbook, reference book
давер confidence; **заваяваць д.** to gain confidence
даводзіцца to have to + *inf*; to have occasion, to have opportunity; to happen
даволі /дастаткова/ enough; /у значнай меры/ quite, rather; **д. цікавы** quite interesting
давяраць to trust; **яму можна цалкам д.** he is totally trustworthy
дагаджаць to please
даганяць → дагнаць
дагліядаць, -едзець to look after, to care; **добра д. карову** to take good care of the cow
даглядчык /жывёлы/ keeper
дагнаць /і ў вучобе/ to catch up
дагэтуль until now, thus far; up to here; hitherto; **д. невядомы** hitherto unknown
дада|ваць, -ць to add, to give; plus
дадатак supplement; addition; **у д.** in addition
дадатковы extra; additional
дадатны positive
дадаць to add; plus
дадому home; homeward(s)
дадзены given; present
дажджлівы rainy
дазв|аляць, -ольць to allow, to let; /рабіць магчымым/ to enable; **д. сабе** to afford; **не д.цца** to be not allowed
дазвол permission; **не даць д.у** to refuse permission
даіць to milk; **д. карову** to milk the cow
дайсьці да to get to, to go up to, to arrive; to reach
даказваць to prove
даклад report
дакладна exactly, precisely
дакладны accurate; precise, strict
дакладчык reporter
дакран|ацца, -уцца to touch
дакумент document, paper

дакументальны documentary
далей father; further, furthermore; **і гэтак д.** and so on, and so forth; **Я не магу ісьці д.** I can't walk any further.
далейшы further, next
далечыня, далеч distance; **у д.ні** in the distance
далёка far, far away; **д. не** far from + *ger*
далёкі distant, remote, far, far away, faraway
далікатны delicate; /пытанне, адносіны/ prickly; **д.ае пытанне** awkward question
даліна valley
далоня palm
далуч|аць, -ыць, д.цца to join
даляр dollar
дамаг|ацца to demand, to insist, to strive
дамагчыся to achieve, to get
дамова treaty, agreement
дама|ўляцца, -овіцца to agree, to arrange
дамоў home
дапамаг|аць, -чы to help, to assist
дапамога aid, help, assistance; **першая д.** first aid; **хуткая д.** /машына/ ambulance; **юрыдычная д.** legal help
дапасаваць to match, to fit
дапаўненне *грамат.* object
дапрыкладу for instance, for example
дапу|скаць, -сьціць to allow;
дапусьцім... suppose; **не д. учыніць што-н.** to prevent from+ *ger*
дапыт|аць, -ваць to question, to interrogate
дараванне pardon
дараваць to forgive, to pardon, to excuse; **даруйце** I'm sorry (*гэты выраз найлепшы*); excuse me!, (*радзей ужываецца*) I beg your pardon
дарагі /мілы, таксама коштам/ dear; /коштам/ expensive, costly
дармавы free, free of charge; **д. білет** free ticket
дарога road, way; **на д.зе куды-н.** on one's way to
дарожка *спарт.* lane
дарослы adult, grown-up
даруч|аць, -ыць to entrust, to deliver

дарыць to present
дарэчы by the way
дасведчаны experienced, skilled
дасканаліць to improve
дасканала perfectly
дасканалы perfect, excellent
даследванне investigation, research, exploration
дасьледаваць to explore, to study, to research, to investigate
даследнік researcher, investigator, explorer
даставаць to get, to reach, /выняць/ to get out
дастаткова enough, sufficiently; **д.!** that will do!
дастатковы sufficient
дасьціпны witty
дасягаць → дасягнуць
дасягненне achievement
дасягнуць to reach, to achieve; to get; **д. свай мэты** to achieve one's objective
дата date
датычны related
даўні old, ancient
даўно /*таму назад*/ long ago, long before; /*працяглы час*/ for a long time
дах roof
дахаты home; **ісьці д.** to go home
даход income, profit
даходзіць /*дасягаць*/ to reach
даць to give; /*забясьпечыць*/ to provide; **не д. зрабіць што-н.** to prevent from + *ger*
дача daughter
дашчэнту completely, **разьбіць д.** to break to the smithereens
даярка milkmaid
дбайны careful, thorough; /*пра чалавека*/ thoughtful
дбаць to take care of, to look after,
два two
двайняты twins
дванаццаць twelve
дваццаць twenty
двойчы twice; /*удвая*/ doubly
двор yard, courtyard; **у двары** in the yard; **на двары** outside, /*не ў памяшканні*/ outdoors

джунглі jungle
джынсы jeans
джэнтльмэн gentleman (*pl* gentlemen)
дзьверы door
дзьвесьце two hundred
дзе where; **д. б ні** wherever; **д. хочаш** anywhere
дзевяноста ninety
дзевятнаццаць nineteen
дзевяты ninth
дзевяць nine
дзевяцьсот nine hundred
дзед grandfather; **д. і баба** grandparents
дзепрыметнік participle; **дз. мінулага часу** past participle
дзепрыслоўе verbal adverb
дзейнасьць activity, action, work
дзейнік *грамат.* subject
дзейнічаць to act, to proceed; /*працаваць*/ to work, to function
дзейны acting
дзейсны effective, active
дзелавы business, businesslike
дзе-небудзь somewhere; /*пыт.*/ anywhere; /*у іншым месцы*/ elsewhere
дзень day; /*сьветлы час*/ daytime;
добры д. good morning; good afternoon; how do you do?, hello; **д. нараджэньня** birthday
дзесьці anywhere, somewhere
дзесятка ten; dozen; **дз. ткі** dozens of
дзесяць ten
дзеці children; kids; **мець багата дзяцей** to have a great many children
дзеянне action
дзеяслоўе verb; **дапаможны дз.** auxiliary verb; **няправільны дз.** irregular verb
дзённік diary; /*школьны*/ record-book
дзіва miracle, wonder
дзівіць to astonish, to amaze, to impress;
дз. цца to wonder
дзівосны arvellous, amazing, wonderful
дзік boar
дзікі wild
дзірка hole, cavity; **чорная д.** (*астранамічны аб'ект*) black hole
дзіўны trange, odd, surprising
дзіця baby; child; kid

дзіцячы child's, childish, infantile; **дз.**
сад nursery school
дзьмуць to blow
дзю-до judo
дзядзька uncle
дзяжурны man on duty; /у школе/ pupil
on duty
дзяжурыць to be on duty
дзякаваць to thank; **дзякую вам/ табе**
thank you
дзякуючы thanks to, because of, due to,
owing to
дзяліць to divide, to share; **д.цца** to share
(з with), to devide (на into)
дзяржава state, power, country;
сацыяльная / сацыяльна адказная дз.
welfare state
дзяржаўны state, public
дзяўчына girl
дзяўчынка girl, little girl, youngster
дзяцел woodpecker
дзяцінства childhood
дзяцюк fellow, chap, guy
для for; **д. таго, каб** in order to, so as to
дно bottom
добра well, fine
добры good; fine; kind, lovely, nice
догляд care
дождж rain; **кіслы д.** acid rain; **ідзе д.** it
rains; **д. лье як вядра** it is raining cats
and dogs
доказ evidence, proof, /і
матэматычны/ demonstration
доктар doctor, physician
доля /лэс/ fate, destiny; /частка/ share,
part
дом house, block of flats; home; **жылы**
д. dwelling- house
дома at home; indoors; **ці д. ён?** Is he
in?
дорага expensive
досьвед experience
досвітак dawn, daybreak; **на д.тку** at
dawn
досьлед experiment
доступ access
досьціп trick
досыць enough; /ацэначнае слова/
rather; **д. нудны** rather dull

дотык touch
доўг debt; **мець д.** to be indebted to
доўга long time, for a long time, long; **д.**
чакаць it's a long time to wait
доўгатэрміновы long-term; **д.я планы**
long-term plans
доўгі long
дошка board; **класная д.** blackboard;
кухонная д. cutting board
дражніць to tease; (*перакрыўляць каго-
н.*) to make faces at
драматург dramatist, playwright
драматычны dramatic
драпаць to scratch
драўляны wooden, of wood; **д.ая хата**
wooden house
драўніна wood
дробны small, fine; /пра гандляра,
ідэалогію/ petty; **д.ае злачынства**
minor offence
дровы firewood, wood
дрот wire; **калючы д.** barbed wire
другасны secondary
другі second; /іны/ another; other
дружба friendship
дружны unanimous; united
дружына team
друк /газеты, часопісы/ press; /працэс/
printing
друкавальная машынка typewriter
друкаваны printed; **пісаць д.мі**
літарамі to write in block letters
друкаваць to print; /выдаваць/
to publish; /на машыны/ to type;
друкарня print shop
дрыж|аць, -эць to tremble, to shake; /ад
халаду/ to shiver
дрэва tree; /матэрыял/ wood
дрэнна badly, bad; poorly; **быць вельмі**
д. арганізаваным to be very poorly
organised
дрэнны bad, (*здароўе, веды*) poor;
wretched, rotten; **д.ае здароўе** poor
health; **д. ўчынак** offence
дуб oak
дубовы oak
дуброва oak grove
дуда pipe, bagpipe
дудар piper

дудка pipe; /вайсковая флейта/ fife
дужа greatly, too
дужы strong, healthy
думаць to think, /лічыць/ to consider,
/меркаваць/ to mean
думка thought; idea, opinion;
грамадзкая д. public opinion; на маю
д.ку to my mind
дупло tree hollow, hole; cavity
дурань fool, stupid person; быць
чыстым дурнем to be a perfect fool
дурны foolish, silly, stupid
дурыць to fool
дух spirit; /прывід/ ghost
душ shower; памыцца ў д.ы to have/
to take a shower
душа soul
ды and, but
дыван carpet, rug
дыванок rug
дыета diet
дызайн design
дык → але
дыктаваць to dictate
дыктатар dictator
дыктатарскі dictatorial
дыктатура dictatorship
дыктоўка dictation
дым smoke, fume
дыня melon
дырэктар /школы/ headmaster;
principal
дырэктарка /школы/ headmistress
дыстанцыя distance; на д.цыі 100
метраў at the distance of 100 meters
дыхаць to breathe
дыялог dialogue
дэвіз motto
дэкарацыі scenery
дэмакрат democrat
дэмакратычны democratic
дэмакратыя democracy
дэманстраваць to display,
to demonstrate, to show
дэманстрацыя demonstration, show
дэталёвы detailed
дэталёвы detail; particular
дэтэктыў /сьледчы/
detective; /літаратурны жанр/ detective

story
дэтэктыўны detective

Ее
егіпецкі Egyptian
егіпцянін Egyptian
ежа food, meal
ездзіць to ride; to travel; to go; е. на
кані to ride a horse; е. на веласіпедзе to
ride a bike; ехаць на аўтобусе/ цягніку
to go by bus/ by train
ейны her, hers
елка fir-tree; калядная е. Christmas
tree.
есьці to eat, to have a meal; хацець е.
to be hungry
еўра /еўрапейская валюта/ euro
еўрапеец European
еўрапейскі European; Е. Хаўрус
European Union
ехаць to go, to travel, to ride ; /на
машыне/ to drive; е. верхам to ride a
horse; е. на веласіпедзе to cycle

Ёё
ёй her, to her
ёмка comfortably; /як выказьнік / it is
comfortable, it is proper
ён he; /пра жывёлу ці неадушаўлёную
рэч/ it
ёсьць is, are; /у мяне/ цябе і г.д. /
to have; у мяне ё. I have/ I have got; у
яго ё. he has/ he has got; у нас ё. we
have/ we have got, і гэтак
далей; /маецца/ there is/ there are
ёю: з ёю with her

Жж
жаба toad; /але англічанін скажа/ frog
жабрак beggar, pauper; /бедны/ the
underprivileged
жабрацкі poverty stricken, poor,
indigent,
жаданне wish, desire, will
жаданы desirable, wanted, welcome
жадаць to wish, to desire; to will; ж.
добра to wish smb well
жалеза iron

жалезны iron
жаліцца to complain (about)
жанаты married; **быць ж.м** to be married (to)
жаніх bridegroom
жаніцца to marry, to get married
жаніцьба marriage
жаночы feminine, women's
жанчына woman /pl women/, female
жарт joke, trick
жартаваць to joke
жах horror, terror; **прыводзіць у ж.** to terrify
жахлівы terrible, horrible, horrendous, awful, abominable

жменя, жменька *каго-, чаго-н.* a handful of
Жмудзь Samogitia
жнівень August
жніво harvest, harvesting time
жонка wife /pl wives/
жорсткасць cruelty, brutality
жорсткі brutal, cruel
жоўты yellow
жудасны horrible, terrible
жук beetle, bug
журналіст journalist
жывапіс painting, art
жывапісец painter
жывёла animals pl; **буйная рагатая ж.** cattle
жывёліна animal, beast
жывёльны animal; **ж. сьвет** fauna
жывёлагадоўля cattle-breeding, breeding of stock
живот stomach, belly, tummy
жывы alive, living; **ж. і здаровы** safe and well
жнівень August
жыллё housing, lodging
жыта rye
жытло dwelling, shelter
жыхар inhabitant, dweller; **карэнны ж.** native
жыццё life /pl lives/; **замагільнае ж.** afterlife; **працягласць ж.ця** life expectancy
жыццёвы vital, of life

жыццяпіс biography, curriculum vitae
жыць to live; */мець жыхарства/* to dwell; **Жыве Беларусь!** Long live Belarus!

Зз

з */разам з/* with; */адкуль/* from; out of; of */пра час/* since; */перадае выдаленне/* off
за */заду/* behind, at the back of; */насьля/* after; for, at; */на-за/* beyond, outside; */у межах, унутры/* within; */узамаен за/* for, in return for; **за тры гады** within three years; **за некалькі хвілін да** a few minutes before; */пры параўнанні/* than; **ён вышэйшы за бацьку** he is taller than his father
заалагічны zoological
заалогія zoology
заапарк the Zoo
заахва|ціць,-чваць to encourage
забава entertainment
забаран|іць, -яць */партыю, арганізацыю/* to outlaw, */накласьці забарону/* to ban, */не даць/* to forbid, to prohibit
забарона ban, prohibition
забаронены banned, forbidden, prohibited
забастоўка → страйк
забаўка fun, amusement, entertainment; **проста дзеля з.кі** just for fun
забаўляльны amusing
забаўляць to entertain, to amuse
забіваць → забіць
забіраць → забраць
забіць to kill, to murder; */масавы, брутальна/* to massacre; */цывік/* to drive in; **з. гол** to score a goal
зablудзіцца to lose one's way, to get lost, to be lost
забойства murder, homicide; */масавы/* massacre; */разня/* carnage
забойца killer, murderer
зabраць to take, to take away; */назад/* to withdraw; */дзяцей з саду, школы, жывёліну/* to collect; */з транспарту/* to pick up
зabруджанне pollution, contamination
зabрудзіць to pollute, to contaminate

забурэнне unrest
забываць → **забыць**
забыты forgotten
забыць to forget, **не з.** to remember
забяспеч|ваць, -ыць /што-н./
to ensure, to secure; /чым-н./ to provide
with, to supply
заваяваць to conquer; /прыз, славу/
to gain, to win
зав|езыці, -озіць to take, to drive
завершыць to complete, to accomplish,
завесыці I /каго-н. куды-н./ to take,
to bring, to lead to
завесыці II /рухавік / to start
завод factory, plant
заводзіць → **завесыці** I, II
заводскі factory
завуч staff-head
завушніца ear-ring
завяз|аць, -ваць to tie up, to fasten,
to knot
загад order
загад|ваць, -аць to order, to command,
to tell
загадзя in advance, beforehand
загадка riddle, puzzle; /таямніца/
mystery
загалолак headline, title; **над з.лоўкам**
titled
загана fault, defect
загарадзіць /плотам/ to enclose, to shut
in; /загрувасьціць/ to obstruct; **з. дзверы**
to obstruct the door
загараць to lie in the sun, to sunbathe
загарнуць /кнігу/ to close, to shut;
/абгарнуць/ to wrap
загарэць to get a suntan
загінуць to perish, to be killed, to be
fallen
загортваць → **загарнуць**
задавальненне pleasure; satisfaction,
enjoyment, entertainment; **з. з.м** gladly,
with pleasure
задавальняць → **задаволіць**
задаволены satisfied, pleased, happy,
glad, content
задаволіць to satisfy; /патрабаванні,
патрэбы/ to meet, to suit; **з. попыт** to
meet demands; **моцна з.** to delight

заданне task; /баявое/ mission; **задаць**
хатняе з. to assign home task/ homework
задача task, problem
задні back; rear, hind
задумаць /план/ to mastermind, to plan,
to conceive; **з. лік** to think of a number
заезны двор /гасьцініца/ inn
зажураны sad, upset
зазвычай usually, as a rule
зайздрасць envy
зайздросьціць to envy
займаць to engage, to entertain; /месяца/
to occupy, to take up; **гэта займае ў**
мяне гадзіну часу it takes me an hour
займацца to be occupied with; **з.**
спортам to do sports
займеннік pronoun
зайсці /увайсьці/ to come in, to
enter; /завітаць/ to call, to visit; /сонца/
to set
заказ order
заказваць to order
заказны registered; **з. ліст** registered
letter
закапаць to bury
закасаць /рукавы/ to roll up
закахацца to fall in love with smb
заклапочаны concerned; **быць з.м**
чым-н to be concerned with
заклікаць to call, to appeal
заклучны final
закон law, act; **вяршэнства з.у** rule of
law
законны lawful, legitimate
закран|аць, -уць to touch, to
concern, /наўпльваць/ to affect
закры|ваць, -ць to close; to shut;
to cover
зала hall; sitting room; **спартыўная з.**
gymnasium; **выставачная з.** exhibition
hall
залазіць → **залезыці**
залаты gold; golden, from/ of gold
залежаць to depend (ад on)
залежны dependent (ад on); **грамат.**
passive; **з. стан** (дзеяслова) passive
voice
залезыці to climb
залоза gland

замак castle
замарожаны frozen
замарозіць to freeze
замаўляць to order
замах attack, attempt
замежны foreign
замерзлы frozen
замест instead of, in place of
замірыць to pacify
заможны rich, wealthy, prosperous,
well-off
замок lock
замуж: *ісьці* з. to marry, to get married;
быць з.ам to be married
замужжа marriage
замыкаць to lock
замян|іць, -яць to replace, to substitute
замярзаць to freeze
занадта too, too much
зан|есьці, -осіць to take, to carry
заняджаць to neglect
занятак business, work, occupation,
pastime, activities *pl*; *з.ткі* /уроки/
classes; *любёны* з. hobby
заняты busy; engaged, occupied; *быць*
з.м to be engaged, to be busy with
заняць to occupy; *з. месца каму-н.* to
save smb a seat
запаведнік reserve, national park,
conservation area, /лясны/ forest reserve
запаво|ліць, -льваць, з.ца to slow,
to slow down
запалка match; *з.кі* matches
запальнічка cigarette-lighter
запамятаць to remember, to keep in
mind
запас stock, store, reserve
запасіць to store
запасны spare, reserve
запаўняць → запоўніць
запіс|аць, -ваць to write down, to put
down
запіска message, note
заплаціць to pay
заплечнік knapsack
заплочаны paid
запоўніць to fill; *з. бланк* to fill in a
form
запра|сіць, -шаць to invite, to ask

запрашэнне, запросіны invitation
запус|каць, -ціць /ракету/ to
launch; /заняджаць/ to neglect
запыт request
запрэчыць to protest, to object to,
to oppose
зараб|іць, -ляць to earn, to get, to gain;
з. грошы to earn/ to make money; *з. свой/
сабе на/ хлеб* to earn one's living
заработная плата wage, pay, salary
зарагатаць to burst out laughing
зарадка *ж* /акумулятара/ charging;
рабіць ранішняю з.ку to do morning
exercises
зараз now; at present;
nowadays; /неўзабаве/ soon, right now,
right away, immediately; /у дадзены
момант/ at the moment
заробак salary, wage, payment, earnings
засердзіцца to get angry
заслаць to cover; *з. ложка* to make
one's bed
заслона curtain; *жалезная з.* iron
curtain
заслу|гоўваць, -жыць to
deserve; /рэпутацыю і пад./ to gain
засму|ціць, -чаць to upset
засмучаны sad, upset
заснавальнік founder; *сябар-з.* founder
member, founding member
засн|аваць, -оўваць to found,
to establish, to set up, to base
заснуць to fall asleep
заста|вацца, -цца to stay, to
remain, /захоўвацца/ to persist
застрайкаваць to go on strike
застрэліць to gun down, to shoot dead
засуха drought
засьцілаць → заслаць
засьціць to shade
засяро|дзіць, -джваць; *з.ца*
to concentrate
затапіць /наводкаю/ to flood, to
inundate, /апусьціць на дно/ to sink
затое in return, for it
затока bay, gulf
затор jam; *вулічны з.* traffic jam
затрым|аць to detain, to
arrest; /марудзіць/ to delay

затримка delay; **з. заробку** wage arrear
затримліваць → **затрымаць**
заўвага remark, note; */напрок/*
reprimand
заўваж|аць, -ыць to notice, to catch
sight of, to note; */адзначыць/*
to remark
заўзятар fan
заўзяты enthusiastic
заўсёды always, ever
заўтра tomorrow
захаваць to preserve, to keep; to
conserve, to hide, to maintain; */у*
кампутары/ to save; **з.цца** to be kept,
to survive, to remain
захад west; **з. сонца** sunset; **на з.дзе** in
the west
захапіць I */забраць/* to seize, to capture;
to take
захапіць II */зачараваць/* to delight;
з.цца to go in for, to be crazy about, to be
delighted, to admire, to adore, to be keen
on; */зацікавіцца/* to take great interest in
захапленне admiration, delight,
enthusiasm, passion; **быць у з.нні ад** to
be delighted with
захапляльны exciting, spectacular; **з.ая**
кніга thrilling book
захапляць → **захапіць** II
захацець to want, to feel like + *ger*
захварэць to fall ill, to get sick
заходзіць → **зайсці**
заходні west, western
захоп capture, seizure
захоплены captured, seized; */ідэяй/*
keen
захоўваць → **захаваць**; */правілы,*
правы/ to observe, to obey
зацяты persistent
зачар|аваць, -оўваць to fascinate,
to charm
зачынены closed, shut
зачыні|ць, -яць to close, to shut;
з.цца */сход і над./* to conclude, to be over
заява application; statement
зая|віць, -ўляць to declare, to claim
заяц hare, rabbit
збажына corn
збан jug, jar

збіранне collecting
збірацца */сходзіцца/* to gather, to come
together, to get together, to meet; */што-н.*
рабіць/ to be going to + *verb*; to be about
+ *inf*; to intend; to get ready; */планаваць/*
to plan
збіраць to gather, to collect, to bring
together, to concentrate; to pick up; **з.**
сродкі/ грошы to raise funds/ money; **з.**
на стол to lay the table
збожжа cereals *pl*, grain, corn
збольшага roughly, more or less
збор I */бажніца/* cathedral
збор II */калекцыя/* collection
збройны armed
зброя arms, weapon, gun; **агняпальная**
з. fire-arms
збудаваны built, constructed, erected
збудаваць to build, to construct, to erect,
to set up
зважаць to take notice of, to pay
attention; **не з.** to ignore
звальняць → **звольніць**
званіць to ring, to phone, to call
званок bell; */тэлефанаванне/* call
зварот */да каго-н./* appeal, address;
/выраз/ expression
зварыць to cook, to boil
зваць to call
звер animal, beast
зверху */адкуль/* from above, from high
up; */дзе/* on the surface, on the top
звесткі information, data, record
зв|есьці, -одзіць to take away, to lead
off; **з. да** to reduce to; **з.ся да** to be
reduced to
звольніць to dismiss, */прагнаць/* to fire;
з.цца to quit
звон bell
звычай custom, tradition, habit, usage
звычайна usually, generally; **з.** +
дзеяслоў used to + *inf*, would + *inf* (*без*
to), to tend to be + *adj*; **я з. чакаў яго на**
вуліцы I used to wait for him in the street
звычайны */заўсёдны/* usual, */просты/*
plain, common, ordinary
звыш over, more than
звязаны tied; */злучаны/* connected;
/датычны/ related

звяз|аць, -ваць to connect; to tie, to fasten, to bind
звяр|нуцца, -тацца да to turn to; to address; to appeal
звяр|нуць, -таць /*павярнуць*/ to turn; **з увагу** to pay attention; /*чыю-н.*/ to draw attention
зга|джацца, -дзіцца to agree
згода consent, agreement, accord; **у знак згоды** in agreement
згодна з according to, after; under
згодзен, згодны: быць з.м to agree
зграбны /*з добрай постацыю*/ well-proportioned, well-built; /*пра жанчыну*/ shapely, having a good figure
згряя pack
згубіць to lose; **з.цца** to get lost
згублены lost
здабы|ваць, -ць to get, to obtain; /*мінералы*/ to mine, to extract
здабыча /*мінералаў*/ extraction
здавальняючы satisfactory
зда|вацца, -цца to seem, to appear; /*капітуляваць*/ to surrender, to give in; **мне здаецца, што** it seems to me that
здаваць → здаць
здагад|ацца, -вацца to guess
здалёк from afar
здань ghost
здарацца → здарыцца
здоровы healthy, sound; **быць з.м** to be well
здароўе health
здарыцца to happen (з to), to occur, to take place; **нешта здарылася** something is wrong
здарэнне event, incident; /*няшчасьце*/ accident
здацца I /*спыніць што-н.*/ to give up, /*капітуляваць*/ to surrender
здацца II /*падумаць што*/ to seem, to appear
здаць to hand in, to pass; /*капітуляваць*/ to surrender, to yield; **з. экзамен** to pass an examination
здзейсьніць, зьдзяйсняць to accomplish, to realize, /*учыніць*/ to perpetrate; **з. мару** to have the dream

come true; **з.цца** to come true
зьдзекувацца /*фізічна*/ to mistreat; /*зьневажаць*/ to insult, to treat with contempt, to mock at
зьдзівіцца to be astonished, to be surprised/ amazed, to wonder
зьдзівіць to surprise, to astonish; **моцна з.** to impress
зьдзіўлена in surprise, surprised
зьдзіўленне surprise, astonishment; **на на ягонае з.** to his surprise
зьдзіўлены surprised, astonished, amazed; **быць з.м** to be surprised
зьдзіўляць → здзівіць
зьдзяйсняць → зьдзейсьніць
здолець to manage, to succeed in + *ger*, to be able; **не з.** to fail + *inf*
здольнасьць ability, faculty
здольны capable, able, gifted for; **быць з.м да** to be good at
здурэць to go dotty
здушыць /*мяцеж*/ to put down
здымак photo, picture, snap
здымаць to take away, to take off; **з. фота** to take a photo/ picture; /*з пасады*/ to remove, to sack
зебра zebra
з'езд congress, convent; /*прыбыццё*/ arrival
з'едзены eaten
земляробства farming
з-за from behind; because of, due to; **менавіта з-за ...** it is because of smth/ smb that
ззаду behind, at the back of
зіма winter
зімовы winter
злавацца to be angry with, to be cross with
злавесны evil, sinister, ominous
злавіць to catch
злазіць → зьлезьці
зламаны broken
зламаць to break
злачынец criminal
злачыннасьць delinquency, crime
злачынны criminal
злачынства crime
зьлезьці to climb down, to come down;

/з транспарту/ to get off
злева on the left; **з. ад** to the left of; **з. ад цябе/ ад вас** on your left
злёгка slightly, a little
зłodзей thief (*pl* thieves)
злосны angry, furious
злоўжы|ваць, -ць to abuse
злучаны connected; united
злучаць → **злучыць**
злучнік *грамат.* conjunction
злучыць to join, to connect, to bring together, to unite
змаганне struggle, fighting
змагацца to struggle, to fight
змагчы to manage, to be able; **не з.** to fail, to be unable + *inf*
зьмей dragon; */наветраны/* kite
зьмена turn, change, changing; */працоўнаы час/* shift
зьменьшыць to reduce, to diminish, to down; */значнасьць/* to downgrade; */зьнізіць/* to lower, to bring down; */аслабіць/* to weaken; **з.ца** to decline, to be reduced, to dwindle
зьмест contents
зьмесцьіва content
зьмірыцца to put up with
змрочны */становішча, перспектыва/* gloomy
змоўкнуць to fall silent; **змоўкні!** shut up!
зму|сіць to make, to force
змушаны: **з.ая бяздзейнасьць** inforced inactivity;
з.ае прызямленне forced landing
змушаць → **змусіць**
змян|іць to change; **з.ца** to change, to be changed
зьяншаць → **зьменьшыць**; to keep down, to reduce
зьяняць → **зьмяніць**
зьястоўны rich in content; **з. ліст** interesting letter
зьясьціць → **зьмяшчаць**
зьяшаць to mix
зьяшчаць to contain, to hold, */даваць прытулак, месца/* to house; */мець столькі то месцаў/* to seat

змяя snake
знадворку outside, from the outside
знаёмец acquaintance, friend
знаёміцца to meet smb, to become acquainted
знаёміць to introduce to
знаёмы familiar, known; → **знаёмец**
знайсці to find, to come across, to discover
знак sign, mark; **з., на якім было напісана** sign that read
знаходжанне stay
знаходзіцца to be; to stay; */быць знойдзеным/* to turn up, to be found
знаходіць → **знайсці**
значна by far, far more
значнасць significance, importance
значны significant, important; (*прыкметны*) noticeable; (*падтрымка, фінансаванне і пад.*) considerable, sizeable
значок badge
значыць to mean; */набочн. слова/* therefore; **а з.** therefore
значэнне significance; **мець з.** to matter; **гэта не мае з.ння** it doesn't matter
зьеважаць → **зьняважыць**
знешнасьць appearance
знешні outside, external, outer
зьнізіць to reduce, to lower, to diminish
зьнізу below, at the bottom of
зьнікаць to disappear, to vanish
зьніклы disappeared; extinct
знікненне disappearance; extinction
зьнішч|аць, -ыць to destroy, to ruin; to annihilate
знішчэнне destruction
зноў again
зьяволенне *n* confinement, imprisonment
зьявага insult, humiliation, disrespect
зьяважлівы offensive (для to)
зьяважыць to insult, to offend
зьяволены prisoner; inmate
зьяты removed, taken off
зьяць to take off */і абутак/*; to remove; */фота/* to take a photo
золата gold
зона zone

зорка /і вядомая асоба/ star
зрабіць to do, to make; **з.цца** to become, to turn + *прым*; **з. усё магчымае** to do one's best
зразумела /ясна/ clearly, explicitly; **з. /сьцьверджанне/** I see; **з. што** it's understandable that
зразумелы clear, understandable, plain, comprehensive
зразумець to understand, to realize;
зразумела! I see; **няправільна з.** to misunderstand
зроблены done, made
зрок sight
зруйнаваць to ruin, to demolish
зручнасьць comfort, convenience
зручны comfortable, convenient, suitable
зрушыць to shift, to move
зуб tooth /pl teeth/
зубны tooth, dental; **з. лекар** dentist;
з.ая паста tooth-paste; **з.ая шчотка** toothbrush; **з. боль** toothache
зусім at all; quite, entirely; absolutely, completely, perfectly
зычыць to wish
зья|віцца, -ўляцца /быць/ to be; /паявіцца/ to appear, to emerge
зялёны green
зямля earth; /глеба/ ground, soil; /суша, сельскагаспадарчая/ land; **З.** the Earth
зямляк fellow-countryman
зярнятка seed

Іі

і and; *і... і...* both ... and...
ігнараваць to ignore, to disregard, to disobey;
забарону праігнаравалі the ban was disobeyed
іголка needle
ігра acting, performance
іграць to play; /у n'есе/ to act, to perform
ігруша pear
ідэнтычнасьць identity
ідэнтычны identical, the same
ідэал ideal
ідэальны ideal

ідэя idea, notion
ізноў again
ілгаць to lie, to tell a lie
ілгун liar
ілжывы false; **па і.м абвінавачанні** on false accusation
ім /дав. да "яны"/ them, to them /творны да "ён"/ him; **з ім** with him; **у ім** in it
імбрык /пасудзіна для заваркі гарбаты/ teapot
імгненне instance, moment
імгненны instantaneous
імі /на пытанне: кім?/ by them; **з імі** with them; **імі было зроблена адкрыццё** they made a discovery
імігрант immigrant
імклівы swift
імкненне ambition, aspiration, desire
імкнуцца to try; to strive for, to long for; **які імкнецца** eager to + *inf*
імпарт import; /імпаартныя тавары/ imports
імпартаваць to import
імперыя empire
імпэт zeal
імчаць, і.цца to rush, to race
імя name, (*асабістае імя*) first name
інакш, іначай прысл. /па-іншаму/ differently; *злучн.* otherwise; or
інвалід handicapped, invalid, physically disabled, disabled person
інваліднае крэсла wheelchair
індус Indian, Hindu
індывідуальны individual, personal
індыйскі Indian
індык turkey
ін'екцыя injection
інжынер engineer
інтэрвію interview; **браць і.** to interview
Інтэрнэт Internet
інфармаваць to inform
інфармацыя information
інцыдэнт incident
іншаземец foreigner
іншы another, other, different, else; *па-іншаму* differently
ірваць to tear; /кветкі/ to pick
іржавы rusty

ірландец Irish
ірландскі Irish
існаванне existence
існаваць to be, to exist, to be available
іспанец Spaniard
іспанскі Spanish
істота creature, being
істотны substantial, essential
ісьці to go, to walk; /пра дождж/ to rain; /пра сьнег/ to snow; **ідзі!** off you go!; **і. ўсьлед/ сьледам за** to follow; **і. спаць** to go to bed; **колькі часу ідзе ў цябе на тое, каб + inf?** how much does it take you to + inf?
ix them; /іхні/ their; **да ix** a) to them, to their place; б) (*перад імі*) before them
іхні their; /замяняючы назоўнік/ theirs

Кк

кааператыў cooperative
кааператыўны cooperative
каб to, in order to, for, that; **к. не + inf** so as not to + inf, in order not to + inf;
кабінет /накой/ study; /міністраў/ cabinet; /начальніка/ office; **к. фізікі/ хіміі** science room
кава coffee; **распушчальная к.** instant coffee
кававы coffee
кавалак piece; /зямлі/ plot
кавалачак bit
кавун watermelon
кавярня café
каго whom; **ад к.** from whom; **к. ні** whomever
кажа says
кажан bat
кажучы *дзепрысл.* → казаць; **карацей кажучы** in short; **не кажучы ўжо пра** let alone
каза goat
казаць to say, to tell, to speak;
казёл goat, he-goat
казка tale, fairy-tale
кайданы /нажныя/ shackles, /на рукі/ handcuffs
каласальны huge, colossal
калгас collective-farm

калготкі tights, panty -hose
калекцыя collection
каледж college
калена knee
калёсы cart, carriage, wagon
калі /пытальнае слова/ when; what time; /умоўны злучнік/ if, when; as; **к. ён ішоў дамоў** as he went/ was going home; **к. не /пакуль/** unless; **к. б ні** whenever; **к. б толькі ў мяне быў** if only I had; **к. ласка** please
калідор hall, passage, corridor
калі-небудзь some day, some time; /у пыт. сказах/ ever
калісьці some time, once
калодзеж well
калонія colony
калькулятар calculator
каля /побач/ at, near, outside, beside; /блізу/ about, some, nearly; **к. дзесяці гадзін** around/ about ten; **к. школы** outside school
калядны Christmas; **к. ая елка** Christmas tree
Каляды Christmas, X-mas
Каляндар calendar
каманда team, crew; /загад/ command, order
камбайн combine-harvester
камедыя comedy
каменны stone, stony, /зроблены з каменю/ of stone
камень stone, rock; **шпурляць к.** to stone
камін fireplace
камісія commission
камітэт committee
камода chest of drawers
кампакт-дыск CD
кампазітар composer
кампанія /прадпрыемства/ company; /шэраг мерапрыемстваў/ campaign
камлект set
кампутар computer
кампутарны computer
каму whom, to whom
камфорт comfort
канадскі Canadian

канал canal; *пер.* channel; *тэл.* TV channel
канапа sofa
канверт envelope
кангрэс congress
канец end, finish; edge; */хвост/* tail; */кончык/* point; *у канцы месяца* at the end of the month
канечне of course, sure, certainly, to be sure to + *inf*
канёк skate (*pl* skates); *коўзацца на каньках* to skate
канікулы holiday, school vacation
канкурэнт competitor, rival
канкурэнтназдольны competitive
канкурэнцыя competition
кансерваваны tinned, canned
кансерваваць to preserve, to can
канструкцыя construction
канструяваць to design
канстытуцыйны constitutional
канстытуцыя constitution
кансультаваць to consult, to advise
кантакт contact, touch
кантактаваць to contact
кантракт contract; *аддаць к.* to award a contract; *падпісаць к.* to sign a contract
кантраляваць to check, to control
кантроль check, control
кантрольны control
кантынент continent
кантынентальны continental
кантэйнер bin; *к. для хлеба* bread bin
канферэнцыя conference
канфіскаваць to confiscate, to seize
канфлікт conflict
канцлагер concentration camp
канцэнтраваны to concentrate
канцэрт concert
канчатак ending
канчаць to end, to finish, to complete; to conclude; *к. (школу)* to graduate from; *к.цца* to end, to come to an end, to be over, to be gone; */запасы/* to run out; *час канчаецца* time is running out
канькабежны спорт skating
канькі skates; *ролікавыя к.* roller-skates
капальня mine

капаць to dig
капітал capital
капітан captain
капіявальны апарат copier
капіяваць to copy, */пераймаць/* to imitate
капліца chapel
капусны cabbage
капушта cabbage; */страва/* cabbage soup
капялюш hat
кара punishment
карабель ship, vessel; *касьмічны к.* space ship
карабок box; *к. запалак* box of matches
каралева queen
каралеўскі royal, king's, queen's
карацей shorter; *к. кажучы* in short
караць to punish; *к. смерцю* to put to death
кар'ера career
кароль king
карміць to feed
карова cow
карона crown
кароткі short; */час, прамова/* brief
кароўнік cowshed
карта → *мапа*
картка *ж* card; *крэдытная к.* credit card
карумпаваны corrupt
карупцыя corruption
карцець to be curious to + *inf*, to wonder
карціна picture, painting; */палатно/* canvas
карчма bar
карыкатура cartoon
карысны useful, helpful
карыстальнік user
карыстанне use
карыстацца to use; to enjoy; *к. навагай* to enjoy respect; *можна к. /быць у наяўнасці/* to be available
карысьць benefit, use, advantage; *на чыю-н. к.* in favour of, to the advantage of
карычневы brown
карэнны */пра жыхара/* native; */радыкальны/* radical
карэц mug

каса /чыгуначная/ booking-office,
/тэатральная/ box-office; /у краме/
cash-register, cash-desk
касета cassette
касіць to mow
касьметыка make-up, cosmetics
касьмічны space, cosmic; **ка. ая**
прастора space
каструля pot; /з ручкаю/ saucerpan
кастрычнік October
касцюм suit; /сцэнічны, жаночы/
costume
катаванне torture
катаваць to torture
катаклізм disaster
каталік Catholic
каталіцкі Catholic
катастрофа disaster, catastrophe
катаца to go (на in), to ride; **к. на**
лыжах to ski; **к. на кані** to ride a horse;
паехаць пакатаца на аўтамабілі
to go for a drive
катлета cutlet, /адбіўная/ chop
каторы which, what
катрыдж cartridge
каўбаса sausage; **нарэзаная к.** sliced
sausage
каўнер collar
каўпачок cap
каўтаць to swallow
кафейнік coffeepot
каханы lover
каханне love
кахаць to love, to be in love with smb
каціць to roll
кацяня kitten
качка duck
каша cereal; **аўсяная к.** porridge
кашалёк purse
кашаль cough
кашляць to cough
каштаваць I /мець цану/ to cost; **колькі**
к. тую...? how much is..?
каштаваць II /на смак/ to taste
каштоўнасьць value; **традыцыйныя**
к. сьці traditional values
каштоўны precious
кашуля shirt
квадрат square

квадратны square; **к. метр/ кіламетр**
square metre/ kilometre
кваліфікаваны skilled
кваліфікацыя qualification
кветка flower
квітанцыя receipt
квітнець to blossom
квітнеючы prosperous
квадрат square
квадратны square
кватэра flat, apartment
кветка flower
кепка cap
кепскі bad, poor
кераміка pottery, ceramics
ківаць → кіўнуць
кідаць → кінуць
кій, кіёк stick
кілаграм kilo, kilogramme
кіламетр kilometre
кілім carpet
кім what, by whom; **з кім** with whom
кінатэатр cinema
кінафільм film
кіно cinema; film; pictures, movies
кінуты thrown
кінуць to throw, /штурнуць/ to toss;
/перастаць/ to stop; to give
up; /адцурацца/ to quit, to abandon; **к.**
паліць to give up smoking; **к. цца** to rush
кіпець to boil
кіпець nail, fingernail
кіпцюр claw; *пер.* clutches
кіраванне ruling, government
кіраваць /краінай/ to govern, to
rule; /установай, справамі/ to
run; /весьці/
to direct, to lead; /машыну/ to
drive; /прыладу/ to operate, to manage
кіраўнік leader, manager, supervisor
кіроўны ruling, governing
кісларод oxygen
кіслата acid
кіслы acid; **к. дождж** acid rain
кіт whale
кітаец Chinese
кітайскі Chinese, of China
кіўнуць /сьцьвярджальна галавою/
to nod; /пярэчачы/ to shake; **к. галавою**

to nod one's head; *нявесела к. галавою*
sadly shake one's head
кішэнны pocket
кішэня pocket
клавiша key
клавiятура keyboard
клады cemetery
клапатлівы careful
клапаціцца to care; *к. пра* to take care
of, to look after smb
клас form; class, classroom
класічны classic, classical
класны пакой classroom
класьці to put; to lay, to set; to put down;
к.ся to lay oneself down; *к.ся спаць* to go
to bed
клеіць to glue
клей glue
клерк clerk
клетка cage; *біял.* cell
кліент customer, visitor
клікаць to call
клімаат climate
кліматычны climatic
клопат care, concern, trouble
клоўн clown
клуб I /*частка цела*/ hip
клуб II /*памяшканне, асяродак*/ club
клубніцы strawberries
клунак rack
кльонуць /*пра рыбу*/ to bite
ключ key; /*да загадкі, таямніцы*/ clue
ключавы key
кляваць → кльонуць
клясьціся to swear, to vow, to pledge
кніга book; *к. кішанёвага фармату*
pocketbook
кнігарня bookshop, bookstore
кнопка button; *націснуць к.ку* to press
the button
князь prince
княства principality; *Вялікае К.*
Літоўскае Grand Duchy of Lithuania
кожны every, each, any, anyone
кола wheel; /*круг*/ circle
колер colour
колькасьць number, quantity
колькі I /*пытальнае слова пры*
злічоных прадметах/ how many; /*пры*

незлічоных прадметах/ how much; /*пра*
працягласьць часу/ how long
колькі II /*небагата*/ some; *к.*
часу /*пэўны час*/ some time
комiн chimney
конiк grasshopper
конкурс competition
кончык tip
кончыць to finish, to end; *к. чытаць*
кнігу to be through with a book; *к.цца*
to come to an end, to be over; /*прыпасы*/
to run out
конь horse
копія copy
корань root
коратка in brief, in short, in a nutshell
корч bush
коска comma; *к. з кропкаю* semicolon
космас space, outer space
костка bone
кот cat
коўдра blanket
коўзанка ice rink, skating rink
кофтачка blouse
кош basket
кошт cost, expense; value; *за к., к.ам*
каго-, чаго-н. at the cost of; *любым*
к.ам at all costs
кошык little basket; *спажывецкі к.*
shopping bag
кравец tailor
кража theft; *к. з крамы* /*дробная*/
shoplifting
краiна country, land, state; *наша к.* this
country
край country; /*канец*/ edge, verge, end,
side; /*населiшча*/ outskirts
крайні /*надзвычай*/ extreme; /*канцавы*/
final
кракадзіл crocodile
крама shop, store; *цацкавая к.* toy shop;
iсьці ў к.му to go shopping
кран tap, faucet; /*над'ёмны*/ crane
крапiнка dot
краса beauty
красавiк April
красоўкі trainers
красьці to steal
краўчыха dressmaker

крах crash
краявiд landscape, sight, scenery, view
крок step; footstep; move
кропка dot, point
кропля drop
кроў blood
крочыць to walk, to step, to march
круг circle, round, ring; /у гонках/ lap
круглы round
крук, кручок hook
крумкач raven
круціць to turn, to twist
кручок → крук
крывадушнасьць hypocrisy
крывадушны hypocritical
крывы crooked; /пра выраз твару/ wry
крыж cross
крыжаванка crossword, puzzle
крык yell, cry
крыкнуць to shout, to cry, to scream, to yell
крыло wing (*і палітычнае*)
крымінальны criminal
крыніца spring; /інфармацыі і пад./ source
крытык critic
крытыка critics; /крытычнае стаўленне/ criticism
крытыкаваць to criticise
крытычны critical
крыўда offence, injury
крыўдзіць to hurt
крыху a little; few, not many, some; /зьлёжку/ slightly, somewhat
крычаць → крыкнуць; to scream
крышку a little bit, a bit, /злёжку/ slightly, /пра час/ a little while
крэйда chalk
крэпасць fortress
крэсла armchair, chair; *інваліднае к.* wheelchair
куб cube
кубак cup; *спарт.* cup
кубачак cup
куды where, where to; *к. большы* much bigger
куды-небудзь anywhere, somewhere
кудысьці somewhere
кукуруза corn

кулінарыя cooking
культура culture
культурны cultural
купал dome
купацца to bathe, to swim, to have a bath
купец merchant, trader
купіць to buy, to purchase, to get
куплены bought
купляць → купіць; to shop, to go shopping
купэ compartment
кура hen
кураня chick (*pl* chicken)
куратнік hen-house
кураціна chicken
курган /пагорак/ hill, /пахавальны/ barrow, mound
курс course;
курсы courses
куртка jacket
курыць to smoke
кусаць to bite
куст bush
кут corner, angle
куток corner
куфар chest
кухар cook
кухня kitchen
куця Christmas Eve
куча pile, heap
кшталт kind of, sort of; *к.у* something like

Лл

лава bench
лавачнік shopkeeper
лавіць to catch; /злачынца і пад./ to chase after; *л. рыбу* to go fishing; to fish, to catch fish
лагер camp; *каницл.* concentration camp; *фільтрацыйны л.* screening camp; *л. уцекачоў* refugees camp; *ставіць л.* to camp
лагодны gentle, sweet, mild
лад consent, harmony; /парадак/ order, system; /уклад/ way; *л. жыцця* way of life
ладзіць to organize; /рамантаваць/ to repair, to mend; /з людзьмі/ to get on

ладкі: *пляскаць у л.* to applaud
ла|джаваць, -дзіць to arrange; *л.*
мітынг to hold a meeting
лазіць → лезыці
лазьня bathhouse
ламаць, л.цца to break
лано lap
ланцуг chain; *жывы л.* human chain
лапа paw
ласка caress, kindness; *калі л.* please;
you are welcome, here you are
ласкава gently
ласкавы gentle, kind
ластаўка swallow
латвійскі Latvian
латыш Latvian
латышскі → латвійскі
лаўка bench; */крама/* shop, store
лаўрэат winner
лаяць to scold
лебядзь swan
левы left
ледзь only, just, hardly, slightly; *л.*
толькі as soon as; *л. не* nearly, almost
ледзяны ice, icy
лезыці to climb
лекар doctor, physician; */народны/*
healer
лекі medicine, remedy, drug
лекцыя lecture, lesson
лепей, лепш better; (*замест чаго-н.*)
instead; *давай л. сходзім у кіно* let's go
to the cinema instead; *лічыць л. зрабіць*
што-н. to prefer; *было б л.* it would be
better; would rather + *inf*; *табе было б*
л. (зрабіць што-н.) you had better, you'd
rather + *verb*
лепшы better; superior
лес forest, wood; */тавар/* timber;
вільготны трапічны л. rainforest;
высечка лясоў deforestation
лесавал timber felling
лесвіца stairs, staircase
лета summer
летапіс chronicle, annals
летась last year
летні summer
летнік summer camp
летась last year

летні summer
леў lion
лецішча summer cottage
лёгка easily; lightly; *эта л.* that's easy;
эта яму л. даецца it comes easily to
him
лёгкі */нецяжкі/* easy, effortless; */на вазе/*
light; slight
лёд ice
лён flax
лёс fate, destiny, fortune
лётаць to fly
лётчык pilot
лівень heavy shower, rainfall
лізаць to lick
лік number
лімон lemon
лінейка ruler, rule
лінія line; *простая л.* straight line
ліпень July
ліса, лісіца fox
ліст letter; */расьліны/* leaf */pl* leaves/;
заказны л. registered letter; *звычайны л.*
ordinary letter; *электронны л.* e-mail
лістоўка leaflet
лістапад November
літара letter; *вялікая л.* capital letter;
назваць па л.х to spell
літаратура literature
літовец Lithuanian
літоўскі Lithuanian
ліфт lift, *амер.* elevator
ліха evil, misfortune, trouble
ліхі bad, cruel, wicked, evil
ліць to pour; *лье як з вядра* it is raining
cats and dogs
ліцэй lyceum
лічба figure, digit
лічыць to count; */думаць/* to think,
to believe, to consider, to find, to regard
as; *я не лічу яе прыгожай* I don't find
her pretty; *л.цца* to be considered to be,
to be regarded; *л.цца з кім-, чым-н.*
to take into consideration, to be a great
authority,
лічэбнік numeral
лоб forehead
лодка boat; *падводная л.* submarine
ложак bed; *слаць л.* to make bed

лозунг slogan
локаць elbow
лопасць blade
лось elk
луг meadow
лужына puddle, /разьлітай вадкасьці/
pool
лук bow
лупцаваць to whip, to thrash, to hit
лупцоўка whipping, thrashing
луста, лустачка slice
лухта rubbish, trash
лучнасьць unity
лучыць to unite
лыжа ski
лыжка spoon; /як мера/ spoonful;
чайная л. teaspoon; /як мера аб'ёму/
teaspoonful; сталовая л. tablespoon
лыжны спорт skiing
лыжы skis; катацца на лыжах to ski
лысы bold
любiмы favourite
любiць to love, to like, to be fond of +
ger., to enjoy; to be keen of; л. болей
to prefer
любоў love
любы any; anyone, either
любы /дарагі/ dear
людзі people, folk, men, humans;
persons
людзкі human
люстэрка mirror, looking glass
люты furious, cruel; /месяц/ February
ля = каля; beside, near
лядоўня fridge, refrigerator
ляжаць to lie; /разьмяшчацца/ to be, to
stand; л. у лякарні to be in hospital, to be
laid up in hospital
лязо blade
лякарства medicine, remedy
лялечны puppet, doll's; л. тэатр
puppet theatre
лялька doll; /марыянетка/ puppet
лямпа lamp
лямпачка bulb
лянівы lazy
ляпіць to model
лясьнік forester, ranger
лясьнічы forest warder

лясны forest
ля|таць, -цець to fly
лячыць to cure, to treat, to heal
лячэнне treatment

М м

мабыць probably, perhaps, maybe, most
likely
мага: як м. + прысл. ў параўнальнай
ступені as +adv + as I/you, etc can; як м.
дакладней as precisely as you can
магіла tomb, grave
магічны magic
магнітафон tape-recorder, cassette-
recorder
магутнасьць power, might
магутны mighty, powerful
магчы can, may, to be able; не м. to be
unable; не м. не + інф cannot help + ger
магчыма perhaps, probably, maybe; it is
possible
магчымасць possibility, chance,
opportunity
магчымы possible; зрабіць усё м. ае
to do one's best/ utmost
мадам madam
маё my, mine
маёмасьць property
майка T-shirt, vest
майстраваць to make
майстэрства skills, art, craft
мала few, little, not enough
маладзей younger; м. за 17 год under 17
маладосьць youth
малады young
малако milk
маланка lightning; /засьцежка/ zip
малаток hammer
малаціць to thresh
маленькі small, little, tiny
маленства childhood
маліны raspberry
малітва prayer
маліцца to pray
малодшы younger; junior
малпа monkey, /чалавекападобная/ ape
малы little, small
малюнак drawing,

picture; /ілюстрацыя/ figure; /узор/
pattern
маляванка drawing-book
маляванне drawing
маляваць to draw, to paint
маляр painter
маляўнічы picturesque, colourful
мама mother, Mum
манеры manners; *застольныя м.* table
manners
манета coin
манітор monitor
маніць to lie
мапа map
мара dream
маразільнік freezer
марак sailor, seaman (*pl* seamen)
марка /паштовая/ stamp; /гандлёвая/
trade-mark, /фабрычная, машыны/ brand
маркетынг /уласна – гандаль,
прадметы гандлю, умённе прадаваць
тавар/ marketing
марна in vain; *м. загінуць* to die
needlessly
марнаваць to waste (на што-н. on)
марны vain; useless, futile, needless
марожанае, марозіва ice-cream
мароз cold, frost; *моцны м.* bitter cold
марозіва ice-cream
марозны frosty
марскі sea, maritime, marine
марудна slowly
марудны slow
марыць to dream
марыянетка puppet
масавы mass, wholesale
маска mask
масла butter
мастак artist, painter
мастацкі artistic; *м. музей* Art Museum
мастацтва art
матацыкл motorcycle
матузок string
матч match
матчын /родны/ mother; /які
належыць маці/ mother's; *м. а мова*
mother tongue
матылёк butterfly
матэматыка mathematics, maths

маўклівы quiet, silent
маўчаць to be/ keep silent, to keep still;
змусіць м. to silence
махаць to swing, to wave
мацаваць to strengthen
маці mother; *адзінокая м.* single
mother; *М. Божая* Virgin
мацярык mainland
мачыха stepmother
машына machine, car; *пасудамыйная*
м. dishwasher; *швейная м.* sewing
machine; *пральная м.* washing-machine
машыністка typist
медаль medal; *бронзавы/ сярэбраны/
залаты м.* bronze/ silver/ gold medal
медзь copper
медыцына medicine
медычны medical; *м. ая сястра* nurse
межаваць to border (on), to neighbour
(upon)
мел → крэйда
мелкі shallow
мелодыя tune, melody
менавіта namely, precisely, exactly; *м.*
так exactly; *м. там* it's there that; *м.*
яна it was she that
меней, менш less, fewer; *тым не м.*
however, nevertheless
меньшы smaller; lesser; /малодшы/
younger
меньшыня minority
мерапрыемства activity
мера measure; /і як захад/ *меры*
measures
мераць to measure; /вопратку/ to try on
меркаванне opinion, judgement
меркаваць to suppose, to guess,
to judge, to consider; *м. ца рабіць*
што-н. to be supposed to + *inf*
места city, town
месца /абшар, прастора/ place, space,
site; /для раз'мяшчэння чаго-н./
room; /на карце і над./ spot; /для
сядзення/ seat; /пляц/ ground
месяці to sweep
месяц month; *М.* /спадарожнік Зямлі/
Moon
метр metre
метро underground

мех sack
механізм mechanism
механічны mechanical
мець to have, to have got, to possess, to enjoy; *не м. нічога супольнага з* to have nothing to do with
меч sword
мёд honey
мёртвы dead
між among, between
міжнародны international
мікрахвалевае печ microwave oven
міксер mixer
міліцыя militia
міліцыянт militiaman
мільён million
мільярд billion
міля mile (=1609 метраў)
мінаць to pass
мінерал *м* mineral
мінеральны mineral; *м.ая вада* mineral water
міністр minister
міністэрства ministry, board; *сілавое м.* power ministry
мінулы past; last; *на м.м тыдні* last week; *у м.м месяцы* last month
мінус minus
мінуўшчына past
мірна peacefully, quietly
мірны peaceful
мірыцца to put up with
міска bowl, dish
мітынг rally, gathering, meeting
млоснасьць: *адчуваць м.* to be sick
мне me, to me
многа → багата
множанне multiplication
множны лік plural
мноства a lot of, plenty of
мною: *са м.* with me
мо perhaps
мова language, tongue; *замежная м.* foreign language; *носьбіт мовы* native speaker
могілкі cemetery, graveyard; */пры царкве/* churchyard
мода fashion; *увайсьці ў моду* to come into fashion; *выйсьці з моды* to be

outmoded, to go out of fashion
модны fashionable
можа */напэўна/* perhaps, maybe
можна can, may; *ці м. мне пайсці пагуляць?* may I go and play?
мозг brain; *сьпінны м.* spinal cord
мой my; mine */замяняе папярэдне памянёны назоўнік/*
мокры wet
моладзевы youth, juvenile
моладзь youth, young people
молат hammer
момант *м* moment, instant
мора sea; seaside; *ехаць да м.* to go to the seaside; *ля м.* by the sea; *м.м, на моры* by sea; *у моры* at sea
морква carrot
мост bridge
мох (*дав.* імху, *месн.* у імсе; *мн.* імхі) moss
моц power, strength, force, might
моцна strongly
моцны strong, firm, */магутны/* powerful; fast, hard; */боль/* bad
мудры wise
муж husband
мужнасць courage, bravery
мужны brave, courageous
мужчына man; male
мужчынскі masculine, male, men's
музей museum
музыка music
музыка musician
музычны musical
мука flour
мультфільм *м* cartoon
мур wall, stone wall
мурашка ant
мусіць ought to, should, to have to + *inf*, to must, to be to + *inf*; */напэўна/* probably, apparently; must
муха (*дав.* мусе) fly
мучыць to torture; to bother, to harass;
м.цца to suffer
мы (*він.* нас, *дав.* нам, *тв.* намі) we
мыла soap; *брус м.* a piece of soap
мыльная опера soap opera; *глядзець м.ую о.ру* to watch soaps
мытнік custom officer

мытня customs *pl*
мыць to wash; *м. пасуду* to wash up;
м.цца to wash oneself
мыш *ж /pl* mice/*і кампутара/* mouse;
мэбля *ж* furniture
мэта *ж* purpose, aim, goal; *м. паездкі*
destination; **мець на мэце** to aim at
мядзведзь *м* bear
мяжа *ж* border, frontier; limit; **за м.ой**
abroad
мяккі soft; gentle; */кліма/* mild
мяне (*він, родн. да я*) me, of me; **да м.**
to me; */дамоў/* to my place; **што да м.**
as far as I am concerned
мяняць to change; to trade; **м.цца**
to change, to exchange
мяса *н* meat
мясарубка *ж* mincer
мясны meat
мястэчка *н* small town
мясьціна *ж* place, locality, site
мясцовы local; **м.ая мова** vernacular
language
мяч ball
мячэт, мячэць mosque
мяшаць */рабіць сумесь/* to
mix; */варушыць./* to stir
мяшок sack, bag; **спальны м.** sleeping
bag

Нн

на I */на паверхні/* on, upon; */над/* over;
up, onto, at, in, for, to; per; **на стале** on
the table; **на мінулым тыдні** last week;
на сьнеданне for breakfast
на! II */вазьмі/* here you are; take!
наагул generally, in general, at all
наадварот on the contrary
наблі|жацца, -зіцца to approach, to near
набор */камплект/* set, kit
набраць to take, to pick; */вагу/* to gain
набываць, набыць to get, to buy, to
acquire, to gain; */білет/* to book;
наваколле neighbourhood; environs
навальніца thunderstorm
нават even
наведанне visit
навед|аць, -ваць to visit, to attend

наведнік, наведніца visitor
наверсе above, at the top; */на верхнім*
паверсе/ upstairs
наверх up; upstairs; **узьяцца/ пайсьці**
н. to come/ to go upstairs
навізна novelty
навіна news (*толькі адз. л.*)
навокал around
навошта what for, why
навука science; (*навучанне, вучоба*)
learning
навуковец scientist
навуковы scientific
навучанне *н /дзе-н./*
study, /выкладанне/ instruction, */чому-н./*
training
навучаны taught
навучаць to train
навучыцца to learn, to study
навучэнец, навучэнка student
навіюткі brand-new
навяз|аць, -ваць to impose; *н.*
кантакты to establish contacts
нага (*дав. назе, мн. наз. ногі*) */ступак/*
foot */pl* feet/; */уся/* leg
нагад|аць, -ваць to remind
наглядаць to observe, to supervise
нагода occasion, opportunity; **з н.ды**
on the occasion of
над over, above, upon, at
надвор out, outwards
надвор'е weather; **добрае н.** nice
weather; **прагноз н.р'я** weather forecast
надвячорак afternoon; **н.ркам** in the
afternoon
надзвычай very; greatly, extremely,
hugely
надзвычайны extraordinary
надзейны reliable, sure; */бясьпечны/*
safe, secure
надзець to put on
надзея hope
на|дзімаць, -дзьмуць to blow up
надоечы recently, the other day
надрукаваць to print; */на машыны/*
to type
надта very, too, greatly
нады|йсці, -ходзіць to come, to follow
нажаль unfortunately

нажніцы *мн* (a pair of) scissors
назад back; backwards; **год (таму) н.**
a year ago; **азіраючыся**
н. /успамінаючы мінулае/ with a
hindsight
назаўсёды for ever, for good
назва name; */кнігі, артыкулу/* title
назваць to call, to name; **н. на імені**
to name, to call by name; **н. у гонар каго-**
н. to name after smb
назіранне observation
назіраць to look at, to observe, to watch,
to keep watch on
назоўнік noun; */дроба/* denominator
назваць → назваць
най- */прыстаўка найвышэйшай*
ступені/ /з адна- двухскладовымі
прым./ the + *прыметнік + est, /з трох- і*
больш –складовымі прым./ the most +
прыметнік; найстарэйшы the oldest;
найцікавейшы the most interesting
найбольш the most
найбольшы the biggest, the largest
найвышэйшы the highest, the tallest;
/на важнасцьці, значнасцьці/ top
найгорш worst; worst of all
найгоршы the worst
найлепей, найлепш the best way; **н. як**
я магу as best I can
найлепшы the best, top; **у н.м выпадку**
at best
найм employment
наймальнік employer
наймаць → наняць
найменьшы the smallest
найперш first of all
найчасцей most often
накіраваць to direct, to aim
накірунак direction; */у разьвіцці*
падзей, сюжэту/ twist
наклеіць to stick
наколькі as; as far as; **н. я памятаю** as
far as I remember
наконт about, concerning; **як н..?** what
about..?
накормлены fed
накрываць → накрывць
накрыўка cap; cover
накрывць to cover

накшталт something like, sort of
налева */куды/* to the left, */дзе/* on the left
належаць to belong; to own;
работнікам, такім як яны, належыць
усё */камуністычны падман/* the workers
like them own everything
належны appropriate, proper; due; **у н.**
час at the proper time; **н.м чынам**
properly, duly, appropriately
належыць */трэба/* should, ought to
налепка sticker
налета next year
налі|ваць, -ць to pour in
налічваць to number
нам us, to us; **нам гэта не спадабалася**
we didn't like it
намаганне effort; **без н.нняў** effortless;
прыкласьці ўсе н.нні to do one's best
намагацца to try, to attempt
намаляваць */фарбамі/* to
paint, */алоўкам/* to draw
намер intention
намёт tent
намі */кім?/* by us; **з н.** with us
наняць to hire, to employ
наогул generally, in general
напад м attack, assault
нападаць → **напасцьці** to assail
напампаваць */кола, мяч/* to blow up,
to inflate
напамяць by heart
напасцьці to attack, to assault, to ambush
напаўняць → **напоўніць**
наперад forward, forwards
напісаны written
напісаць to write
напой drink; **безалкагольны н.** soft
drink; **шыпучы/ газаваны н.** fizzy drink
напоўніць to fill
направа */куды/* to the right, */дзе/* on the
right
напрамак direction; **у н.мку да**
towards; to
напруга tension
напружанне tension; stress; **н. расьце**
tension mounts/ is mounting
напружаны tense
напрыклад for instance, for example
напэўна probably, perhaps

напярэдадні on the eve of; /*перад гэтым*/ earlier
напята tense
нара hole
нарада conference, meeting; *н. ў вярхах* summit
нараджэнне birth; *дзень н.ня* birthday
нарадзіцца to be born
нарадзіць to give birth to, to bear
наркаман drug addict
наркаманія drug addiction
наркотык drug, narcotic
народ people, nation, folk
народны public; popular national, folk;
н. паэт national poet
нарыс essay
нарэшце at last, finally; (*канчаючы*) in conclusion
нас us; *да н.* a) to us, to our place; b) (*перад намі*) before us
насамрэч in reality
насельнік inhabitant, dweller
насельніцтва population
насенне seed
насіць to carry; /*вопратку*/ to wear, to have on
наскрозь through
насоўка handkerchief
настаўнік teacher
настаўніцкі пакой staff room
настойваць to insist, to have one's own way
настойліва hard, persistently, insistently
настойлівасьць insistency, perseverance
настойлівы insistent, persistent
настольнік tablecloth
настольны table; *н. тэніс* table tennis
настрой mood, humour, spirits; *быць у добрым н.і* to be in a good mood/ temper
наступ offensive
наступаць → наступіць; /*рухацца наперад*/ to advance
наступальны offensive
наступіць /*нагою*/ to tread, to step on; /*надыйсці*/ to come
наступны next, following; further, subsequent
наступства effect; consequences

насуперак contrary to, inspite of, despite
насупраць across from, in front of, opposite
насустрэч towards
насьценны wall
насякомае insect
насял|іць, -яць to inhabit
нататнік notebook
натоўп crowd; mob
натуральна naturally
натуральны natural
натхн|іць, -яць to encourage, to inspire
наўмысна on purpose, purposely, expressly, deliberately
наўмысны intentional, deliberate,
наўрад ці hardly, unlikely; can hardly + *inf* (that); *н. ці калі-небудзь рабіць што-н.* hardly ever do smth
нафта oil, crude oil, petroleum
нафтаправод oil pipe-line
націск stress; /*узьдзеянне*/ pressure; /*графічны*/ accent mark
націс|каць, -нуць to press; to stress
нацыя nation
нацыяналіст nationalist
нацыянальнасьць nationality
нацыянальны national; /*нутраны*/ domestic
нацюрморт still life
нацянькі: ісьці н. to take a shortcut
начальнік boss, chief
наш our; /*замяняе напярэдні назоўнік*/ ours
нашмат much, far: *н. горшы* far/ much worse; *н. большы* much bigger
нашчасьце luckily, fortunately
наяўнасьць existence, availability, presence
не no, not; *не + дзеясл.* to fail + *verb*; *не дамовіцца* to fail to agree
неабавязковы not binding; /*факультатыўны*/ optional
неабходна it is necessary
неабходнасьць necessity
неабходны necessary
неадкладна at once, immediately, right away, without delay
неадкладны urgent, immediate
незначальны indefinite; *н. артыкль*

indefinite article
неактыўны inactive, passive
неапрацаваны raw
неаспрэчны undeniable, unchallengeable
неафіцыйны informal
неахайны messy, careless, untidy
неахвотна reluctantly
неацэнны priceless
неба sky
небагата few, little
неблагі not bad, quite good
небут trouble
небясьпека danger
небясьпечны dangerous
неверагодны incredible, unbelievable
невінаваты innocent
невыносны unbearable
невядомы unknown; /цёмны/ obscure
невялікі small, little, tiny; /нязначны/
minor
невясёлы sad
недалёка not far; **н. ад** not far from
недарагі inexpensive
недарэчны absurd
недасведчаны inexperienced
недахоп /нястача/ lack,
shortage; /загана/ disadvantage,
drawback, defect,
fault
недзе somewhere
нежанаты single, unmarried
незавершаны unfinished
незадаволены dissatisfied, angry
незаконны illegal
незакончаны unfinished
незалежна ад no matter how
незалежнасьць independence
незалежны independent; /стан
дзеяслова/ active; **н. стан** active voice
незаняты /без працы, ненагружаны/
idle; /вольны/ free, vacant
незвычайны unusual, extraordinary,
strange
незнаёмец stranger
незнаёмы unknown, strange
незнарок accidentally
нейкі a, some, certain
нейчы = нечы
некалі /неяк/ once, /калі-н./ some day,

sometime; **мне н.** I am busy; I have no
time
некалькі some, a few, several, a score
of; **праз н. гадзін** in a few hours
некаторы/я some
некуды somewhere, to some place
нельга it is impossible; you cannot, you
may not
немагчыма it's impossible
немагчымы impossible; /які нельга
ўявіць/ inconceivable
немец German
ненавідзец to hate
ненатуральны unnatural
непадалёку nearby
непадобны unlike
непазьбежна inevitably, necessarily
непазьбежны inevitable, unavoidable
непакоіць to bother, to disturb, to
trouble
непакой anxiety, unrest
непаразуменне misunderstanding
непаслухмяны naughty, disobedient
непасрэдны direct, immediate
непасрэдна directly
непаслухмяны disobedient, naughty
непатрэбны unnecessary, useless
непахісны firm, unshakable
непрацяглы brief, short
непрыгожы plain, ugly
непрыдатны unfit, useless
непрыемнасьць trouble
непрыемны unpleasant, nasty,
disgusting
непрыязны hostile, unfriendly
неразумны foolish, stupid, unwise,
unreasonable
нерв nerve
нервовы nervous
нерухомы still, motionless
нерэальны unreal
несамавіты crazy
неспадзявана suddenly
неспадзяваны sudden
неспакойны uneasy
несправядлівы unfair, unjust
неспрыяльны unfavourable
нестандартны non-standard,
unstandardized

несьціся /імчаць/ to rush
несьці to carry; **н. яйкі** /пра птушак/
to lay eggs
неўзабаве soon, presently, in just a little
while, before long
неўміручасць immortality
неўміручы immortal
нехапаць to lack, to fail, to be in short
supply; to be short of; **ім нехапае**
салдат they are run out of soldiers
нехта somebody, someone, anyone,
anybody
нецікавы dull, boring
нецярпліваць impatience; /да
іншадумства, верыі пад./ intolerance; з
н.сцю excitedly
нецярплівы impatient
нечакана suddenly, unexpectedly
нечаканы sudden, unexpected, surprise
нечы someone else's
нешанцаванне bad luck
нешта something, anything
нешчаслівы unhappy, unlucky
неяк /аднойчы/ once, sometime; /нейкім
чынам/ somehow; **н. ноччу** one night
ні not a, nor; **ні... ні** neither... nor
ніводны neither, not a single (one), none
нідзе nowhere; /у адмоўным сказе/
anywhere
ніжні lower, inferior
ніжэй lower; below, underneath; under
ніжэйшы /ростам/ shorter; /вышынёю/
lower
ніз bottom
нізка /прысл/ low
нізкі low, short; /подлы/ base
нікога nobody; **на вуліцы н. не было**
there was no one in the street
ніколі never
нітка thread
ніхто no one, nobody, none
нічога nothing, nought; /у адмоўным
сказе/ anything
нічы nobody's
нічыя draw; **кончыцца ў нічыю** to end
in a draw
нішто nothing; /у адмоўным сказе/
anything
нішчымны empty

ніяк in no way, by no means; /у
адмоўным сказе/ anyway
ніякі no, none, not any; neither; **н. род**
neuter
новы new
ногаць гл. кіпець
ногі /ступакі/ feet, /увесь орган руху/
legs
нож knife /pl knives/
нораў temper
нос nose; **атрымаць у н.** to get a bloody
nose
ноч night
ноччу at night
ну and, well
нудзіцца to miss; to be bored
нудны boring, dull
нуль zero, nought, nil; **тры-**
нуль /рахунак гульні/ three-nil; **вышэй/
ніжэй за н.** above/ below zero
нумар number; /гатэльны/ room; **н.**
тэлефону telephone number
нутраны domestic; inner, interior
ныр|аць, -нуць to dive
нюхаць to smell
нябачны invisible; unseen
няблага not bad, rather well
нябога niece
нябож nephew
нявеста bride, fiancée
нягледзячы на despite, in spite of
нядаўна recently, newly
нядаўны recent; fresh; **да н.нага часу**
until recently
нядбайнасьць negligence
нядбайны careless, negligent
нядзеля Sunday; **у н.лю** on Sunday
нядобры unkind
нядоўга not long
нядоўгі short, brief
нядужы ill
няёмкі awkward, embarrassing
няздольны unable, not able, incapable
нязначны insignificant, minor, slight
нязручны uncomfortable; /становішча/
awkward, inconvenient
нялюдзкі inhuman
няма ("не быць, не знаходзіцца")-
ужываецца дзеяслоў to be ў адмоўнай

форме) there is no; there are no; (*не мець*) to have not; *у мяне н. алоўка* I have no pencil; *н. за што* (*адказ на падзяку*) not at all; you are welcome; don't mention it; *яго зараз н.* he is not in at the moment; *іх болей н.* they no longer exist; *н. чаго і казаць, што* needless to say (that)

нямецкі German

нямы dumb, mute; */фільм/* silent

нянавісьць hatred

нянька baby sitter

няправільны wrong, incorrect, false, untrue; */форма, дзеяслоў/* irregular

няпэўнасьць uncertainty

няпэўны uncertain, indefinite, doubtful

няроўны uneven; unequal

нясьмелы timid, shy

нясьцерпы intolerable, unbearable,

няўдалы unhappy, unsuccessful,

unfortunate; *быць н.м* to be a failure

няўдача bad luck, failure; *пацяраець*

н.у to fail, to be unsuccessful

няўпэўнены uncertain

няўпэўненасьць uncertainty

няўрадавы non-governmental; *н.ая*

арганізацыя non-governmental

organization, NGO

няшмат few, little

няшчасны unhappy, */якому не*

пашчасьціла/ unlucky; *н. выпадак*

accident

няшчасьце */нешанцаванне/* bad luck;

misfortune; */бяда/* disaster

нясны obscure, vague, dim

Оо

опера opera; */будынак/* opera house

оперны opera; *о. тэатр* opera house

орган */частка арганізму/*

organ; */кіроўны/* body

ордэн */узнагарода, манаскі/* order

ордэр */на арышт і пад./* warrant

Пп

па */ужыванне прыназоўніка залежыць ад кіроўнага слова/* in, on, for, by, up to,

about; */згодна з/* under; *па беларускіх*

законах under the Belarusian laws; *па шыю* up to one's neck; *па панядзелках* on Mondays; *ісці па полі* to go across the field

пабачыць to see

пабегчы to run, to start to run

паблізу close to, near, nearby, in the vicinity of

пабудаваны built

пабудавець to build; */узьевесці/* to put up

пабудзіць to wake

пабы|ваць, -ць to visit, to attend

павага respect for

паважаць to esteem, to respect

паварот turn, turning; */надзей, сюжэту/* twist

паведаміць to inform, to report, to announce

паведамленне notice, report, message, announcement

паведамляць → паведаміць

павейка eyelash

павелічаць → павялічыць

павелічэнне rise, increase

паверх floor, storey; *першы п.* ground

floor; *другі п.* first floor

паверхня surface; area

паверыць to believe, to trust

павесіць to hang */і пакараць/*

паветра air

паветраны air; *п. зьмей* kite

павідла jam, marmalade

павінен must, should, would, ought to, to be + *inf*, to have to + *inf*

паводка flood

паводле after, as, according to

павінен must, to have to, should, to ought to

паводзіць сябе to behave

паволі, павольна slowly, at a slow rate; */наступова/* gradually

павольны slow; */наступовы/* gradual

павук spider

павуцінне web

павялічыць to increase, to enlarge;

п.цца to rise, to increase

павярн|аць, -уць to turn; to twist;

п.цца to turn round; *п. направа/ налева*

to turn right/ left; **п. на другу вулицу**
направа to take the second right
паверхня surface; area
павярхоўны /пра веды, дасьледванне/
superficial; /мелкі/ shallow
пага|джацца, -дзіцца to agree,
to consent; **не п.** to disagree
пагадненне agreement
паганы nasty, bad; **п. хлопец** nasty/ bad
boy
пагартаць: п. кнігу to leaf through a
book
пагаршаць → пагоршыць
пагібель ruin
паглядзець to look, to see
пагоня chase, pursuit
пагорак hill
пагоркавы hilly
пагоршыць, п.цца to worsen,
to deteriorate
пагражаць to threaten; **яму пагражае**
суд за he is to face trial for
пагроза threat, menace
пагуляць to play; /пайсьці на шпацыр/
to walk
пагулянка outing; /пікнік/ picnic
пагутарыць to talk, to chat
пад /зьнізу чаго-н./ under, beneath,
underneath; /унізе/ below; **пад імі** below
them; /пра час/ before, towards, to; **пад**
чым законам яны будуць? whose law
will they be under?
падабацца to please to like, to feel like;
мне падабаецца I like, **яму падабаецца**
he likes; **не п.** to dislike; /каму-н./
to annoy smb
падабенства similarity, resemblance;
мець п. to resemble, to look like
падабраць /падняць/ to pick
up; /дапасаваць/ to match
падаваць → падаць
падагрэць to warm up, to heat
падазраваць to suspect
падазроны doubtful, suspicious
падазрэнне suspicion
паданне fall
паданне legend
падаравачь to give, to make a present
падарожжа journey, travel, trip; /на

вадзе/ voyage
падарожнік traveller
падарожнічаць to travel, /на моры/
to voyage
падарунак present, gift
падаўжаць → падоўжыць; /працягнуць/
to extend
падаць to pass, to give; /страву/
to serve
падаць to fall, to fall down, to crash
падбадзёрваць to cheer, to cheer up
падбародак chin
падбегчы /наблізіцца/ to run up;
/прыбегчы/ to come running
падбіраць → падабраць
падб'ягаць → падбегчы
пад|везці, -возіць /каго-н./ to bring,
to take (with); /што-н./ to bring up,
to transport; /на дарозе-каго-н./ to give
smb a lift
падво|іць, -йваць to double
падвойны double; **п. стандарт** double
standard
падгледзець, -ядаць to peer
падданы /чалавек/ subject
пад'ехаць to drive up; /быць узятым у
машыну/ to get a lift
пад'земны underground; **п. пераход**
subway
падзенне fall
падзея event; **багаты на п.і** eventful
падзяліць to divide; /таксама ідэі/
to share; **п. на** divided by
падказ|аць, -ваць to prompt
падкладка /на стол пад гарачую
талерку/ tablemat
падкрэсьліць to point out, to
stress; /рысаю/ to underline
падлетак teenager, adolescent
падлога floor
падман cheat, fraud; /хлусьня/ lies pl
падманіць to cheat, to deceive, to fool
падняць to pick up, to lift, to
raise; /павялічыць/ to increase, to raise; **п.**
руку to put one's hand up
падобна like, alike
падобны alike, similar, such; **быць п.м**
да to resemble, to be like smb, to take
after smb

падоўжыць to extend, to prolong
падпіс|аць, -ваць to sign
падпольны underground
падраб|іць, -ляць /*фальшаваць*/
to fake, to forge
падрабязнасьць detail, particular
падрабязны detailed
падробка fake, forgery
падробны fake, false, forged
падручнік text-book
падрыхтаваць to prepare, to make/ get ready
падскочыць to jump up (*і да якой-н. велічыні*)
падстава ground, reason
падтрым|аць, -ліваць to support, to maintain, to hold up; *п.ліваць*
традыцыю to keep up the tradition
падтрымка support, assistance
падтрымліваць → падтрымаць
падумаць to think; *я падумаў= мне прышло ў галаву* it occurred to me
падушка pillow
падыйсьці to approach, to come up; /*дапасаваць*/ to match, to suit, to fit
падымаць → падняць
падыход approach
падыходзіць → падыйсьці
падэшва sole; /*гары*/ foot
паездка journey, trip, voyage, ride
пажар fire
пажарнік fireman (*pl* firemen); fire-fighter
пажартаваць to joke; *п. з каго-н.* to play a trick on
пажылы elderly
па-за outside, beyond; *паставіць па-за законам* to outlaw
пазба|віць, -ўляць to deprive, to strip off
пазваніць to ring, to phone, to call
пазір|аць, -нуць to look at, to look on, to watch, to stare, to glance
пазнаёміцца to meet smb; /*з справамі, прыладаю*/ to become familiar with
пазнаёміць /*п.п.паставіць*/ to introduce
пазна|ць, -ваць to recognize; to identify
пазьней later, later on
пазьніцца to be late

пазыка loan, borrowing
пазыч|аць, -ыць /*у каго-н.*/ to borrow, /*каму-н.*/ to lend
паіць to give to drink
пайсці to leave, to go, to go away; *п. замуж* to marry smb
пакаваць to pack
паказ display, show
паказ|ацца, -вацца to appear
паказ|аць, -ваць to show, to demonstrate, to point; /*дакумент*/ to produce
пакаленне generation
пакаранне punishment
пакараць to punish
пакатацца → катацца
пакаштаваць to taste
пакет packet, parcel
пакі|даць, -нуць to leave, to abandon; to give up
паклад deposit
пакласці to put
паклёп defamation; *узводзіць п.* to defame
паклёпніцкі defamatory
пакліканне vocation
паклікаць to call
паклоннік admirer, supporter, fan
пакой room, chamber, flat
паколькі because, since
пакрываць → пакрыць
пакрысе little by little, gradually
пакрыўдзіць to hurt, to offend
пакрыць to cover
пакуль /*тым часам як*/ while; /*да*/ till, until; *п. я буду жыць* as long as I live; *п. што* /*цяпер*/ for the time being; *п. не* unless
пакунак parcel
пакупка acquisition; *ісці рабіць п.кі* to go shopping; *рабіць п.кі* to do shopping
пакупнік customer, buyer
пакута, пакуты suffering, torment
пакутаваць to suffer
пакутлівы painful
палавіна half /*pl* halves/
паласаты stripy
палатка → намёт

палатно /карціна/ canvas
палац palace
палеглы dead
пал|епшыць to improve, to better
палец finger; /нагі/ toe
палёт flight
паліва fuel, petrol; *амер.* gas
паліваць → паліць
палівачка watering-can
паліто overcoat
палітык politician
палітыка policy; politics
палітычны political
паліца shelf /pl shelves/; *кніжная п.*
bookshelf
паліцыя police
паліцыянт policeman /pl policemen/
паліцэйскі /прыметнік/ police
паліць I to burn; /тытунь/ to smoke
паліць II /расьліну/ to water, to pour
(on)
палічыць to count; /каго-н. якім-н./
to consider, to take for
палкі passionate
палова half (pl halves); *п. трэцяй*
гадзіны it's half past two
палон captivity; *патрапіць у п.* to be
taken prisoner
палонны captive, prisoner of war
палоса zone; (*і тэрыторыя*) strip;
/у жьці/ period
палохацца to be afraid of, to fear
палохаць to frighten, to scare,
to intimidate
палуднаваць to have lunch
пальчаткі gloves
палымяны passionate
паляванне hunting; *ісці на п.* to go
hunting
паляваць (на) to hunt
паляпшаць → палепшыць
паляпшэнне improvement
паляўнічы hunter
памагаць, памагчы to help, to assist
памер size; dimension, proportion;
меньшага п.у in a smaller size;
вырасьці да такіх п.аў, што to grow to
such proportions that
памерці to die

пам|ешваць, -яшаць to stir
памідор tomato
паміж between, among
паміраць → памерці
памірыцца to reconcile (with), to make
it up (with)
памножыць на by; *2 п. на 3 будзе 6*
two by three is six
па-мойму in my opinion
памочнік assistant
памыліцца to be wrong, to be mistaken;
ён памыліўся he was wrong
памылка mistake, error, fault, slip;
грубая п. bad mistake
памылковы wrong, mistaken
памыляцца → памыліцца
памыць to wash; *п. пасуду* to wash up
памянёны mentioned, said
памяняць to change, to alter
памятаць to remember
памяць memory; *быць без п.ці ад* to be
crazy about
памяшканне house, room; *у п.нні*
indoors
пан /зваротак/ Mr.; sir;
/землеўладальнік/ landlord
панаваць to rule, to dominate, to prevail
па-над over
паненка miss
пані Mrs., madam
паніка panic
панікаваць to panic
панічны panic
паношаны worn; second-hand
панчоха stocking
панядзелак Monday; *у п.* on Monday
панятак, паняцце notion
папа /рымскі/ pope
папера paper
паперадзе in front of
папіх|аць, -нуць to push
папліска whip
папра|віцца, -ўляцца to get well, to get
better, to recover
папра|віць, -ўляць to correct
папруга belt
папугай → чыюк; parrot
папулярны popular; *быць п.м у* to be
popular with

папяровы paper
папярэджанне warning
парярэ|джваць, -дзіць to warn
папярэдні preceding, previous
пара́ time; /час зрабіць нешта/ it's
(high) time to/ for; **п. году** season
па́ра I /два прадметы, двое людзей/
pair, couple, a couple of; **п.мі, у п.х** in
pairs
па́ра II /агрэгатны стан вадкасці/
steam
парада advice; **даць п.ду** to give a piece
of advice
парадак order
параза defeat; **нанесці п.зу** to defeat
параіць to advise, to suggest
паралель parallel
паралельны parallel
паранены wounded, injured
параніць to wound, to injure
парасон umbrella
парася piglet
параўнанне comparison; **у п.нні з** as
compared with
параўн|аць, -оўваць to compare
параход boat, ship, steamship
парашок powder; **пральны п.** washing
powder
парваць to tear, to break
парк park; **п. спрадвечнай прыроды**
wildlife park; **нацыянальны п.** national
park
паркаванне /машыны/ parking
парламент parliament; **дэпутат п.у**
M.P. (*скарот да* member of parliament)
пароль password
парта desk
партнёр partner
партрэт portrait
партугалец Portuguese
партугальскі Portuguese
партыя party; /гульні/ game, set
партэр stalls
парушальнік offender; **п. спакою**
trouble-maker
паруш|аць, -ыць to disturb, /закон,
парадак/ to violate, to infringe
парушэнне violation; offense;
infringement

парфума perfume
парэзаны cut
парэзаць to cut
пас belt
пасаваць to match, to suit
пасада post; position
пасадзіць (*расьліну*) to plant; /на
транспарт/ to put on; /даць сесці/
to seat; /самалёт/ to land
пасажыр passenger
пасажырскі passenger
пасаладзіць to sugar, to sweeten
пасевы crop
паседжанне session
паселішча settlement
паслаць I /адправіць/ to send,
to dispatch; /на пошце/ to mail, to post
паслаць II /разаслаць/ to spread; **п.**
пасьцель to make one's bed
пасьлізнуцца to slide, to slip
паслуга service; favour
паслухаць to listen
to; /надпарадкавацца/ to obey; **п.хай!** I
say
паслухмяны obedient, docile
пасья after, afterwards, later; past; **п.**
абеду а) /пасья ежы/ after dinner;
б) /надвячоркам/ in the afternoon
пасьмейвацца to mock
пасол ambassador
пасольства embassy
паспець to have time, to keep up; **п. на**
цягнік to catch a train; /пра садавіну і
над./ to ripen, to mature; **не**
п. /спазьніцца, прапусьціць/ to miss
пасьпешліва in a hurry, in a haste,
hastily
пасьпешлівасьць haste, hurry
пасьпешлівы hasty, hurried
пасьпяваць → пасьпець; **добра п.**
у /якім-н. прадмеце/ to do well in
пасьпяховасьць /удача/
success; /школьная/ progress; **кенская п.**
poor progress; **табель п.ці** school report
пасьпяховы successful, /удалы/ happy
паста paste; **зубная п.** toothpaste
паставіць to put, to place, to
set;
/збудаваць/ to put up, to erect;

n./

узьяцяць пытанне to pose a question; *n.*

тэлефон to install telephone

паставіцца to treat; *n. прыязна* to treat kindly

пастарацца to try, to do one's best

пастарунак police station

пастка trap, pitfall; *міна n.* booby-trap

пастукаць to knock

паступ|аць, -іць to enter /*y BHy i над./*; to join

паступова gradually, little by little

паступовы gradual

пасудамыйная машына dishwashing machine

пасьцель bed; *наслаць n.* to make one's bed

пасылаць → *паслаць I*

пасылка parcel

пасябраваць to make friends with

пасяліцца /*асесьці на жыццё*/ to settle, to settle down; /*y гатэлі i над./* to stay

пасял|іць, -яць to settle

пасярод in the middle of, in the centre, among

пазрабаваць demand, requirement

пазрабаваць to demand, to require;

n.цца to be required, to be needed

патрэба need, demand, necessity; *мець*

n. to need, to require; *мець пільную n.бу* to need badly; *не мець n.бы ў чым-н.* to be of no need of smth

патрэбна to be needed; it is necessary;

яму n. 5 хвілін каб it takes him 5 minutes to + *inf*

патрэбны necessary, needed; *n.ая ежа* proper food

патураць to indulge

патухлы (*вулкан*) extinct

патушыць to extinguish, to put out, to turn out

патэлья pan, frying pan

паўвостраў, паўвыспа peninsula

паўгадзіны half an hour

паўдзён noon

паўднёва-заходні southwestern

паўднёва-усходні southeastern

паўднёвы south, southern; *n. захад*

south west; *n. ўсход* south east; *на n.*

захад ад south west of; *на n. ўсход ад* south east of

паўз by, past

паўзці to crawl, to creep

паўночна-заходні northwestern

паўночна-усходні northeastern

паўночны north, northern; *n. захад*

north west; *n. ўсход* north east; *на n.*

захад ад north west of; *на n. усход ад* north east of

паўставаць → *паўстаць*

паўстанец insurgent

паўстанне uprising,

insurrection; /*утварэнне*/ rise, origin, beginning, formation; *узьяцяцца на n.* to rise in

revolt

паўстаць /*узьяцяць рокаш*/ to rise,

to have uprising; /*узьянікнуць*/ to emerge

паўтара one and a half

паўтар|аць, -ыць to repeat, /*вывучанае*/ to revise

паўчаравік, туфель shoe

пах smell

пахавач /*схаваць усё*/ to hide;

/*нябожчыка*/ to bury

пахвала praise

пахваліць to praise; *n.цца* to boast

пахнуць to smell

паховіны funeral

паход march, trip, hike, outing; *пешы n.*

hiking; *пайсці ў n.* to go camping

паходжанне origin, descent

паходзіць to come from, to descent from, to be originated

пахудзец to slim

пацалаваць to kiss

пацверджанне confirmation

пацвердзіць, -ярджаць to confirm

пацець to sweat, to perspire

пацешны amusing, funny

пацук rat

пацыент patient

пацяпленне warming; *сусветнае/*

глабальнае n. global warming

пачак pack

пачакаць to wait

пачатак beginning, start; *у n.ку* at the

beginning; *ад п.ку* from the beginning
пачатковы initial; primary, original
пачаць to begin, to start, to commence;
п.цца to begin, to start
пачвара monster
пачувацца to feel
пачуццё feeling; sense; *п. гумару* sense of humour
пачуць to hear, to feel; */нюхам/* to smell
пачынаць → *пачаць*; *пачынаючы з* since
пашкодзіць to damage, to injure, to harm, to hurt
паштальён postman
паштовы postal; *п.ая скрынка* post-box, mailbox; *п.я выдаткі* postage; *п.штэмпель* postmark
паштоўка postcard
пашчасьціць to be happy enough to + *inf*, to happen to + *inf*
пашыраны extended, widespread; *п.думка/ меркаванне* extended idea
пашыр|аць, -ыць to spread, to extend, to expand
пашырэнне spread; enlargement
пашыць to sew; */на заказ вопратку/* to tailor; *я пашыла сукенку* I made a dress
паэзія poetry
паэт poet
паэтка poetess
паяднаны united
пейзаж landscape, scenery
пекар baker
пекла hell
пенал pencil-box, pencil-case
пені */англ. манета/* penny (*мн. л. pence*)
пеньсія pension; *быць на п.сіі* to be retired
пеньсіянер pensioner; *ён п.* he is retired
перабі|ваць, -ць */размову/* to interrupt
перабудаваць to rebuild
перавага advantage, superiority, preference
пераважаць to prevail, to dominate
пераважна mostly, mainly, chiefly, largely, principally, predominantly, essentially

перав|езьці, -озіць to transport; */самалётам/* to airlift; */верталётам/* to helicopter; */водным транспартам/* to ferry
перавы|сіць, -шаць to exceed; *п.уладу/ паўнамоцтвы* to exceed one's powers
перавярн|аць, -уць to turn over
перагарадзіць */дарогу/* to block
перагарнуць to turn over; *п. старонку* to turn the page over
перад before, in front of; *п. тым, як* before
перабі|ваць, -ць */перапыніць размову/* to interrupt
перада|ваць, -ць to pass, to hand down; */на радыё/* to broadcast, to transmit, to beam
перадача */тэле, радыё/* transmission, broadcast; program
перадумаць */памяняць думку/* to change one's mind
пераехаць */у іншае месца/* to move; */вуліцу, акіян/* to cross
перажываць, -ць */хвалявацца/* to be upset, to worry; */выжыць/* to survive
перазваніць to phone back
пераймаць to imitate
перайсці to get over, to come over; to cross, to pass
пераказ|аць, -ваць to retell
перакананы convinced
пераканаць to convince, to persuade; *п.цца* to make sure, to make certain of
пераклад translation
перакладаць → *перакласьці*
перакладчык translator, */вусны/* interpreter
перакласьці to translate, to do a translation
пераключ|аць, -ыць to switch
пераконваць → *пераканаць*
перакрыжаванне crossing, crossroads
пераку|ліць, -льваць to overturn, to turn over; *п.цца /човен/* to capsize
перамаг|аць, -чы to win, to overcome; */разьбіць/* to defeat

перамена change
перамір'е truce
перамога victory, triumph
пераможца winner
перан|есьці, -осіць to carry, to carry over; /адкласьці/ to postpone; **п. на наветры** to air-lift smb
перапiс|аць, -ваць to copy, to rewrite
пераплы|ць, -ваць to cross; to swim across; to sail across
перапоўнены filled; **п. людзьмі** overcrowded
перапынак break, interval; interruption, pause
перар|ваць, -ываць to cut; to interrupt
пераскочыць to jump over
перасьлед persecution
перасьледаваць /уціскаць, гнацца/ to persecute; /гнацца/ to chase
перасохці /пра раку/ to run dry
перастаць to stop + *ger.*, to drop
перасцераг|аць, -чы to warn
перасыхаць → перасохці
перася|каць, -чы /пераплыць, пераехаць/ to cross; /сякераю/ to cut
ператвар|аць, -ыць to turn (into y); **п.цца** to grow into; to become, to turn into
ператрус search
пераход /вулічны/ crossing; **пад'земны п.** subway
пераходзіць → перайсьці to cross, to come over
перац pepper
перашкаджаць → перашкодзіць
перашкода obstacle, hurdle
перашкодзіць /не даць зрабіць што-н./ to prevent, /умяшацца/ to interfere, /загарадзіць/ to hinder, to hamper, to obstacle
пераязджаць → пераехаць
перон platform
персанаж character
першапачаткова originally, initially
перш-наперш first of all
першы first; /найлепшы, найважнейшы/ top; **быць п.м** (у чым-н., дзе-н.) to be the first + to + *inf*; **ён**

выступіў першым he was the first to speak
перыяд period
п'еса play
песьня song
пехатою on foot
печ stove, oven; **мікрахвалева п.** microwave oven
печаны baked, fried; **п.ае яйка** fried egg
печыва → пячэнное biscuit
пешкі, пешшу on foot; **ісьці п** to go on foot, to walk
піва beer
піжама pyjamas
пікнік picnic, outing
піла saw
пілаваць to saw
пілот pilot
пільна /неадкладна/ urgently, badly
пільнаваць to watch, to guard
пільны /неадкладны/ urgent, immediate; /уважлівы/ vigilant, careful;
пінжак coat, jacket, blazer
піп-шоў peep show
пірог pie
пірожнае cake
пісаць to write
пісьменнік writer
пісьмо letter; **простым/ заказным п.м** by letter post/ registered post
пісьмова in written form
пісьмовы written; **п. стол** desk
піўная /шынок/ pub
піць to drink; **п. гарбату/ каву** to have tea/ coffee; **хацець п.** to be thirsty
піяніна piano
плавальны басейн swimming pool
плаванне swimming; sailing; voyage
плаваць to swim; to float; to sail
плакат poster
плакаць to cry, to weep; **п. горкімі слязьмі** to cry great tears
план plan; scheme; chart; **скласьці п.** to make a plan
планаваць to plan, to design
планета planet
пласт layer, stratum (*pl* strata); /сацыяльны/ walk of life

пластмасавы plastic; **п. торба** plastic bag
пластылін plasticine
пласцінка /*грамафонная*/ record
плата pay, payment; charge; /*за праезд*/ fare; **п. за навучанне** tuition fee
платны paid
платформа platform
плаціць to pay
плач cry
плашч raincoat
плечы shoulders; /*сьпіна*/ back
плён fruits
плённы fruitful; successful
пліта stove; cooker; *электрычная/газавая п.* electric/ gas cooker
плітка /*керамічная*/ tile; **п. шакаладу** a bar of chocolate
плод fruit
плот fence
плошча /*гарадская*/ square; /*наверхня*/ area; **п. Незалежнасьці** Independence square
плуг plough
плывец swimmer
плынь current, stream
плыт raft
плыць to swim; /*на судне*/ to sail
плэер walkman
плюс plus
пляж beach
пляма spot; stain
пляменнік nephew
пляменніца niece
пляскаты flat
пляс|каць, -нуць to clap; /*выцяць*/ to slap; **п. уладкі** to applaud; to clap one's hands
пляц square
пляцоўка ground; **п. для гульні** playing ground; *спартыўная п.* sports ground
плячо shoulder; back
пляшка bottle
побач near, nearly, beside, along with; **п. з** next to
повад gore
повар → кухар; cook
погляд view, look, sight
подзьвіг exploit, deed

подпіс signature
позна late; **п. легці спаць** to lie late
позні late; **да п.яй начы** late into the night
покрыва cover
полавы sexual, gender
поле field; /*у шытку*/ margin; *футбольнае п.* football pitch
поліўка soup
полк *м* regiment
полудзень lunch
полымя flame
польскі Polish, of Poland
полюс pole
помнік monument; /*надмагільны*/ tombstone
попел ashes
порах gun powder
порт port, harbour; **марскі п.** seaport
порткі trousers
порцыя portion
посьпех achievements, success; progress; **мець п.** to be a success; **рабіць п.хі** to progress
постаць figure
потым then, next, later, afterwards
поўдзень south; /*сярэдня дня*/ noon
поўнасьцю quite, fully
поўнач north; midnight
поўны full; complete, absolute, total; /*таўсты*/ stout; **п. народу** crowded; /*як мера аб'ёму перадаецца суфіксам* -ful/ **п.а лыжка** spoonful; **п.ае вядро** bucketful; **п.ая жменя** handful
поўсьць fur
пошта post; /*паштовая кантора*/ post-office; /*карэспандэнцыя*/ correspondence; *электронная п.* e-mail; **адправіць па электроннай пошце** to e-mail
пошук search; investigation
пояс belt
пра about, on, in
прабаба great-grandmother
прабач|аць, -ыць to excuse, to pardon;
прабач|це I'm sorry; sorry; I beg your pardon
прабачэнне excuse; **прашу п.ня** I beg your pardon, excuse me!; **прасіць п.ня**

за to apologise for, to beg pardon
проблема problem; *сутыкнуцца з п.й*
to face a problem; *узьяць п.му* to raise
problem
прабрацца to get, to penetrate
права right; law; *правы чалавека*
human rights;
я маю на гэта п. I have a right to it
праваабаронца human rights activist
праваахоўны: п.я органы law enforcing
agencies
правадыр leader, chieftain
павал failure
паваліцца to fall through; */няўдацца/*
to be a failure; *п.цца /на экзамене/*
to fail
праваніс spelling
праваслаўны Orthodox
праверка test
прав|ерыць, -яраць to check, to
verify; */выправіць/*
correct; */пераканацца/*
to make sure that
правесьці */сход/* to hold;
/суправаджаць/ to accompany; */час/*
to spend; */дарогу/* to
conduct; */здзейсьніць/* to carry
out; */гасьцей/*
to see out/ off; *добра п. час* to have a
good time
праветрыць to air
правіла rule; *як п.* as a rule
правільна correctly, right, rightly, truly,
properly
правільны correct, right,
true; */дзеяслоў, рысы/* regular
правінцыйны provincial
правінцыя province
праводзіць →.
правесьці; /суправаджаць/ to
accompany; */разьвітацца/* to see
off; */адзначаць/*
to celebrate; */тэлефон і пад./* to install
правы right; */у палітыцы/* rightwing
правяраць → праверыць
прагал */у ведах і пад./* gap; *ліквідаваць*
п. to close/ to bridge the gap
прагледзець to look through; *п. газету*
to skim a paper

праглынуць to swallow
праглядаць → прагледзець
прагна greedily
прагнуць to be eager to + *inf.*, to long ;
які прагне eager to
прагны greedy
праграма program; */навучання/*
curriculum (*pl* curricula)
прагрэс progress, advance
прадаваць → прадаць; *п.цца* to be on
sail, to sell
прадавец */службовец/* salesman,
salesperson, shop-assistant; */той, хто*
прадае/ seller
прададзены sold
прадаста|віць, -ўляць to grant
прадаць to sell; *п.цца: прадаецца*
таблічка/ for sale; *кніга добра*
прадаецца the book sells well
прадзед great-grandfather
прадказальны predictable
прадказаць to predict
прадмет subject; thing, object; issue;
/тавар/ article
прадпрыемства enterprise
прадпрымальнік businessman
прадстаўляць */знаёміць/* to introduce, to
present, to show; */быць замест каго-н./*
to represent; *быць недастаткова*
прадстаўленым to be underrepresented
прадстаўнік representative; spokesman
прадукт product, produce
прадукцыя production
прадухіліць, -яць to prevent;
to prevent from + *ger.*, to preclude
праект design, project
праектаваць to design
праз */час/* in; */месяца/* through, over,
across, per; */праз пасярэдніцтва/* via; *п.*
пэўны/ нейкі час after some time; *праз 4*
дні four days later; *п. дзевяць месяцаў*
in nine months; *п. некалькі гадоў* (*у*
будучым) within few years
праігнараваць → ігнараваць
прайсці паўз to pass by
пракаўтнуць to swallow
пракляты bloody, damned, cursed
практыка practice
практыкаванне exercise

практикавацца to practise, to exercise
практична practically
практичны practical
праліў → пратока
пральная машына washing machine
прама directly, straight; right (in); **ісьці**
п. to go straight ahead
прамахнуцца to miss
прамежак gap; interval
прамень ray
прамова speech; **выступіць з п.ў** to
deliver a speech
прамокці to get wet, to get soaked
прамоўца speaker
прамы direct, straight
прамысловасць industry
прамысловы industrial
пранік|аць, -ці to penetrate
прападаць → прапасьці
прапанаваць to suggest, to offer, to put
forward, to propose
прапанова suggestion, offer, proposition
прапаноўваць → прапанаваць
прапасьці /з'янікнуць/ to disappear,
to vanish, /быць сапсаваным,
загубленым/ to be ruined (чым-н. by)
прас iron
прасаваць to iron
прасіць to ask, to beg, to request
прасьпект avenue
прастакутнік rectangle
пастора space, area
пастудзіць to let catch cold; **п.цца**
to catch cold
пастціна sheet
пратока strait, passage
пратэст protest
пратэставаць to protest
пратэстант protestant
праўда truth; **зэта п.** it's true, it is right
праўдзівы true, truthful
прафесар professor
прафесія trade, profession, career
прафесіянал professional
прафсаюз trade union; **арганізаваны ў**
п. unionised
прафсаюзны trade union
праход passage
праходзіць → прайсьці: to

pass; /вывучаць/ to study; /адбывацца/ to
take place, to be under way
праца job, work, labour; /у школе/
handicraft; **сельская п.** farm work; **мець**
шмат п.цы to have a lot to do
працаваць to work; /пра шпіталь,
гатэль/ to perform; **п. прадаўцом** to
work as a salesperson; **быць без працы**
з... to be out of work since..; **п. на**
сябе /працаваць незалежна/ to be self-
employed; **не п.** /пра завод/ to be out of
action
працавіты hard-working, industrious
працадаўца employer
працівіцца to oppose
праціўнік adversary, enemy
працоўны /прыметнік/ working,
labour; /работнік/ worker, toiler
праць to wash
працэнт per cent, /працэнтавая доля/
percentage; /ліхвярскі/ interest; **дзесяць**
працэнтаў ten per cent
працэс process
працяг continuation; **п. будзе** to be
continued; **на п.у** for, during
працягваць to go on, to continue,
to carry on, to keep + *ger*; **п.цца**
to continue, to go on, /захоўвацца/
to persist
працягласць duration; **п. жыцця** life
expectancy
працягнуць → працягваць; to prolong
працяжнік hyphen
пач|нуцца, -ынацца to wake up,
to awake
прая|віць, -ўляць to show, to display,
to exhibit; /стужку/ to develop; **п.цца**
to show itself
провад cable, wire
продаж sale; **быць у п.ы** =
прадавацца to be on sale
прозьвішча surname, family name
пропуск /прагал/ gap; /дакумент/
pass
просьба request, appeal, petition
проста simply; /усяго толькі/ merely,
just
просты simple; /звычайны/ plain,
ordinary; /усяго толькі/ mere

прошлы → мінулы
пры at, /у прысутнасці/ in the presence of, in front of; **пры прэзідэнце Клінтане** under president Clinton; **бітва пры Трафальгары** the battle of Trafalgar
прыбіваць → прыбіць
прыбіральня toilet, lavatory, W.C.; **грамадзкая п.** public lavatory; **найсьці ў п.ню** to go to the toilet
прыбіральшчы|к м, -ца ж cleaner
прыбіраць → прыбраць
прыбіць to nail
прыблізна about, approximately; **п. ведаць /пра што-н./** to know roughly
прыбраць to remove, to take away, to put away, to clear, to tidy up; **п. са стала** to clear/ to clean the table; /упрыгожыць/ to decorate
прыбытак income, profit, gain
прыбыццё arrival
прыбярэжны coastal
прывабнасць ж charm, appeal
прывабны attractive, good-looking
прывезці to bring
прывесці to bring, to lead, to conduct
прывід ghost
прывітанне greeting; **п.!** hello! hi!
прыводзіць → прывесці
прывозіць → прывезці
прывык|аць, -нуць-ці to get used to, to get accustomed; /што-н. рабіць/ to be used to + *ger*
прывяз|аць, -ваць to attach, to tie
прыгажосць beauty
прыгарад suburb
прыгарадны suburban; **п. цягнік** shuttle/ commuter/ local train
прыгнёт oppression
прыгнятаць to oppress
прыгода adventure
прыгожы nice, beautiful, lovely, pretty, handsome, good-looking; **п. ая кніга** lovely book
прыдатны suitable (for), fit (for); **быць п.м** to be fit, to suit
прыдзірацца, прыдрацца да to find faults with smb/ smth
прыдум|аць, -ляць to invent, to imagine, to think of

прыезд arrival
прыемна pleasantly; /як выкабнік/ it's nice to + *verb*
прыемнасць pleasure; **з п.сцю** with pleasure
прыемны pleasant, sweet, enjoyable, welcome
прыём /радыё, гасцей/ reception; /метад/ method
прыехаць to come, to arrive, to get
прыз prize
прызвычаены прым used to + *ger*, accustomed
прызвыча|іцца, -йвацца to get used to, to get accustomed
прызна|вацца, -цца to admit, to confess
прызна|ваць, -ць /зьяву/ to recognize, /дапускаць/ to admit
прызнач|аць, -ыць to appoint, to set; /час, дату/ to fix; /лекі/ to prescribe
прызначэнне *n* appointment
прыісьці to come, to arrive; **п. дадому са школы** to get home from school; **прыісьці каму-н. у галаву, што** to occur to smb that
прыказка proverb, saying
прыклад example
прыкла|даць, -сьці to apply; **п. усе намаганні** to do one's best
прыклеіць to stick; to glue
прыкмета sign
прыкметны noticeable, conspicuous
прыкры unpleasant, annoying, pitiful
прылавак counter
прылада tool, device, gadget
прыліп|аць, -ці to stick; /чапляючыся/ to cling to
прыля|таць, -нець to come, to arrive (by airplane)
прымальны acceptable (to)
прымаўка proverb
прымац|аваць, -оўваць to fasten, to fix, to make sure
прымаць → прыняць
прыметнік adjective
прымус compulsion, coercion
прыму|сіць to make, to force, to compel
прымусовы compulsory; **п. ая праца** forced labour

примушаць → **примусіць**
примян|іць, -яць to apply, to use
прыназоўнік preposition
прынамсі at least, anyway
прынесены brought
прын|есці to bring, to deliver, to fetch; */вядомасьць/* to earn
прыніжаць → **прынізіць**
прыніжэнне humiliation
прынізіць to humiliate; */значнасьць/* to play down
прыносіць → **прынесці**
принтар → **друкарка**
принц prince
прынцып principal
прынцэса princess
прыняць */рашэнне і над./* to adopt; */пагадзіцца/* to accept, */у склад/* to admit; */прэч/* to remove, to take away; */наведніка, сігнал/* to receive
прыпа|даць, -сьці */пра дату/* to fall on
прыпынак *м* stop; halt, rest;
аўтобусны п. bus stop; **знакі п.нку** punctuation marks; **п., каб справіць патрэбы** comfort stop;
прыпын|іць, -яць to stop, to suspend
прырода *ж* nature; **спрадвечная п.** wild life, wildlife
прыродны natural
прырост *м* increase (in)
прыруч|аць, -ыць to domesticate; */утаймаваць/* to tame
прысвечаны *прым* dedicated
прысвя|ціць, -чаць to dedicate, to devote
прыслоўе adverb
прыстасаваць to adjust, to adapt, to suit
прыстаўка prefix
прыстойны decent, proper
прыступка step
прысуджаць, -дзіць */узнагароду/* to award; */накаранне/* to sentence
прысутнічаць to be present, to attend
прысутны present
прытомнасьць *ж*: **страціць п.** to faint
прытрымлівацца to observe, to cling to
прытулак shelter, refuge, asylum;
даваць п. to house, to shelter; **прасіць п.лку** to seek asylum

прыход coming, arrival
прыходзіць → **прыйсці**
прыціскаць, прыціснуць to press; (*прыгнятаць*) to oppress
прыцяг|ваць, -нуць */прывалчы/* to draw; */прывабіць/* to attract; */да дзейнасці/* to involve
прычым *звычайна не перадаецца лексічна* : **п. вядома, што** is being known that
прычына cause, reason, origin; **з п.ны** because; **быць п.ю** to cause
прычэп trailer, */жылы/* caravan
прыязджаць → **прыехаць**
прыязны friendly
прэзідэнт president
прэзідэнцкі presidential
прэзідэнцтва presidency
прэм'ер-міністр prime minister
прэса press
прэсны */пра вадуд/* fresh, sweet
прэч away
псаваць to spoil
псіхічны mental; **п.ая хвароба** mental disease
пстрык|аць, -нуць to click
птушка bird; */і як зборнае/* fowl
публіка audience, public
публікаваць to publish
публікацыя publication
публічны public
пуга whip
пужаць to frighten; **п.цца** to be afraid of
пулавер pullover
пульс pulse
пункт point; **прапускны п.** check-point
пускаць → **пусціць**
пустазелле weed
пусты empty; hollow, vacant; */марны, непрадуктыўны/* idle, vain
пустынны desert
пустыня desert
пусціць to let, to allow, to release
пчала bee
пшаніца wheat
пыл dust; **выціраць п.** to dust
пыласос vacuum cleaner
пытальнік question mark
пытанне *н* question; **задаць п.** to ask a

question
пытаць to ask, to enquire
пыха arrogance
пышны magnificent
пэндзаль, пэндзлік brush
пэўна surely, of course, certainly
пэўны /нейкі/ certain,
some; /вызначаны, упэўнены/ sure,
definite
п’яны drunk
пяро feather
пярсьце́нак ring; *заручальны п.*
wedding ring
пярэдадзень eve; *на п.дні* the day
before; *на п.дні чаго-н.* on the eve of
пярэдні front
пярэчанне objection
пярэчыць to mind, to object to,
to oppose; /не пасаваць/ to contradict,
to disagree
пясьняр singer
пясок *м* sand; *гуляць у п.ку* to play on
the sand
пястун /жывёла/ pet
пята heel
пятнаццаць fifteen
пятніца Friday
пяты fifth; /пра старонку/ five; *п.ая*
старонка page five
пяць five
пяцьдзесят fifty
пяцьсот five hundred
пячатка stamp
пячора cave
пячы to bake, to cook, to fry; /пра
сонца/ to burn
пячэнне, печыва biscuit
пяшчота tenderness, caress, kindness
пяшчотны sweet, gentle, soft, tender

Рр

раб slave
рабіць to do, to make; to work; *р.цца*
to become, to turn
работа work, job, task; *кантрольная р.*
test
работнік, рабочы worker, labourer,
employee

рабства slavery
рагатаць to laugh
рад /шэраг/ row
рада council; *Р. Еўропы* Council of
Europe
радавацца to be glad, to rejoice;
to enjoy
радасны merry, glad, cheerful, happy
радасьць joy, gladness, delight
радзіма Motherland
радовішча deposit
радок line
рады happy, glad
радыё radio
радыёактыўнасьць radioactivity
радыёактыўны radioactive
радыска radish
радыяцыя radiation
раён district; region
раз time; once; *у любым р.е* anyway;
яшчэ р. once again, once more; *у такім*
р.е then; *кожны р.* every/ each time;
гэтым / наступным/ апошнім р.ам
this/ next/ last time; *тым р.ам* that time,
last time, then; *за адзін р.* at a time
разагнаць /рассяць/ to disperse,
to dispel /наскорыць/ to accelerate
разам together; *р. з* with, together with;
разар|аць, -ыць to destroy, to ruin
разарэнне ruin
разаслаць /разгарнуць/ to
spread; /адправіць/ to send, to dispatch
разьбі|ваць, -ць to break, to break up;
to smash; /ворага/ to defeat, to rout;
р.цца /у аварыі/ to crash; /паламацца /
to break down
разбур|аць, -ыць to destroy
разбурэнне destruction
разважны sound, reasonable
разьві|ваць, -ць to develop, to promote;
р.цца to progress
разьвітацца to say good-bye
разьвіццё development, evolution,
progress
развязанне /задачы/ solution
разьвяз|аць, -ваць to untie, to undo; *р.*
задачу to solve the problem
разганяць → *разагнаць*
разгарнуць to open, to unfold, to unroll,

to spread
разгледзець, -ядаць /убачыць/ to look,
/абмеркаваць, дасьледаваць/ to examine,
to consider, to view; /лічыць кім-н./
to regard
разьдзел /кнігі/ chapter; /надзел/
division, partition
разьдзяліць, -яць to divide
раздражніць, -яць to irritate
раззлаваны angry, furious
раззлаваць to anger, to make angry;
р.цца to get angry, to lose one's temper
размаўляць to speak, to talk, to chat
размах swing
размахваць → махаць
разьмеркаваць to distribute;
/падзяліць/ to share
разьмешчаны situated, located
размова conversation, talk
разьмяркоўваць → разьмеркаваць
разьмясьціць, -шчаць to
situate, /усталяваць/ to install, to
place; /людзей/ to accommodate; **р.цца** to
be situated, to be located
разнастайнасьць variety, diversity
разнастайны various, diverse
разняволены relaxed
раз-пораз time after time, from time to
time, every now and then
разрыў /розьніца/ gap; /выбух/
explosion, burst
разумець to understand, to realize
разумны clever, intelligent, reasonable;
rational
разумовы mental
разуць, р.цца to take off one's shoes
разыйсьціся /пайсьці/ to disperse,
to break up; /у меркаваннях/ to differ;
/скасаваць шлюб/ to divorce; /мацерыкі/
to spread
разынка /сушаны вінаград/ raisin,
currant
разыходзіцца → разыйсьціся
раз'юшаны furious
раіць to advise, to recommend; **р.цца**
to consult
рака river
ракавіна shell; /кухонная/ sink
ракета missile; rocket

ракетка racket
раман novel
рамантаваць to repair, to mend
рамесьнік craftsman (*pl* craftsmen)
рамонт repair
рамяство craft
рана I /пра час/ early
рана II /пашкоджанне/ wound
ранак morning
раней earlier, before; previously,
hitherto; in old days; **р. невядомы**
hitherto unknown
ранейшы former, previous; **па-р.шаму**
still, as before
раніца morning ; /у некаторых народаў
зрання вітаюцца “добрай раніцы”,
некаторыя, як і беларусы, зрання
кажуць “Добры дзень”! /
раніцаю in the morning
ранні early
рапарваць → рамантаваць
раптам suddenly, all of a sudden
раптоўны sudden
раса /народа/ race
раса /вада/ dew
расавы racial
расказ story, tale
расказ|аць, -ваць to tell
расклад time-table, schedule
расьліна plant
расьліннасьць vegetation
расьлінны vegetable
распазна|ваць, -ць to recognize
распаўсюджаны /звычай, меркаванне/
widespread
распаўсю|джваць, -дзіць to spread,
to extend; **р.цца** to spread; **р.цца**
хутчэй, чым калі-небудзь to be
spreading faster than ever
расплюснуць вочы to open one's eyes
распрац|аваць, -оўваць to develop,
to work out; **р.цца** to be in progress
распыт|аць, -ваць to ask, to question
раслабіцца to relax
расьледаванне investigation (*чаго-н.*
into)
расьледаваць to investigate
расстраляць to shoot
растава|ць, -ць to thaw, to melt

растанне separation
растлумачыць to explain
расьці to grow
расчараванне disappointment, deception
расчараваны disappointed, disillusioned
расчараваць to disappoint
расчасаць to comb
расчоска → грабенчык, грабянец
расчэсваць → расчасаць
ратаваць to rescue, to save
ратаўнік /на пляжы/ beach boy; /на моры/ lifeguard, rescuer; **p.i** rescue team
ратуша town hall
раўнавага balance
раўнд round
раўнівы jealous
раўніна plain
рахунак /чэк/ bill; /гульні/ score; /вынік, банкаўскі/ account
рацыянальны rational
рашаць → рашыць
рашучасьць determination
рашучы decisive
рашыць to decide; /развязаць задачу/ to solve
рашэнне decision; /рзвязанне/ solution; **прымаць p.** to take decision
рог /вуліцы, дома/ corner; /жывёлы/ horn; **на рагу** at the corner; **за p.ам** round the corner; **зайсьці за p.** to go around the corner
род /сваякі/ clan; /граматычны/ gender
роднасны related
родны native; own
розыніца difference; /разрыў/ gap
розны different, various
розум mind, intellect
роля role; part; **няўдзячная p.** thankless role; **выконваць галоўную ролю** /у фільме і над./ to star
ронтген X-ray
росквіт flourishing, heyday
рост /навелічэнне/ growth, rise; /вышыня/ height, stature; **высокага/ сярэдняга/ нізкага p.ту** tall/ of middle height/ short
рот mouth
роўна /дакладна/ exactly; /пра час/ sharp; **p. ў дзве гадзіны** at two sharp

роўнасьць equality
роўны /чаму-н, з кім-н./ equal; /пляскаты/ flat; /не крывы/ even
руда ore; **жалезная p.** iron ore
руды red
ружа rose
ружжо rifle, gun
ружовы rosy, pink
руйнаваць to ruin, to demolish, to pull down
рука hand; /ад запясьця да пляча/ arm; **паціснуць руку** to shake hands
рукавіца glove; mitten
рукаў sleeve
рукзак → заплечнік
румын, **p.скі** Romanian
рупар **m** speaker, loudspeaker
рупіцца to care
русы blond, fair
рух movement; propulsion; /дарожны/ traffic; **p. наперад** advance, progress
рухавік engine, motor
рухаць to move, /прыводзіць у рух/ to set in motion; **p.цца** to move
рухомы mobile
ручай stream, brook
ручка pen; ball-pen; /для трыманьня/ handle
ручнік towel
рушыць to start, to set out/ off
рыба fish; **лавіць рыбу** to fish, to catch fish; **пайсьці ў p.у** to go fishing
рыбак fisher
рыбалоўства fishing
рыбін, **рыбны** fish; **рыбін тлушч** cod-liver oil
рыдлёўка spade, shovel
рызык|аваць,- нуць to risk; **p. наведаць** to risk a visit
рымскі Roman
рынак market; /месца/ market-place; **p. працы** labour market; **блышыны p.** /дзе прадаюць самыя розныя старыя рэчы/ flea-market
рынкавы market; **p.ая гаспадарка** market economy
рыс rice
рыса (асаблівасьць) feature, trait; (лінія) line; **правесці p.у** to draw a line

рысавы rice
рыхтавацца to prepare, to get ready
рыхтаваць to prepare, to get ready (for);
/кадры/ to train
рыштунак equipment
рэагаваць to react
рэакцыя reaction
рэвальвер revolver, gun
рэвалюцыя revolution
рэгістратар */у гатэлі/* receptionist
рэгіянальны regional
рэгулярна regularly
рэгулярны regular
рэдактар editor; director
рэдакцыя */газеты/* newspaper office
рэдка */нячасты/* seldom, rarely; */не густы/* thinly, sparsely; **р. заселены** sparsely/ thinly populated
рэдка */не часты/* rare, scarce, */не надта звычайны/* uncommon; */не густы/* thin
рэжым regime; policy
рэжысёр producer, film director
рэзаць to cut; */жывёлу/* to kill, to slaughter
рэзервовы spare, reserve
рэзка sharply
рэзкі */не лагодны/* sharp; */вялікі, хуткі/* drastic; **р.ае скарачэнне** drastic cut
рэкамендаваць to recommend
рэклама advertising, advertisement, publicity
рэкламаваць to advertise
рэкорд record; **устанавіць р.** to set a record
рэктар rector; principal
рэлігійны religious
рэлігія religion
рэмень belt
рэпарцёр reporter
рэспубліка republic
рэспубліканскі republican; */у Беларусі/* national
рэстаран restaurant
рэч thing; **р.ы** */асабістыя/* belongings *pl*
рэчаіснасць reality
рэчка river
рэшта */грошы/* change; */астатнія/* the rest of

Сс

са → з from; **са мною** with me
сабака dog
сабе *выражаецца асабовымі формамі займенніка oneself ці дзяслоўнымі канструкцыямі*
сабор cathedral
сабою: з **с.** with me/ you/ him/ her/ me/ us/ them; */у залежнасці ад асобы/* myself, yourself, herself, himself, themselves
сабраць to gather, to bring together, to pick up; */ машыну, прыладу/* to assemble; */сканцэнтраваць/* to concentrate; */калекцыю/* to collect; */надрыхтаваць/* to get ready; */склікаць/* to convene; **с. на стол** to lay the table; **с.цца** to gather, to assemble, to come together
сава owl
сад orchard, garden
садавіна fruits *pl*
саджаць */расьліну/* to plant; */чалавека/* to seat
садзейнічаць to contribute, to further, */спрыяць/* to favour, */прасоўваць/* to promote
садзіць */каго-н./* to seat; */расьліну/* to plant; **с. бульбу** to sow potatoes; */самалёт/* to land; **с. у турму** to put to prison; **с.цца** to sit down; */пра Сонца і над./* to set; */самалёт/* to land
сажалка, копанка pond
сакавік March
сакавіты juicy
сакратар, с.ка secretary; **Генеральны Сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый** United Nations General secretary
сакрэт secret
сакрэтна secretly
сакрэтны secret, confidential
сала bacon, lard
салавей nightingale
салата lettuce; */страва/* salad
салёны salty
салідарнасць solidarity

саліць to salt
салодкі sweet
салют salute
сам self, oneself; himself; /одно, толькі/ very; /адзін/ alone; **ён сам зрабіў гэта** he made it himself; **адчуць сам дух** (чаго-н.) to feel the very spirit of
сама oneself, herself; /адна/ alone
самаадданы selfless
самагубства suicide; **учыніць с.** to commit suicide
самалёт plane; /рэактыўны/ jet
самастойны independent, self-dependent
саматужны home-made
самі /ў залежнасці ад асобы/ ourselves, yourselves, themselves;
самлець to faint
само itself
самы /пры найвышэйшай ступені прыметнікаў/ (адна-двухскладовыя) the + прым + est; **с. вялікі** the biggest (тры і больш склады) the most + прым; **с. дарагі** the most expensive; the very; **у с.м цэнтры** in the very center of
санкі sleigh, sledge
сантыметр centimetre
сапраўдны real, true, veritable; /не пратэрмінаваны/ valid
сапраўды really, indeed
сапсаваны damaged, spoiled;
сапсаваць to damage, to spoil; **с.ца** to be out of order; /нагоршыцца/ to worsen; to get spoiled
сарамлівы shy
сарваць /плод/ to pluck; /кветку/ to pick; /адарваць/ to tear off; /мерапрыемства/ to disrupt; /страху/ to blow down
саромеца to be ashamed of; /бянтэжыцца/ to be embarrassed
сасіска sausage
сасмаглы thirsty
сасна pine
сацыялізм socialism
сацыялістычны socialist
сацыяльны social
сацыялогія sociology
сачыць /назіраць/ to watch, to observe, /нільнаваць/ to monitor, /з

зацікаўленнем/ to follow, /цікаваць/ to spy
свабода freedom, liberty; **с. слова** freedom of expression; **быць на с.дзе** to be at large
свабодны free, /нішчымны/ vacant
сварка quarrel
сварыцца to quarrel, /на каго-н./ to scold, to argue
сваяк relative, relation
сьведама purposely
сьведка witness; **навочны с.** eyewitness
сведчанне evidence, testimony
сьведчыць to show, to testify, to witness
сьвежы fresh
сьвет world; **ва ўсім с.це** worldwide, all over the world, universally, throughout the world; **разыйсьціся на сьвеце** to spread around the globe
сьветлафор traffic light
сьветлы clear, bright, fair
сьвечка candle
сьвініна pork
сьвіння swine, pig, hog
сьвістаць to whistle
сьвісток whistle
сьвітар sweater, pullover
своечасова in time
свой one's own (my/ mine, your/ yours, etc)
свойскі domestic; **с.ая жывёла** domestic animals
сьвята holiday, festivity, feast, festival
сьвятар priest, minister
сьвяткаванне celebration; **с. дня нараджэння** birthday party
сьвяткаваць to celebrate; **с. дзень нараджэння** to have a birthday party
сьвятло light; **сонечнае с.** sunshine; **праліваць с. на што-н.** to throw light on/ upon *smth*, to shed light on
сьвяточны festive
сьвяты holy; /пра чалавека/ saint
сьвяціць to shine
сеанс show
секс sex; **с. без мер перасьцярогі** unprotected sex
сексуальны sexual; **с.ая эксплуатацыя** sex exploitation

секунда second
сельскагаспадарчы agricultural
сельскі /*вясковы*/ rural, /*не гарадскі*/ country, countryside; **с.ая гаспадарка** agriculture, farming
селянін peasant
сем seven
семдзсят seventy
семнаццаць seventeen
семестр term
семсот seven hundred
сена hay; **касiць с.** to make hay
сенажаць hayfield; **быць на с.цi** to be in the hayfield
сенат senate
серабро silver
серада Wednesday
сервіс service
серыйны /*шматразовы*/ multiple; **с.я выбухi** multiple blasts
сесiя session
сесьцi to take a sit, to sit down; /*у транспарт*/ to take, to get on; /*на карабель*/ to board
сетка /*плеценая*/ net; /*разгалiнаваная сiстэма, дапр. шпiёнская; тэлевiзiйна*/ network; /*крамаў*/ chain
сеяць to sow
сёе-тое something
сёй-той somebody
сёлета this year; /*пра тое, што мiнула*/ last; **с. ў траўнi** last May; /*пра тое, што будзе*/ this; **с. ўлетку** this summer
сёлетнi of this year; /*пра тое, што мiнула*/ last; **с.яй вясною** last spring; /*пра тое, што будзе*/ next, this
сёння today
сiгнал signal; **падаць с.** to signal
сiла force, power, strength
сiмвал symbol
сiмвалiзаваць to symbolize
сiмпатычны good-looking, lovely, nice, pretty; sympathetic
сiнi blue
сiрата orphan
сiстэма system
скажаць to distort; **с. нядаўнюю мiнуўшчыну** to distort the recent past
сказ sentence, phrase

сказаны said
сказаць to say, to tell
скакаць to jump; /*танцаваць*/ to dance
скала rock
скалісты rocky
скарб treasure; /*дзяржаўная скарбонка*/ treasury
скарга complaint
скардзiцца to complain
скарыстаць to use, to make use of, to take advantage of smth
скарыцца to submit, to put up with
скасаваць to abolish
скаўт scout
скацiна animal, cattle
сквапны greedy
скварка fried bacon, crackling
скiвiца jaw
скiнуць to throw down, to drop; /*з сябе*/ to throw off; /*урад*/ to bring down, to topple, to depose
скiраваць to aim at, to direct
склад store
складанне /*матэматычнае*/ addition; /*нерагiнанне*/ folding
складаны complicated, complex, compound; folding; **с.ае пытанне** complicated question; **с. крэсла** folding chair
складацца з to consist of, to be made up of, to include
скла|даць, -сьцi /*музыку, твор*/ to compose; /*разьмяшчаць*/ to deposit; /*збiраць*/ to put together; /*утвараць*/ to make up; /*зброю*/ to put down; /*напал*/ to fold; /*пакаваць*/ to pack; /*лiкi*/ to add, to sum up; **с. сказ** to make up a sentence
склеп cellar
склiкаць to call; **с. сход** to call a meeting
скончаны finished, complete, ended, concluded
скончыць to finish, to end, to conclude, to complete; **с. школы** to graduate; to leave school; **с.цца** to end, to be over, to come to an end; /*чым-н.*/ to end in
скрутак roll, packet
скруцiць /*у скрутак*/ to

roll; /*перакруціць, выкруціць*/ to twist
скрыжаванне crossroads, crossing
скрылік slice; /*лімону і пад.*/ segment
скрынка box; *паштовая с.* post-box, letter-box
скрыня chest; crate
скрыпка fiddle, violin
скульптар sculptor
скульптура sculpture
скура skin; /*матэрыял*/ leather
скураны leather
скэйтборд skateboard
слабасьць weakness
слабы weak, feeble, faint; slight; *с.* *супраціў* low-key resistance
слава glory, fame
славутасьць celebrity
славуты famous, outstanding
слата sleet
слаць /*адправіць*/ to send; /*насьцьцель*/ to make a bed
сьлед print, /*нагі*/ footprint; /*рыса, рэчыва*/ trace; *як с.* properly, soundly
сьлесар-вадаправодчык plumber
сьліва plum
сьлізгаць to slide, to slip
слова word; *мець с. ў гэтай справе* to have some say in the matter
слоік jar
слон elephant
слоўнік dictionary, vocabulary; /*даведнік*/ encyclopedia;
паглядзець у с.у to look up in the dictionary
служба service; *с. размяшчэння /у гатэлі/* reception
службовец clerk, employee
службовы official
служыць to serve
слуп pole
слупок column
слухаўка /*тэлефону*/ receiver; *не кладзіце с.ку!* hold on!; *зьняць/ узяць с.ку* to take off/ to pick up the receiver
слухаць to listen to; /*надпарадкоўвацца*/ to obey
слушны sound, reasonable, worthy
слынны famous
слыць to be famous for

сьляза tear
сьляпы blind
смага thirst
смагнуць to be thirsty
смажаны roast, roasted
смажыць to fry, to toast
смак taste; *мець горкі с.* to taste bitter
смакаваць to taste, to enjoy
смачна tasty; *с. павячэраць* to have a lovely supper
смачны tasty, delicious, *с. ая гарбата* lovely tea
сьмеласьць bravery, courage
сьмелы brave, courageous, daring, bold
сьмерць death; *караць с.цю* to put to death
сметніца bin
сьмех laughter
сьмецце rubbish, litter, *амерык.* garbage
сьмешны funny, ridiculous, comical, amusing, funny-looking
сьмятана sour cream
сьмяццяр garbage collector
сьмяяцца to laugh
сьнег snow; *ідзе/ падае с.* it snows/ it is snowing
сьнеданне breakfast; lunch
сьнедаць to have breakfast; (*чым-н.*) to breakfast on
сьнежань December
сьнежка snowball
сьненне dream
сьнід /*хвароба*/ AIDS, aids
сьніць to dream
сок juice
соль salt
сон sleep; /*сьненне*/ dream; *бачыць с.* to have a dream, to dream
сонечны /*энергія*/ solar, /*надвор'е*/ sunny
сонны sleepy
сонца sun; /*сонечнае свьятло*/ sunshine
сорак forty
сорам shame
соты hundredth
сотня hundred
соўс sauce
спаборніцтва /*спартыўнае*/ competition, /*музычнае*/ contest; /*асобны*

від/ event

спаборнічаць to compete; to rival

спадабаца to like

спагадаць to sympathize

спадар Mr., gentleman, sir

спадарожнік satellite

спадарожнікавы satellite; *с.ая антэна*
satellite dish

спадарства Ladies and gentlemen

спадарыня Mrs., lady, madam; Miss

спадзяванне hope

спадзяваца to hope, to expect

спадніца skirt

спадчына heritage

спажываць → спажыць

спажывец consumer

спажыць to consume

спазьніца to be late(for)

спакаваць to pack

спакой peace, calm, tranquility

спакойна quietly, calmly, still

спакойны calm, quiet, still, peaceful

спалоханы afraid, frightened

спалохаца to be afraid, to feel afraid,
to be frightened

спалохаць to frighten, to scare

спалуч|аць, -ыць to combine (with);

с.ица to match

спальны sleeping; *с. мяшок* sleeping-
bag; *с. пакой* bed-room

спальня bedroom

спартовец, спартсмен athlet,
sportsman

спартыўны sports

спатрэбіца to need; *с. каму-н. колькі*

часу каб зрабіць што-н. to take smb

some time to do smth; *с. гадзіна/ пяць*

хвілін каб + inf. it takes smb an hour/
five minutes to + *inf*; *мне с.* I shall

need; */прыдасца/* it will be of use to me

спаць to sleep, to be asleep; *ісьці с.*

to go to bed, to get to bed; *ці сьпіць ён?*

is he asleep? *легчы позна с.* to lie late,

to turn in late; *мы не спалі гэтай ноччу*

we had no sleep last night; *час ісьці с.* it's

bedtime

спачатку at first, firstly, at the beginning

спачувальны sympathetic

спачуваць to sympathize (*каму, чаму*
with)

сьпевы singing

сьпектакль show, performance

сьпелы ripe, mature

сьпецыяльнасьць speciality

сьпёка heat

сьпіна back

сьпіс list

сьпіс|аць, -ваць to copy

сподак, сподачак saucer

спорт sports

спосаб way, method, manner

спрабаваць to try, to attempt

справа I on the right; *с. ад* to the right

of; *с. ад цябе* on your right

справа II matter, deed; affair, cause,
business; *на самай с.ве* as a matter of

fact; *мець с.ву з* to deal with; *с. часу* it is

a matter of time

справіцца to manage, to deal with

справядліва: *с. зрабіць што-н.* it's fair
to do smth

справядлівасьць justice

справядлівы just, fair; *с. суд* fair trial

спрадвечны eternal; *с.ая прырода*

wildlife

спрамяненне radiation

спраўляцца → справіцца

спрачаца to argue, to discuss,
to quarrel, to wrangle

спроба attempt, try, intent, effort

спружына spring

спрычын|іць, -яць to cause

спрыяльны favourable

спрыянне favour

спрыяць to favour, to

further, */прасоўваць/* to

promote, */заахвоіць/*

to encourage

спрэчка dispute, argument, quarrel

спрэчны controversial; arguable

спус|кацца, -ціцца to descend, to come

down

спын|іць, -яць, ца to stop, to pause;

to cease, to drop; to come to a

stop, */завод, справа/* to come to a

standstill; */на пражыванне/* to stay

спытаць to ask (about), to inquire

(about)
сьпявак singer
сьпяваць to sing
спякотны hot
сьпярша first, at first, originally
сьпяшацца to be in a hurry, to hurry, to hasten
сродак, с.кі means, facilities; (ад) remedy; resources; *с. масавай камунікацыі* mass media
ставіць → паставіць; to put, to set, to place, to set up; *с. /сьпектакль/* to stage; **с.цца** → паставіцца /да каго-н./ to treat
стагоддзе century
стадыён stadium
сталіца capital
сталоўка canteen
сталь steel
стальны steel
сталы steady; /пра ток/ direct
сталяр carpenter
стаміцца to be tired;
стамляцца to get tired
стан condition; state; **быць у с.е** to be able; to feel strong enough to + *inf; /грамат./* voice; **залежны/ незалежны** *с.* active/ passive voice
станавіцца to stand: /якім-н./ to become, to turn, to get
стандартны standard; /тыповы/ standardized
становішча position, situation, standing
станоўчы positive
станцыя station
старадаўні old, ancient
старажытнасьць antiquity
старажытны ancient
старанна hard, diligently
старанны hard- working
стараста headman
старацца to try, to do one's best
старонка page
старт start
старшыня chairman, president
стары old, ancient; (*газета, часопіс*) back; /чалавек/ old man; **с.я** elderly
старэй older; **с. за 17 год** over 17
старэйшы elder; older; senior;

superior; /на становішчы/ upper; **самы** *с.* eldest, oldest
статуя statue
стаўленне attitude
стаць /спыніцца/ to stop; /узьялезьці/ to stand; /якім-н./ to become, to turn, to grow
стаянка parking place; **аўтамабільная с.** car park
стаяць to stand; /знаходзіцца/ to be
стварыць to create, to make, to set up, to form, to found, to set up
стварэнне creation, formation; /істота/ creature
ствол /дрэва/ trunk
сто hundred
стол table
столь ceiling
столькі so many, so much; **с. ж** as much/ as many as; **амаль с. ж** almost as much
стомлены tired, exhausted
стос pile
страва meal, food, dish; /частка сьнеданьня, абеду, вячэры/ course
страйк strike
страйкаваць to be on strike
страла arrow
страляць → стрэліць
страта damage, harm, loss
страус ostrich
страўнік stomach
страх fear; fright; **апамятацца ад с.у** to recover from one's fright
страха, дах roof
страціць to lose, to waste
страшны, страшэнны terrible, horrible, awful, dire; (*якога баяцца, грозны*) fearful, fearsome
строгі severe, strict
строй /вопратка/ costume, suit;
строй: **выйсьці са с.ю** to be out of order
стройны slim, slender
стромкі steep
стронга trout
стрыечны: **с. брат** cousin; **с.ная сястра** cousin
стрымацца to restrain, to keep from + *ger*, to hold back; **не магчы с.** cannot (couldn't) help + *ger*; **я не мог**

стрымацца, каб не засьмяцца I
couldn't help laughing
стрым|аць, -ліваць to hold, to keep;
to restrain, to curb
стрэл shot
стрэльба rifle, gun
стрэліць to shoot
стрэлка /гадзінніка/ hand; /указальная/
arrow
стрэмка splinter
стрэс stress
стрэсавы stressful
студзень January
студня well
студэнт, -ка student
стужка tape; /фота/ film, /тасьма/
ribbon, band
стук|аць, -нуць to knock, to strike,
to beat; **с. у дзьверы** to knock at the door
ступ|аць, -іць to walk, to step, to tread
ступень degree, grade; **да пэўнай с.ні**
to some extent
стыпендыя grant, scholarship
субота Saturday; **у с.ту** on Saturday
сувенір souvenir
сувязь tie, connection, touch,
communication; **с.зі** relations; **у с.зі з**
гэтым in this connection
суд court; /працэс/ trial, lawsuit;
справядлівы с. fair trial
судзя judge; **спарт.** referee
судзіць to try, to process
судна vessel, ship, boat
сукенка dress
сума sum
сумаваць to miss, to be sad
сумка bag
сумленны honest, fair
сумненне doubt
сумнеўны doubtful, uncertain
сумны sad, gloomy, boring
сумнявацца to doubt, to be in doubt
суп soup
супакоіць to calm down; **с.іца** to calm
down
супермаркет supermarket
супернік rival
супольнасьць commonwealth,
community; **грамадзянская с.** civic

society
супольны common, joint; **с.ае**
прадпрыемства joint venture
супраціў /нязгода/
opposition; /актыўны/ resistance
супраціўляцца to resist
супрацоўнік co-worker
супрацоўніцтва cooperation
супрацоўнічаць to cooperate
супраць against
супрацьдзеянне opposition
супрацьлеглы opposite, contrary
супярэчлівы contradictory, conflicting,
ambivalent; (**наведамленні** reports),
mixed (**пачуцці** feeling)
супярэчыць to contradict
сурвэтка napkin
сур'ёзна seriously
сур'ёзны earnest, serious
суровы severe
сусьвет world, universe
сусьветны worldwide, global
сусед, суседскі neighbour
суседні nearby, neighbouring
суседства neighbourhood
сустр|акаць, -эць to meet, to receive,
to see in; /цяжкасьці/ to face, /знайсці/
to come across; to encounter; /святла/
to celebrate; **с. Новы год** to see the New
Year in
сустрэча meeting, gathering;
с. кіраўнікоў дзяржаў summit
сутыкацца /з праблемаю/ to face,
to run into; /машыны, часьцінкі/
to collide; /сустрэць/ to come
across; /пра канфлікт/ to clash
сутыкненне /канфлікт/
conflict, /бойка/ clash, /машын/ collision
суфікс suffix
сухі dry
сучасны modern, contemporary,
up-to-date
сушыць to dry
сфера sphere, area
схаваны hidden
схаваць to hide; /нябожчыка/ to bury;
с.іца to hide oneself
схадзіць to go, to visit
схапіць to catch, to grab; /арыштаваць/

to hold
схіл slope
схіліць to bend; *с.цца да* to incline towards
схільнасьць inclination; tendency
схіляць → схіліць
сховішча shelter
сход meeting, assembly;
агульнашкольны с. school assembly
сходзіць to come down, to descend
сходы stairs
сьцьверджанне statement
сьцьвярджальны affirmative
сьцьвярджаць to affirm, to state, to claim
сьцежка pad
сьціпласць modesty
сьціплы modest
сьцірка eraser, rubber
сьціскаць to squeeze, to clench
сьціслы short, brief, concise
сцэна scene; */надмоствкі/ stage; ставіць на с.не* to stage
сьцюардэса stewardess
сьцюдзёны frosty, icy
сьцябло stem
сьцяг flag, banner
сьцягно thigh
сьцяжынка path, footpath, lane
сьцяна wall
сьйсцьці to come down, to descend; */пайсьці куды-н./* to leave, to be out
сын son
сыр cheese
сыры */вільготны/* wet, damp, humid; */не гатаваны, неапрацаваны/* raw; crude
сыходзіць → сьйсцьці
сшытак copy-book, exercise-book
сэндвіч sandwich
сэнс sense; reason, point
сэрца heart
сюды here, over here; */наказваючы дарогу/* this way
сюжэт plot
сябар friend, mate; */якой-н. арганізацыі/* member; *с.-заснавальнік* founding/ founder member; *сябры* */якой-*

н. арганізацыі/ membership
сябе oneself; */у залежнасьці ад асобы/* myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves; self; *да с.* to one's place; */надпіс на дзвьярах /"да с."/* pull; *"ад с."/* push
сяброўка girl friend
сяброўскі friendly
сяброўства friendship
сядаць to sit down; */у транспарт/* to get on, to take
сядзенне seat
сядзець to sit, to be seated
сядзіба dwelling
place; */парты, арганізацыі/* seat, head office, headquarters; */маёнтак/* country estate
сякера axe
сяло village
сяляне peasants
сям'я family
сярдзіты angry, cross (на with)
сярод among, amidst
сярэбраны silver
сярэзіна middle; mid-; *у с.не* in the middle of; *у с.не 18га стагоддзя* in the mid-1700s
сярэдні middle; */пра велічыню/* average; */пра школу/* secondary
сярэднявечча the Middle Ages
сястра sister; *медычная с.* nurse; *стрыечная с.* cousin

Тт

табе you, to you
таблетка pill
табліца table; */незапоўненая/* grid;
запоўніць т.цу to fill in the grid
табою by you, with you
тавар article; *т.ы* goods, wares
таварыскі friendly, sociable
таварыства society, company; *т. беларускай мовы* Belarusian language society
таварыш comrade, friend
тагачасны */пра асобу/* the then
тады then, that time
таемна secretly
таемны secret, covert

так I /сцьвярджальная часьціца/ yes; /таксама выражаецца праз асабовы займеннік і дапаможны дзеяслоў/; **Ты стамілася.** –**Так.** You are tired. -I am.
так II /гэтак/ so, thus, in this way
такі so; (калі пасья прыметніка стаіць назоўнік) such; this sort of; **не т... як..** not so... as..
таксама also, so, too, as well; /таксама ўжываецца канструкцыя so + ахил. verb + пропoun/ noun; **ён засьмяяўся, я таксама** he laughed, so did I; **т. не** either; /пры выказванні згоды з адмоўным сьверджаннем/ neither; **я не люблю піва.** – **я т.** I don't like beer. Neither do I.
таксі taxi
таленавіты talented, gifted
талент talent
талерка late, dish
там there, over there
тамтэйшы of that place, local
таму so, therefore; /каму/ to that; /злучнік/ so; ago **год т.** a year ago; **т. што** because, for; (пагэтаму) for this reason, that's why
танец dance
танк tank, armoured car
танны cheap
тануць to drown, to sink
танцаваць to dance
танцор, т.ка ж dancer
танчыць to dance
тапачкі slippers
тапіца to drown
тапіць I /у вадзе/ to sink
тапіць II /грэць/ to heat; /паліць/ to burn
таропка in a hurry, hastily
тата Dad
тата daddy
таўсты thick; /тлусты/ fat, stout
таямніца mystery, secret
твае, тваё your
твар face
твой your, /замяняе папярэдні назоўнік/ yours
твор work, essay; composition; **т. мастацтва** work of art
творчасць work; **народная т.** folk art

тканіна cloth, fabric, material
ткаць to weave
тлум crowd, mob
тлумачыць to explain
тлумачэнне explanation
тлумны crowded
тлусты fat
тлушч fat
то that; to... to... now... now...
тое that; **т., як** + дзеяслоў the way + noun/ pronoun + verb; **т., як яна гэта робіць** the way she does it
тоеснасьць identity
той that; **т. самы** the same; **т., хто** the one who; **да таго як** before; **не той /няправільны/** wrong; **не тым бокам** wrong side
ток current
толькі only; but, just; **т. што** just; **усяго т.** just; **як т.** as soon as; **быць усяго т.** to be but a
тона ж ton
тонкі thin, fine; /стройны/ slim
торба bag; **дарожная т.** travel bag
торбачка handbag
торт cake
торф peat
тост, грэнка toast
тостэр toaster
тоўпіцца to crowd
тоўсты thick; fat, stout
трава grass
травень May
трагедыя tragedy
трагічны tragic
традыцыйны traditional
традыцыя tradition, custom
трактаваць to treat
трактар tractor
трактарыст tractor driver
тралейбус trolleybus
трамвай tram
транспарт transport
транспартаваць to transport
трапіць to get, to come across, to find, /куды-н./ to get to
трапічны tropical
трата expense, expenditure, /марнаванне/ waste, loss

тратуар pavement
траціць to spend; /марнаваць/ to waste
трохі a little, some; slightly; a little while
трохкутнік triangle; **любоўны т.** love triangle
трохкутны, трохвугольны triangular
трошкі a bit, slightly
труба pipe; /музычная/ trumpet
трубаправод pipe-line
трус rabbit
трусы /муж./ undershorts; /жан./ panties, pants
тры three
трываласьць strength, resistance
трыванне /грамат./ aspect; **закончанае/ незакончанае т.** perfective/ imperfective aspect
трываць /цярпець/ to bear, to stand; /доўжыцца/ to last
трывога anxiety, unrest
трывожыць to trouble
трымаць to hold, to keep, to resist; **т. слова** to keep up the word; **т.цца** to hold up
трымцець /ад перануду/ to tremble, /ад холаду/ to shiver
трынаццаць thirteen
трыста three hundred
трыццаць thirty
трэба must, need, to have, should; ought to; it is necessary; **не т.** needn't + inf; **вам не т. ведаць** you don't have to know
трэнер coach
трэніраваць to train
трэсьці, т.ся to shake; → трымцець
трэці third
туалет toilet; **ісьці ў т.** to go to the toilet
тубылец native
туды there, over there; /наказваючы дарогу/ that way; **т. і сюды** up and down
тузаць to pull
тузін dozen
туман fog, mist
туманны foggy, misty
тунель tunnel
тупы blunt; /чалавек/ stupid, dull
турак Turk
турбаваць to worry, to trouble, to bother,

to disturb; **т.цца** to worry about, to be worried, to bother
турма prison, jail; **пасадыць т.му** to put in a jail
турыст tourist
турыстычны tourist; **т.ае бюро/ т.ая фірма** travel agency
турэцкі Turkish, of Turkey
тут here
тутэйшы local, native, of this place; **т.я** locals
туфлі shoes
ты you; (каб падкрэсьліць 2.а. адз. л. часам ужываюць састарэную форму thou)
тыгр tiger
тыдзень week; **т. таму** a week ago; **на мінулым т.дні** last week
тып type, character
тыповы typical
тысяча one thousand
тытул title
тычыцца to concern; **што т.** as to, as for; **тое ж т. чаго-н.** the same goes for
тыя those
тэатр theatre
тэкст text
тэлебачанне → тэлевізія
тэлевізар TV set
тэлевізійны TV; **т. прымач** TV set
тэлевізія television, TV; **перадаваць на т.** to televise
тэлефанаваць to phone, to call
тэлефон telephone, phone; **сатавы т.** mobile/ cell telephone; **размаўляць на т.е** to to speak/ to talk on the phone; **па/званіць на т.е** to phone smb, to ring smb up; **службовы т.** office telephone
тэлефонны telephone; **т.ая кабіна** telephone booth; **т.ая кніга** telephone directory
тэма subject, theme, topic, issue
тэмпература temperature
тэніс tennis; lawn tennis; **настольны т.** ping-pong
тэнісіст, -ка tennis player
тэніска T-shirt
тэнісны tennis; **т. kort** tennis court
тэорыя theory

тэрарызм terrorism
тэрарыст terrorist
тэрарыстычны terrorist; *т. напад*
terrorist attack
тэрмас vacuum flask
тэрмін term; *апошні т.* dead-line
тэрмінова urgently, immediate
тэрміновы urgent, immediate
тэрор terror
тэрыторыя territory, region, area, land
тэхнік technician
тэхніка technology
тэхнічны technical

Уу

у in, at, to; /унутр/ into; /унутры/ inside;
/пра дні/ on; **у панядзелак** on
Monday; /пра месяцы, поры году/ in; **у**
чэрвені in June; **у мяне/ цябе/ яе/ яго**
(дома) at my/ your/ her/ his place
убачыць to spot, to see
уборка ўраджаю harvest
увага attention; **звяртаць у.гу** to pay
attention; **мець на ўвазе** to mean;
адцягнуць у.гу to divert attention; **браць**
пад у.гу to take into account
уважлівы attentive; careful
увайсьці to enter, to walk in; /у склад
чаго-н./ to be part of
уваход entrance; **ля ў.у** at the entrance
уваходзіць → увайсьці
увезьці to import; **незаконна ў.**
to smuggle
уверсе above, over; upstairs
уверх up, upwards, upstairs
увесну in spring
увесь entire, total, whole; all; overall; **на**
ўсёй краіне throughout the country; **на**
ўсім горадзе all over the city
увесьці to usher; /моду, звычай/
to introduce
увечары in the evening; at night, in the
afternoon; **сёння ў.** tonight; **учора ў.** last
night, yesterday evening
увогуле generally, in general, on the
whole, at all
уводзіць → увесьці: to introduce

увоз import
увозіць → увезьці
увосень in autumn
угару up, upward(s)
угодкі anniversary
уголас aloud
угорац Hungarian
угорскі Hungarian
удава widow
удавацца to succeed, to manage
удалы happy, successful, lucky, good
удар blow, strike, stroke, shock; **у.**
рукою slap
ударыць, выцяць to hit, to strike,
to hurt
удаскана|ліць -льваць, to perfect,
to improve; to modernize
удацца to succeed in, to manage; **не**
ў. /каму-н. зрабіць што-н./ to fail
удача luck, success; **чыстая ў.** sheer
luck
удзел participation, involvement; **браць**
у. у to take part in
удзельнік participant
удзельнічаць to participate, to take part
in
удзень in the afternoon, by daytime,
during the day
удзячнасьць ж gratitude
удзячны grateful, thankful
ужо already, now
ужыванне, ужытак employment, usage,
use
ужываны used; second-hand
ужываць → ужыць
ужытак usage
ужыць to use, to apply; /сілу, зброю/
to resort to; **у.цца** to be used
узаемны mutual, reciprocal
узамен instead; **у. на** in exchange for, in
return for
узброіць to arm
узбярэжжа /марское/ seaside, coast
узв|есьці, -одзіць to put up, to erect
узвышша height, hills
узгад|аць, -ваць to mention
узгорак small hill
уздзейнічаць to affect, to influence
уздоўж along

уздых sigh
уздых|аць, -нуць to sigh
узл|азіць, -езьці to climb
узмацненне intensification
узмацн|іць, -яць to strengthen,
to intensify, to reenforce; to set up
узнаграда award, reward, decoration
узнагародзіць to reward
узнача|ліць, -льваць to head, to lead;
/партыю, камітэт, сход і пад./ to chair
узьнік|аць, -нуць to appear, to come
into being, to emerge, to arise,
to originate
узні|маць, -яць to raise; */сьцяг/* to hoist
узор model, pattern; sample, example
узорны model
узра|стаць, -сьці to increase, to grow
up, to rise
узровень level; *у жыцця* living
standard
узрост age; *ва ў.це* at the age of
узрушанне shock, excitement; */бунт/*
unrest
узруш|ыць, -шваць to excite, to shock
узы|йсьці, -ходзіць */сонца/* to
rise; */узьняцца/* to come up; **узыходзіць**
да /пра дату/ to date back
узяты taken
узяць to take; to take out; */здабыць/*
to get; *у.удзел* to take part in
укленчыцца to kneel down
уключаць → **уключыць**
уклучна including
уклучыць to switch on, to turn on;
/у склад/ to include
укол injection
украінец Ukrainian
украінскі Ukrainian
укус bite
укусіць to bite; */пра кузурку/* to sting
улада power; rule; *у.ды* authorities;
прыйсці да ў.ды to come to power
уладальнік owner, proprietor
уладк|аваць, -оўваць */улагодзіць/*
to settle
улазіць → **улезьці**
уласнасьць ж ownership, property
уласьнік owner
уласны own, proper

улева to the left
улезьці */зьмясьціцца/* to fit; */пранікці/*
to penetrate
улетку in summer, in the summertime
улётка leaflet; **пашыраць у.ткі**
to spread leaflets
улік score; **весьці ў.** to score
умацаванне strengthening
умацаваць to strengthen; to reinforce,
to tighten up
умелы skilled, skillful, experienced
уменне skills, ability
умеркаваны moderate
умець to know, can
умешваць to involve
умова condition; **у.вы** */пагаднення/*
terms; **пры ў.ве, што** provided that,
under the condition that
умоўны imaginary; */сказ/* conditional
уначы by night, at night, in the night
унёсак contribution; **рабіць у.**
to contribute
універсітэт university; *амер.* college
уніз down; downstairs
унізе below, down, under; at the bottom;
downstairs
унікальны unique
унік|аць, -нуць to avoid + *ger.*,
to escape from
унук grandson; (*pl*) grandchildren
унутр into
унутры inside
унучка ж granddaughter
упасьці to fall; */зьменьшыцца/* to fall,
to decline, to diminish
упарта */настойліва/* hard, */цьвердалоба/*
stubbornly
упарты stubborn, obstinate
упершыню for the first time
уплываць to affect, to influence
уплыў influence, impact
упоравень opposite
управа office, board, headquarters
упрыгожанне decoration
упрыгожаны decorated
упрыгожыць to decorate
упэўнены sure; confident; **быць у.м**
to be sure
упэўніцца to make sure that

урад government; **часовы ў.** interim government
урадавы government, governmental
урадлівы fertile
ураджай harvest, crops; **прыбраць у.** to harvest
уражальны impressive, dramatic
уражанне impression; **рабіць у. на каго-н.** to make an impression on smb
ура|жваць, -зіць to impress; to hurt, to strike
уранні in the morning; **учора ў.** yesterday morning; **у суботу ў.** Saturday morning
урач → лекар
урачысты solemn
урок lesson; **на ў.ку** at the lesson; **у.і** lessons, classes
уруч|аць, -ыць to hand in
урывак fragment, extract
урэшце finally, after all, at last, eventually, in the long run
усьведам|іць, -ляць to realize, to recognize
усе everybody, everyone, all, every; **у. хто** anyone
усеагульны universal, general, global
усё everything, anything; **у. ж** at last; **у. што хочаш** anything
усёроўна all the same, anyway; **мне ў.** I don't care
ускла|даць, -сьці to impose
усклік|аць, -нуць to exclaim
ускосны indirect, oblique
ускраіна outskirts *pl*; **на ў.не гораду** on the edge of a town
усьлед after; **ісьці у.** to follow
услон bench
усьмешка smile
усьміх|ацца, -нуцца to smile, to give a smile
усп|амінаць, -омніць to recall, to remember, to recollect; **/узгадаць/** to mention
уставаць → устаць
уставіць to insert
усталяваць */лад/* to establish; */прыладу/* to install, */прымацаваць/* to fix
устанавіць to establish, to install, to set

ур
установа establishment, institution
устаўляць → уставіць
устаць to stand up, to rise; */з сну/* to get up; */з ляжачага стану/* to sit up
уступ|аць, -іць */далучыцца/* to join, */зайсьці/* to enter
усхваляваны excited
усход */бок сьвету/* east; */сонца/* sunrise; **паўднёвы ў.** south east; **паўночны ў.** north east
усходні east, eastern, */датычны Усходу/* oriental
усьцяж along, alongside
усюды everywhere, anywhere, elsewhere
усяго: у. толькі just, only
усялякі any, all sorts of, various, different
утаймаваць to tame
утвар|аць, -ыць to form, to set up; **у.цца** to form
утварэнне formation
утрымліваць */мець на ўтрыманні/* to maintain, to support; */зьмяшчаць/* to contain, to keep
утульны cosy, comfortable
ухвал|іць, -яць to approve, to applaud; to okay
ухіл|іцца, -яцца to avoid
ухіл|іць, -яць to prevent, to remove; **у.цца** to evade, to avoid
уцёкі escape, flight, fled
уціск persecution, pressure
уцяг|ваць, -нуць to involve
уцякаць → уцячы
уцякач refugee
уцячы to run away, to flee, to escape; **з цяжкасьцю ў.** to have a narrow escape; **у. ў** to flee to
учарашні yesterday's
учора yesterday; **у. ўвечары/ ўначы** last evening/ night; **у. ўранні** yesterday morning
учынак action, act, deed
ушан|аваць, -оўваць to honour
ушчу|ваць, -нуць to punish
уявіць to imagine, to conceive
уяўленне imagination, fantasy, idea
уяўляць → уявіць

уяўны imaginary, virtual

Фф

фабрыка factory
фабрычны factory
файны nice
факт fact
фактычна actually, in fact
факультатыўны optional
факультэт faculty, department
фальклор folklore
фальшаваць to fake
фальшывы /надроблены/ fake, false, forged, /званок/ hoax
фантазія fantasy
фантан fountain
фантастыка science-fiction
фантастычны fantastic
фарба paint
фарбаваць to paint, /тканіну, валасы/ to dye
фармаваць to form
фасоля /квасоля beans
фатаграфавач to take photo/ pictures
фатаграфія photography, photo, picture
фатаздымак picture; **ф. часопіснай прыгажуні** pin up
федэральны federal
федэрацыя federation
ферма farm
фермер farmer
фестываль festival
фігура figure
фізіка physics
фізічны physical; corporal; **ф.ае** **накаранне** corporal punishment
фізкультура physical training, PT
філасофія *ж* philosophy
філіял branch
фільм film, movie, motion picture; **гукавы/ нямы ф.** sound/ silent film
фін Finnish
фінскі Finnish
фінал final
фінансавач to finance
фінансавы financial
фінансы *мн* finances *pl*
фініш finish
фіранка curtain

фірма firm
фіялетава purple
фламастэр felt-pen, felt-tip pen
флот fleet; **вайсковы марскі ф.** navy
фокуснік conjurer
фон background; **на гэтым ф.е** at this background
фонд fund
форма form, shape; /вопратка/ uniform; **быць у ф.ме** to be fit
фотаапарат camera; **лічбавы ф.** digital camera
фотастужка film; **праявіць ф.ку** to develop a film
фраза sentence, phrase
француз French
французскі French
фронт front
фрукт fruit; **ф.ты** → садавіна
фрызура hairstyle, hairdo
фундатар sponsor
фундацыя foundation
фунт /мера вагі і грашовая адзінка/ round
фургон van
фут foot (*pl* feet), /мера даўжыні, 0,31м/
футбаліст footballer, football player
футбол football, soccer
футбольны football
футра fur

Хх

хаваць to hide; /нябожчыка/ to bury;
х.іца to hide, /уцякаючы/ to be on the run
хада course, pace
хадзіць to walk, to go; to attend; /транспарт/ to run
хадзьба walk
хакей hockey; **х. з шайбай** ice-hockey
халадзільнік = лядоўня fridge
халаднаваты cool, chilly
халакост olocaust
халодны cold
хапацца to catch, to grip; /сьпяшацца/ to be in a hurry
хапаць /уханіць/ to catch, to grab, to seize; /быць дастатковым/ to suffice, to be sufficient, to be enough; **нех.** to

lack, to be in short supply
характер character, temper, nature
характерство beauty
хата house, /*хаціна*/ hut
хатні home; /*унутраны*/ domestic; **х.яя**
гаспадыня housewife (*pl* housewives);
х.яя гаспадарка household
хаўрус union; *Еўрапейскі Х.* European
Union
хацеца to want; *мне хацелася б* I'd
like; *мне хацелася б, каб* I wish it were,
I wish I had
хацець to want, to wish, to wonder;
надта х. to eager; *не х. зрабіць што-н.*
to be unwilling to do smth.; *калі ты*
хочаш if you like
хаціна cabin, hut, cottage
хваліць to praise, to preach up; **х.цца**
to boast
хваляючы exciting
хваля wave
хваляванне excitement, agitation,
emotion; /*забурэнне*/ unrest, riot
хваляваць to worry, to excite; **х.цца**
to be worried, to be excited, to be upset
хвароба illness, sickness, disease;
заразная х. catching disease
хварэць to be sick/ ill
хвіліна minute; /*момант*/ instant
хворы ill, sick
хвост tail
хвоя *ж* pine
хіба unless, probably
хімік chemist
хімічны chemical; **х.я рэчывы**
chemicals *pl*
хімікаты chemicals *pl*
хімія chemistry
хістаць to rock; **х.цца** to sway
хлеб bread; /*збожжа*/ grain; *пражаны*
х. toast
хлеў shed, cattle shed
хлопец boy, fellow, guy
хлопчык little boy, youngster
хлусіць to lie
хмара cloud
хмарачос skyscraper
хмарны cloudy
хобат trunk

хобі hobby
хованка hide
ход course; motion, movement, run,
speed
ходнікі pavement, side-walk
холад cold
холадна it is cold; *мне х.* I am cold
хор /*калектыў сьпевакоў*/ choir;
/галасы/ chorus;
хорам in chorus
хоць although, though /*звыч. стаіць у*
канцы фразы/
храбры brave, courageous
храм temple
хрысціянін Christian
хрысціянскі Christian
хрысціянства Christianity
хто who; /*пытаючы пра прафесію,*
занятак/ what; **х. б ні** whoever; **х... х...**
some... some..; **х. што любіць** tastes
differ
хто-небудзь somebody, someone;
anybody, any; /*у пыт. сказах*/ anybody,
anyone
хтосьці someone, somebody
хударлявы slim, thin, skinny
худы lean, thin
хуліганства hooliganism, violence
хустка kerchief
хусьцінка handkerchief
хутка soon, quickly, fast
хуткасьць *ж* speed, velocity
хуткі quick, fast, swift, rapid
хутчэй more quickly; /*лепей*/ rather,
sooner; rather + *adj* + than + *adv/ adj*;
яна х. прыгожая, чым разумная she is
rather nice than clever; **х. за ўсё** most
likely, most probably, to be certain to +
verb
Цц
цагліна brick
цагляны brick, of bricks
цалаваць, ц.цца to kiss
цалкам entirely, wholly, fully,
thoroughly, completely; quite
цяля inch (= 2,54 cm)
цана price; /*за паслугі*/ charge; **мець**
ц.ну to cost

цаніць to appreciate, to value; *высока ц.*
to value highly
царква *ж* church
царкоўны church
цацачны toy
цацка toy, plaything
цвёрдды solid, hard; firm
цвёк nail; *прыбіць ц.ом* to nail
цвёсьці to blossom
цвядыня *ж* fortress
цела body
целаахоўнік bodyguard
цельная: *карова ц.ая* the cow is in calf;
наша карова ц. our cow is in calf
цёмра darkness
цень shade, shadow
ценьявы shadow
цераз across; *перайсьці ц. мост* to go
over the bridge
церці to rub; *ц. вочы* to rub one's eyes
цесны narrow, close; tight
цеста dough
цешыцца to enjoy, to be glad
цёмны dark
цёпла it is warm; *мне ц.* I am warm
цёплы warm
цётка aunt
ці or; */ва ўмоўных сказах/* if;
when; */пасья адмоўя/* whether; *у*
агульных пытаннях выражаецца
пытальнай формай; ці хочаш ты...? do
you want...? *ці ... ці ...* either... or...
цікавасьць *ж* interest
цікавіць to interest; to wonder; *ц.цца*
to be interested in, to show interest in
цікавы interesting, funny
цікаўнасьць curiosity; *з ц.цю* curiously
цікаўны curious
ціск pressure; *крывяны ц.* blood
pressure
ціснуць to press; *ц. руку* to shake hands
ціха calmly, quietly, still, silently
ціхі quiet, soft, calm, still; silent,
peaceful
цішыня silence
цуд miracle, wonder
цудоўна */дасканала/* perfectly; */вельмі*
добра/ wonderfully; *ц.!* great!; it's great!
цудоўны wonderful, excellent, perfect,

splendid, magnificent
цукар sugar
цукерка sweet, candy
цукровы sugar
цыбуля onion
цывілізаваны civilized
цывілізацыя civilization
цывільны civil
цынк zinc
цыраваць to mend, to darn
цырк circus
цыркавы circus
цырульнік barber; */дамскі/* hairdresser
цэгла brick, bricks
цэлы whole, total,
entire; */непашкоджаны/* intact,
undamaged, safe, unhurt; *у ц.м* on the
whole, at large;
ц. дзень all day long
цэнт cent
цэнтр centre; *пер.* heart; *ц. гораду* city
centre; *ц. занятасьці* Job Centre; *у ц.ы*
in the center of, in the middle of, in the
heart of
цэнтральны central
цэх shop
цюльпан tulip
цягам for, during; within
цягнік train; *прыгарадны ц.* shuttle
(commuter, local) train; *хуткі ц.* express
train; *ц.ом, на ц.у* by train
цягнуць to pull, to draw; */пракладаць/*
to lay; to stretch; *ц.цца /распасьцірацца/*
to stretch
цяжка hard; badly; *быць ц. параненым*
to be badly wounded
цяжкасьць difficulty; hardship; *з ц.сцю*
hardly *сутыкнуцца з ц.цямі* to run into
difficulties, to face difficulties;
выклікаць ц. to cause trouble
цяжкі hard, tough; difficult; */на вазе/*
heavy; *быць ц.м для разумення* to be
hard to understand
цяля calf (*pl* calves)
цямнець to darken; to get dark
цяпельца fire
цяпер */зараз/* now, */у наш час/*
nowadays, */у цяперашні час/* at present
цяперашні present, current, present-

day; **ц. час** /грамат./ present tense; **у ц. час** at present
цяпло heat, warmth
цярпець to suffer; to endure; to bear, to tolerate
цярплівацьць patience; **страціць ц.** to lose one's temper
цярплівы patient
цячы to flow; /быць цяклівым/ to leak; /пра кран/ to drip; **у мяне цячэ з носу** I have a runny nose

Чч

чаго why?, what for? **з ч.** of what; what ... of
чай → гарбата
чайка sea-gull
чайнік /для заваркі/ teapot; /для гатавання вару/ tea kettle
чакаць /каго-н./ to wait for; /падзею, што-н./ to look forward; /спадзявацца/ to expect
чалавек man, human, human being
чалавецтва humanity
чалавечны human
чалю forehead; **на чале** at the head of, headed by
чамадан suitcase, case
чамаданчык case
чаму why; **воць ч.** that's why
чапаць to touch; /турбаваць/ to disturb, to bother
чапля heron
чаравік shoe
чарадзей magician
чарапах turtle, tortoise
чараўнік magician
чарвяк worm
чарга turn; /у краме і пад./ queue, shopping queue; **на чарзе** in turn; **без ч.гі** out of turn; **станавіцца ў ч.гу на** to queue up for; **стаяць у ч.зе** to queue, to stand in a queue
чарніла ink
чароўнасьць charm
чароўны magic; /прыгожы/ delightful; charming, lovely, good-looking
час time; epoch, era,

date; /граматычны/ tense; **бавенне ч.у** pastime; **добра бавіць ч.** to have a lot of fun, to have a nice time; **да таго ч.у,** **пакуль** till, until; **з якога ч.у?** since when? **з таго ч.у як** since; **з таго ч.у** since then; **на ч.** for a time; **тым ч.ам** meanwhile, meantime; **увесь ч.** again and again; /наянна/ steadily; **у ч.** during; /своечасова/ in/ on time; **у той ч. як** whereas, while, as, for; /тады/ then; **увесь ч.** all the time, steadily; **да нядаўнага ч.у** until recently; **колькі ч.у** how long; **ч. ад ч.у** from time to time
часам sometimes
часнок garlic
часовы temporary
часопіс magazine, journal
часта often, frequently
частваць to treat, to entertain
частка part, portion
частковы partial
часты frequent
часьцей more often
часьцінка particle
часьціца particle
чатырнаццаць fourteen
чатыры four
чатырыста four hundred
чацьвер Thursday; **у ч.** on Thursday; **у ч. уранні** Thursday morning
чвэрць quarter; **без ч.ці чатыры** a quarter to four
чорны black
чужы strange, foreign; someone else's;
ч.ая жанчына another woman
чуць to hear; to smell ; **пра іх і ч. не чулі** they are completely unheard of
чыгуначны railway; **ч.ая станцыя** train station, railway station
чыгунка railway, railroad; **ч.ю, на ч.ныцы** by rail
чый whose
чым I /пры параўнанні/ than; **ч. ... тым** the... the...
чым II /перадае творны склон/ with what; **у ч.** in what
чын I /тытул/ rank
чын II /спосаб/ way, manner; **такім ч.ам** so, therefore; thus, in this way;

любим ч.ам by all means; **першым ч.ам** first of all; **якім ч.ам..?** in what way..?, how..?; **зэтакім ч.ам** thus; in like manner; **галоўным ч.ам** mainly, chiefly, principally; **належным ч.ам** properly, duly

чыпсы crisps, chips

чырвоны red

чысты clean, tidy, neat, pure; sheer; /вага/ net

чысьціць to clean, to brush; **ч. зубы** to brush teeth; **ч./ ваксаваць чаравікі** to polish shoes

чытальня reading room

чытанка reader

чытанне reading

чытаць to read, /дэкламаваць/ to recite

чытач reader; /надпісчык газеты і пад./ subscriber

чых|аць, -нуць to sneeze

чыюк parrot

чэк bill, cheque, receipt

чэмпіён champion

чэмпіянат championship

чэрвень June

чэсны just, honest; fair

Шш

шавец shoemaker

шакаваць to shock

шакалад chocolate

шакаладны chocolate

шалёны crazy

шалік scarf (*pl* scarves)

шанаваць to honour, to appreciate

шанец chance

шанцаваць to be lucky

шапачка cap, hat

шапік stall; **газетны ш.** news-stand

шапка cap

шап|нуць, -таць to whisper

шар balloon, globe; bowl; **наветраны ш.** air balloon; **зямны ш.** earth, globe

шарсьцяны wool, woollen

шаснаццаць sixteen

шасьцідзiesiąты sixtieth

шатландзец Scot

шатландзкі Scottish

шаўковы silk, /падобны на шоўк/ silky
шафа cupboard, wardrobe; **кніжная ш.** bookcase

шафёр driver; **ш. грузавіка** lorry driver

шахматны chess

шахматы chess

шахта mine, pit

шахтар, шахцёр miner; /вугальшчык/ coalminer

шаша highway, road

швед, шведскі Swedish

шкада sorry; it's a pity

шкадаванне regret

шкадаваць to sorry, to feel sorry for; to regret, to deplore; /сродкі/ to spare

шкарпэткі socks

шкло glass

шклянка glass

шклянны glass, of glass

шкода damage, harm; evil; **прынесьці ш.ду** to damage

шкодзіць to damage, to harm, to hurt, to injure

шкодны harmful

школа school; **пачатковая ш.** primary school; **сярэдня ш.** high school; **у ш.ле** at school

школьнік student, schoolboy

школьніца schoolgirl, student

школьны school

шлюб marriage; **узяць ш. з** to marry, to get married

шляхетны noble; **быць ш.м (пра мужчыну)** to be a gentleman

шляхта nobles; **дробная ш.** gentry

шляхціч nobleman, gentleman (*pl* gentlemen)

шмат many, much, plenty; lots; a great deal of

шматкі: кукурузныя ш. cornflakes

шматлікі numerous, multiple

шнурок string; **ш.кі /чаравікоў/** laces *pl*

шок shock

шорты shorts

шосты sixth

шоўк silk

шпак starling

шпакоўня starling-house

шпарка quickly, fast, swiftly, rapidly

шпаркі quick, swift, fast, rapid
шпацыр walk, stroll
шпіён spy
шпіёніць to spy
шпілька pin, safety pin
шпіталь hospital
шпрыц syringe
штамп stamp
штаны trousers
штат /персанал/ staff; /тэрыторыя/ state
што /пытальн. слова/ what; /адносна./ that; **ш. такое?** What's the matter? **ён сказаў, ш...** he said that...; **ш. за ?** what kind of?; **ш. б ні** whatever
штогадовы yearly, annual
штодзень, штодзённы daily
што-небудзь something; anything
штора drapes, curtain
штурм storm
штосьці something; anything
штотыднёва weekly
штотыднёвік weekly
штраф fine, penalty
штрафаваць to fine
штука /пра прадмет- пры лічэнні/ piece; /рэч/ thing
штурхаць to push
штуршок /сейсмiчны/ shock; /пры штурханiне/ push
штучны artificial; /фальшывы/ false
шукаць to look for, to seek, to search
шум noise
шумны noisy
шурпаты rough
шуфляда drawer
шчака cheek
шчасьлівы happy; /якому шанцуе/ lucky
шчасьце happiness, good luck; **на ш.** fortunately
шчодры generous
шчотка brush; broom; **зубная ш.** toothbrush
шчупак pike
шчык top of the tree; **на ш.у** in the top of the tree
шчыліна slot, crack
шчыльны tight, close

шчыра frankly, sincerely, openly; truthfully; **ш. дзякую** thanks a lot; **ш. кажучы** frankly (speaking)
шчыраванне zeal
шчырасць sincerity, frankness
шчыры /адкрыты/ sincere, frank, open, plain; /праўдзiвы/ truthful; /старанны/ zealous; /сапраўдны/ real, genuine
шыба window glass
шыба|ць, -нуць to throw, to toss; **ш. камень/ каменнем** to stone
шыкоўны smart, luxurious
шына /аўтамабiльная, веласiпедная/ tyre; **ш. спуціла** the tyre is flat
шынка ham
шынок bar, pub
шыпучы /напой/ fizzy
шырока widely, extensively
шырокамаштабны large-scale
шырокі wide, broad
шырыня width; **быць ш.нёю два метры** to be two metres wide
шыць to sew; /на заказ вопратку/ to tailor
шыя neck
шэдэўр masterpiece
шэпт whisper
шэраг row, a number of, series
шэрсць wool
шэры grey
шэсце march, manifestation
шэсць six
шэсцьдзесят sixty
шэсцьсот six hundred

Ээ

эвалюцыя evolution
эйтаназія euthanasia
экалагічны ecological
экалогія ecology
эканаміст economist
эканамічны economic
эканоміка /гаспадарка/ economy; **рынкавая э.** market economy; /навука/ economics
эканоміць to save
экзамен exam, examination; **праваліцца на э.е** to fail an exam
экзаменаваць to examine

экзэмпляр → асобнік
экіпаж crew
эколаг ecologist
экран screen
экскурсант excursionist
экскурсавод guide
экскурсія excursion; hiking
экспазіцыя display
экспанат exhibit
экспарт exports
экспартаваць to export
экспедыцыя expedition
эксперымент experiment
экспрэс express; /цягнік/ express train
экстрэмізм extremism
экстрэміст extremist
экстэнсіўны extensive
элегантны smart, elegant
электрастанцыя power- station, plant
электронны electronic
электрык electrician
электрычнасьць electricity
электрычны electric
энергія energy, power
эра era
эстонец Estonian
эстонскі Estonian
эсэ essay
этнічны ethnic
эфектны effective; spectacular
эфектыўны effective, efficient

Юю

юнак teenager; young man
юны young
юрыст lawyer
юшка fish-soup

Яя

я I; *эта я!* it's me!
яблык apple
яблыня apple tree
ягада berry
яго him; *да я.* а) to him, to his place;
б) /*перад ім*/ before him
ягоны his, its
яднаць to unite

ядро /*атама*/ nucleus (*pl* nuclei)
ядравы nuclear
яе her, of her; /*замяняе назоўнік*/ hers;
яечка, яйка egg; варанае я. boiled egg
язык tongue
як how; like; /*калі*/ if, when; **быць як** to be like + *noun*; **як ні** however; **як наконт...?** what about..?; **гэтак жа як і** as well as; **як быццам** as if; **гэтакі ж...** **як і ...** as... as; **не такі ... як** not so...as
якасны qualitative
якасьць ж quality
як-небудзь somehow
які what..?; /*што за*/ what kind of..?, what type of..? /*каторы*/ which; **я. з ..?** which of?; /*той, хто, што*/ that; **які... ні...** whatever; **якое надвор'е?** what is the weather like?
які-небудзь some, /*у пыт. сказах*/ any
якісьці а, any
як-небудзь somehow, anyhow, anyway
якраз just, right
ялавічына beef
яліна fir-tree
яма hole
ямка hole
яму him, to him
яна she; /*неадушаўлёны назоўнік*/ it
яно it
яны they
ярасьць ж anger, fury, wrath
ярд yard (*мера даўжыні = 91см*)
ярка brightly
яркі bright
ясна clear, clearly
ясны bright, clear
яўны obvious, evident
ячмень *m* barley
яшчэ /*усё яшчэ*/ still; again; /*дадаткова*/ more, some more, /*насьля пыталых і неазначальных займ. і прысл.*/ else; /*накуль што*/ yet; /*дадаткова- з злічальнымі наз.*/ another; /*другі*/ other; /*яшчэ толькі*/ only; /*ужо*/ already; **я. раз** once more, once again; **усё я.** still

